



КРАСАВІКА 2010 Г.  
СЕРАДА  
№ 68  
(26676)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 39 ЖНІўНЯ 1917 Г.

# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## У ГОРКАХ ПЛАНУЮЦЬ ЕСЦІ ІКРУ ЛЫЖКАМ!

НАВУКОВЕЦ з Горак Мікалай Барулін лічыць, што праз некалькі гадоў фарэль стане абсалютна звычайнай рыбай на сталя ў жыхароў Магілёўшчыны.

### Фарэль і асястры

«Мікалай — ураджэнец Горак, і яго цяперашняя прафесія стала працягам дзіцячага захаплення: ён бегаў з вудачкай па сажалках, а на падвакониі мнужыліся спікоі з рыбкамі і вадзянымі жукамі. Ён марыў паехаць у водную экспедыцыю — да кітоў і дэльфінаў, аднак фарэль і асястры аказаліся бліжэй.



Пераймай!



— Калі я стаў студэнтам Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі і вывучаў іхтыялогію, то, не паведаваўшы, мне пастаянна сніліся асястры: нібыта яны плылі ў рацэ, а я за іх хапаюся, як за апошні шанц, — усміхаецца асістэнт кафедры іхтыялогіі і рыбаводства, кандыдат сельскагаспадарчых навук Барулін.  
Цяпер на Мікалая спадзяецца ўся Магілёўская вобласць: калі яго планы індустрыяльнага рыбаводства ўвасобіцца з дапамогай кіраўніцтва рэгіёна ў жыццё, мы не толькі будзем есці фарэль і асястры, але і ікру ўласнай вытворчасці!  
— Асноўны напрамак маёй дзейнасці — устаноўкі замкнёнага водазабеспячэння, — тлумачыць навуковец. — Гэта новы кірунак у агракультуры, які масава развіццё набывае ў заходніх краінах, а цяпер прасоўваецца і ў нас, у Беларусі. У такіх устаноўках можна з 1 кубічнага метра вады вырабіць ад 50 да некалькіх соцен кілаграмаў рыбы.  
У такіх сістэмах вада цыркулюе і ачышчаецца: яна насычаецца чыстым кіслародам, і гэта дае рэкордныя тэмпы росту рыбы. Калі ўжываць высокаэнергетычныя кармы, то можна на 1 кілаграм корму атрымаць 1 кілаграм прывагі. Размова тут ідзе пра ласасёвыя, асятровыя і самавыя рыбы.

СТАР 4

## Леанід КОЗИК: Трыбуна прафсаюзаўнага в'езда

### «ПАВЫШЭННЕ ЗАРОБКАЎ ПЕДАГОГАМ БОЛЬШ НЕЛЬГА АДКЛАДВАЦЬ»

— Я лічу, што пытанне з павышэннем заробкаў педагогаў трэба вырашаць неадкладна, яго больш проста немагчыма адсуваць у часе, — пра гэта заявіў у сваім выступленні перад дэлегатамі VI з'езда Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Леанід Козік. — І ахова здароўя, і іншыя сацыяльныя галіны ўжо пайшлі ў сваіх заробках далёка наперад нават ад нас, таму для адукацыйнай галіны пытанне павышэння заробкаў — не проста актуальнае, а надзвычай актуальнае. Прызнаюся, што Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі сумесна з ЦК Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і кіраўніцтвам Міністэрства адукацыі ўжо неадноўні ўзнімала гэтае пытанне на ўрадзе. Міркую, што і дэлегаты з'езда прафсаюза не павінны заставацца ўбакі: чаму б яны не прыняць рэзалюцыю і не паставіць пытанне аб павышэнні заробкаў перад беларускім урадам рубам!

СТАР 2

Ва Урадзе

### Прамая лінія

#### ЗНЭШНІ БОК СПРАВЫ

Усё больш людзей купляюцца на рэкламу, чакаюць цуду ад тых ці іншых касметычных сродкаў. І толькі спецыялісты ведаюць, чаму многія застаюцца незадаволенымі абяцаным вынікам. Карэцця касметычных заган у выніку дэрматалагічных захворванняў, траўмаў і г.д. акажацца ў цэнтры ўвагі «прамой лініі», якая адоўдзецца 15 красавіка, у чацвер, з 14.00 да 15.30 па нумарах 8 (029) 292 38 92 і 292 38 21. Пра новы падыход у згаданай галіне раскажа дацэнт кафедры дэрматавенералогіі Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі, урач-касметолог вышэйшай катэгорыі Мікалай Афанасевіч ПАПІІ. Папярэднія пытанні можна пакінуць па нумарах: 8 (029) 287 18 29 і 287 18 36.

## ДЗЯРЖАВА І Ў ДАЛЕЙШЫМ БУДЗЕ ПАДТРЫМЛІВАЦЬ ДЫЯЛОГ КАТАЛІЦКАЙ І ПРАВАСЛАўНАЙ ЦЭРКВАЎ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ўчора сустрэўся з Мітрапалітам Мінска-Магілёўскай архіепархіі Рымска-каталіцкай царквы ў Рэспубліцы Беларусь Тадэвушам Кандрусевічам. Рымска-каталіцкая царква адгрывае істотную ролю ў рэлігійным жыцці краіны, з'яўляючыся другой па колькасці вернікаў канфесіяй у Беларусі.

Дзяржава падтрымлівае і ў далейшым будзе падтрымліваць дыялог каталіцкай і праваслаўнай царкваў, заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы ў мінскім Архіаефэральным касцёле імя Прасвятой Дзевы Марыі.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што стала добрай традыцыяй абмяркоўваць надзённыя праблемы з кіраўніцтвам адной з асноўных канфесій — каталіцкай. «Лічу, што гэта добры сігнал нашаму грамадству», — сказаў Прэзідэнт.  
«Павінен сказаць, што ваша прысутнасць на Вялікіх з'ездах у праваслаўным саборы і наша з вамі сумеснае віншаванне былі дастойна ўспрыняты ў грамадстве», — адзначыў кіраўнік беларускай дзяржавы.  
«Я рады, што такія добрыя адносіны складваюцца паміж каталіцкай і праваслаўнай канфесіямі, для мяне гэта вельмі важна, я буду гэта падтрымліваць», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.

Каталіцкая і праваслаўная царквы павінны сумесна адказваць на выклікі сучаснасці, заявіў Мітрапаліт Мінска-Магілёўскай архіепархіі Рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі Тадэвуш Кандрусевіч.

Тадэвуш Кандрусевіч падкрэсліў важнасць гэтай сустрэчы з кіраўніком беларускай дзяржавы: «Для нас важна, што мы можам весці такі дыялог». Ён адзначыў, што пасля папярэдніх сустрэч з Прэзідэнтам Беларусі, а таксама з Папам Рымскім «многія пытанні былі зняты».  
«Для мяне выключна важна магчымасць дыялогу з іншымі канфесіямі, асабліва з праваслаўнай, — сказаў архіепіскап. — Мы — браты па веры і маем тыя ж самыя таістыцы і сёння павінны разам адказваць на выклікі сучаснасці, многія з якіх пагражаюць нам. Калі мы разам, нашы галасы гучаць мацней. Тут няма іншай альтэрнатывы. Гэта наказ Ісуса Хрыста: каб усе жылі разам».

Тадэвуш Кандрусевіч запэўніў, што і ў далейшым будзе імкнуча развіваць адносіны з іншымі канфесіямі. «Я проста не бачу іншага выйсця, паколькі сёння вельмі складаны час. Мы бачым, як у многіх краінах Захаду парламенцкай большасцю падтрымліваюцца гомасексуальныя саюзы. Падтрымліваюцца абсурты, з'ўтаназія. Але ж жыццё — гэта самы вялікі дар, які атрымаў чалавек, і ён не павінен выступаць супраць Бога. І ў гэтым пытанні мы адзіныя з праваслаўнай царквой», — адзначыў архіепіскап.

Ён выказаў задавальненне наконт таго, што ў Беларусі паміж каталіцкай і праваслаўнай царквамі ўстанавіліся добрыя адносіны. «Мне даводзіцца шмат ездзіць па свеце і сустракацца з людзьмі, не толькі каталікамі, але і прадстаўнікамі іншых канфесій, — сказаў Тадэвуш Кандрусевіч. — Яны здзіўляюцца, як удаецца ў Беларусі захаваць такі баланс паміж усімі канфесіямі. Я раскаваю аб тым, што па беларускім тэлебачанні святы Вялікадня і Калядаў транслююцца як з каталіцкіх, так і з праваслаўных храмаў. Мы таксама ўзаема прысутнічаем на каталіцкіх і праваслаўных канферэнцыях, іншых мерапрыемствах. І гэта вынік не толькі нашых добрых адносін, але і сведчанне міру, што мы імкнемся да адзінства. Вядома, да поўнага адзінства яшчэ доўгая дарога, але яна пачынаецца з першага маленькага кроку. А ў нас ужо зроблены вялікі крок. Я рады таксама, што дзяржава падтрымлівае гэты імкненне да адзінства. Ад гэтага будзе залежаць будучае хрысціянства ў будучае нашай краіны, якое павінна грунтавацца на аснове хрысціянскай каштоўнасцяў».

Адказваючы на пытанні журналістаў, Мітрапаліт Мінска-Магілёўскай архіепархіі Рымска-каталіцкай царквы ў Рэспубліцы Беларусь Тадэвуш Кандрусевіч паведамаў, што работа па падрыхтоўцы праекта пагаднення паміж Беларуссю і Святым прастолам ідзе актыўнымі тэмпамі.

«Спадзяюся, гэты дакумент будзе падпісаны ўжо ў гэтым годзе», — сказаў Тадэвуш Кандрусевіч. Ён выказаў словы ўдзячнасці ў адрас Прэзідэнта Беларусі за яго адносіны да каталіцкай, праваслаўнай і іншых канфесій. «Мы павінны разам адказваць на ўсе сучасныя выклікі, і наша сіла будзе большая, калі мы будзем гаварыць разам», — адзначыў архіепіскап. Тадэвуш Кандрусевіч выказаў словы ўдзячнасці ў адрас дзяржавы, а таксама Аляксандра Лукашэнка за дапамогу ў рэстаўрацыі старадаўніх касцёлаў. «Гэта наша агульная спадчына».

Паводле паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

### МАНЕТЫ ДА ГРУНВАЛЬДСКАЙ БІТВЫ

Залатыя, сярэбраную і медна-нікелевую памятнаы манеты «Грунвальдская бітва. 600 гадоў» з сённяшняга дня ўводзіць у абарачэнне Нацыянальны банк Беларусі.  
Залатыя манеты выпушчаныя наміналам 20 і 50 рублёў: першая мае пробу сплаву 900, масу 5,76 грама, другая — пробу сплаву 900 і масу 8,64 грама. Сярэбраная манета адкачана наміналам 20 рублёў, пробай сплаву 925, масай 33,62 грама, медна-нікелевая — наміналам 1 рубель. Усе манеты адкачаныя на ЗАТ «Літоўскі манетны двор»: залатыя і сярэбраныя — акацыя «пруф», медна-нікелевая — акацыя «пруф-лайк». Тыраж залатых манет складае па 500 штук кожнага наміналу, сярэбранай — 2500 штук і медна-нікелевай — 3000 штук.  
Ігар ГРЫШЫН.

# У ЗАБРУДЖАННЫХ РАЁНАХ АДЧУВАЕЦЦА КАДРАВЫ «ГОЛАД»

Ігар ШЧУЧЭНКА

Нягледзячы на эканамічна складаны мінулы год, дзяржава накіравала на пераадоленне наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС больш за 922 мільярды рублёў. Сродкі немальны. Аднак, які заўважыў на пасяджэнні Прэзідыума Савета Міністраў Беларусі прэм'ер-міністр Сяргей Сідорскі, фінансаванне гэтых мерапрыемстваў кожны год краіне абыходзіцца вельмі дорага. Не стане выключэннем і гэты год, на рэзаліцыю дзяржаўнай праграмы па пераадоленні наступстваў чарнобыльскай катастрофы мяркуецца выдаткаваць з рэспубліканскага бюджэту больш за 780 мільярдаў рублёў, а з мясцовых бюджэтаў — амаль 45 мільярдаў. Ва ўрадзе ўпэўненыя, што гэтых сродкаў хопіць, каб паспяхова завяршыць бягучую праграму і выйсці на ўстаноўленыя ёй параметры.

Спраўды, сёлетняя рэалізацыя чацвёртай дзяржаўнай праграмы па пераадоленні наступстваў аварыі на ЧАЭС, якая была пачата ў 2006 годзе, закінчана. Аднак, запэўніў на учарашнім пасяджэнні міністр па надзвычайных сітуацыях Энвер Барыеў, увага да праблем пацярпелых ад катастрофы рэгіёнаў павінна быць аддаленай. Ён паведамаў, што ў адпаведнасці з даручэннем кіраўніка ўрада цяпер распрацоўваецца новая дзяржаўная праграма па пераадоленні наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС на 2011—2015 гады, асноўнай задачай якой будзе ўзнаўленне і далейшае сацыяльна-эканамічнае развіццё пацярпелых рэгіёнаў з захаваннем неабходнага ўзроўню сацыяльнай абароны пацярпелых грамадзян і радыяцыйнай бяспекі.  
Што датычыцца дзейнай праграмы, то, нагадаў міністр, яе галоўная задача — забеспячыць пераход ад рэабілітацыйных мерапрыемстваў па найбольш праблемных напрамках да сацыяльна-эканамічнага адраджэння і ўстаілівага развіцця пацярпелых рэгіёнаў. Падво-

дзячы вынікі выканання праграмы за мінулы год, Энвер Барыеў падкрэсліў, што ў цэлым асноўныя яе заданні былі выкананыя. У прыватнасці, праводзіліся работы па ўзнаўленні і развіцці пацярпелых рэгіёнаў, забяспечана атрыманне ўстаноўленых заканадаўствам ільгот і кампенсаций пацярпелым ад катастрофы грамадзянам, у запланаваным аб'ёме праведзена дыспансырызцыя дзяцей і дарослых. Таксама выканана гадавое заданне па санаторна-курортных лічэньні і аздараўленні дзяцей і інвалідаў, аб'явіліся кампаніі на належным узроўні арганізавалі летась і бясплатнае харчаванне навучэнцаў, якія жывуць на забруджаных тэрыторыях. Разам з тым, міністр згадаў і пра тое, што летась былі і факты парушэнняў у арганізацыі харчавання дзяцей. «Службовыя асобы, якія вываляюць у парушэннях, — паведамаў ён, — прыцягнутыя да адказнасці, а матэрыялы па фактах зніжэння каларыйнасці харчавання ў Магілёўскай і Чачэрскім раёнах Гомельскай вобласці накіраваны ў ўстаілівага развіцця пацярпелых рэгіёнаў. Падво-

дзячы вынікі выканання праграмы за мінулы год, Энвер Барыеў падкрэсліў, што ў цэлым асноўныя яе заданні былі выкананыя. У прыватнасці, праводзіліся работы па ўзнаўленні і развіцці пацярпелых рэгіёнаў, забяспечана атрыманне ўстаноўленых заканадаўствам ільгот і кампенсаций пацярпелым ад катастрофы грамадзянам, у запланаваным аб'ёме праведзена дыспансырызцыя дзяцей і дарослых. Таксама выканана гадавое заданне па санаторна-курортных лічэньні і аздараўленні дзяцей і інвалідаў, аб'явіліся кампаніі на належным узроўні арганізавалі летась і бясплатнае харчаванне навучэнцаў, якія жывуць на забруджаных тэрыторыях. Разам з тым, міністр згадаў і пра тое, што летась былі і факты парушэнняў у арганізацыі харчавання дзяцей. «Службовыя асобы, якія вываляюць у парушэннях, — паведамаў ён, — прыцягнутыя да адказнасці, а матэрыялы па фактах зніжэння каларыйнасці харчавання ў Магілёўскай і Чачэрскім раёнах Гомельскай вобласці накіраваны ў ўстаілівага развіцця пацярпелых рэгіёнаў. Падво-

дзячы вынікі выканання праграмы за мінулы год, Энвер Барыеў падкрэсліў, што ў цэлым асноўныя яе заданні былі выкананыя. У прыватнасці, праводзіліся работы па ўзнаўленні і развіцці пацярпелых рэгіёнаў, забяспечана атрыманне ўстаноўленых заканадаўствам ільгот і кампенсаций пацярпелым ад катастрофы грамадзянам, у запланаваным аб'ёме праведзена дыспансырызцыя дзяцей і дарослых. Таксама выканана гадавое заданне па санаторна-курортных лічэньні і аздараўленні дзяцей і інвалідаў, аб'явіліся кампаніі на належным узроўні арганізавалі летась і бясплатнае харчаванне навучэнцаў, якія жывуць на забруджаных тэрыторыях. Разам з тым, міністр згадаў і пра тое, што летась былі і факты парушэнняў у арганізацыі харчавання дзяцей. «Службовыя асобы, якія вываляюць у парушэннях, — паведамаў ён, — прыцягнутыя да адказнасці, а матэрыялы па фактах зніжэння каларыйнасці харчавання ў Магілёўскай і Чачэрскім раёнах Гомельскай вобласці накіраваны ў ўстаілівага развіцця пацярпелых рэгіёнаў. Падво-

дзячы вынікі выканання праграмы за мінулы год, Энвер Барыеў падкрэсліў, што ў цэлым асноўныя яе заданні былі выкананыя. У прыватнасці, праводзіліся работы па ўзнаўленні і развіцці пацярпелых рэгіёнаў, забяспечана атрыманне ўстаноўленых заканадаўствам ільгот і кампенсаций пацярпелым ад катастрофы грамадзянам, у запланаваным аб'ёме праведзена дыспансырызцыя дзяцей і дарослых. Таксама выканана гадавое заданне па санаторна-курортных лічэньні і аздараўленні дзяцей і інвалідаў, аб'явіліся кампаніі на належным узроўні арганізавалі летась і бясплатнае харчаванне навучэнцаў, якія жывуць на забруджаных тэрыторыях. Разам з тым, міністр згадаў і пра тое, што летась былі і факты парушэнняў у арганізацыі харчавання дзяцей. «Службовыя асобы, якія вываляюць у парушэннях, — паведамаў ён, — прыцягнутыя да адказнасці, а матэрыялы па фактах зніжэння каларыйнасці харчавання ў Магілёўскай і Чачэрскім раёнах Гомельскай вобласці накіраваны ў ўстаілівага развіцця пацярпелых рэгіёнаў. Падво-

## ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

### ТРЫ З ЧАТЫРОХ ФРАНЦУЗАЎ ПРЫЗНАЛІСЯ ў НЕДАВЕРЫ ДА ПАЛІТЫКАЎ

Тры з чатырох французцаў заявілі пра тое, што не давяраюць палітыкам. Паводле дзедзеных сацыялагічнага апытання InfraForces, 86 працэнтаў французцаў перакананыя, што палітыкі «дбаюць толькі пра сваю кар'еру». 67 працэнтаў лічаць, што французскія палітыкі адраўнага жыцця і не ведаюць, чым жывуць іх выбаршчыкі.



### АНІШЧАНКА ЗНОЎ ЗАБАРАНІЎ УВОЗ МАЛДАЎСКІХ ВІНАЎ

Распажыўніклад забракаваў партыю малдаўскага віна аб'ёмам 47 тысяч літраў. Узоры малдаўскага віна не прайшлі санітарныя кантролі.  
Як паведамілі ў прэс-службе ведамства, санітарную службу не задаволіла якасць 22,4 тысячы літраў небульванага сухага белага віна «Шардан» і 24,6 тысячы літраў віна «Мускат». На гэтую прадукцыю служба выдала заключэнне пра неадпаведнасць санітарна-эпідэміялагічным правілам і нормам пункта 2.3.2.1078-01.

Кіраўнік Распажыўнага Генадзь Анішчанка 5 красавіка ўжо заявіў, што не выключнае магчымасці ўзмацнення жорсткасці санкцый супраць малдаўскіх вінароў. Анішчанка адзначыў, што «такаго роду правалу» з пастаўкамі яшчэ не было».

Расія ўжо ўводзіла забарону на ўвоз вінаробнай прадукцыі з Малдовы — у сакавіку 2006 года. Поўнае аднаўленне экспарту адбылося ў ліпені 2009 года. У 2009 годзе ў Расію было ўвезена каля 26,9 мільёна літраў віна з Малдовы, што ў дзевяць разоў ніжэй за паказчык 2005 года. Тады Малдова экспартавала ў Расію да 80 працэнтаў свай вінаў, каньякоў і шампанскага, якія вырабляла.

### НА АМЕРЫКАНСКАЙ ШАХЦЕ ЗАГІНУЛІ 25 ГАРНЯКОЎ

У выніку выбуху на вугальнай шахце ў ЗША загінулі 25 чалавек, яшчэ чацвёра лічыцца зніклымі без весткі.  
Такія дзеянні пра наступствы індэнты, апублікаваныя Associated Press. Выбух, які адбыўся на шахце кампаніі Massey Energy ў 50 кіламетрах на поўдзень ад Чарльстона, Заходняй Вірджыні, называюць самай маштабнай аварыяй на амерыканскіх шахтах за чвэрць стагоддзя.

## «САЛОДКІ» ІМПАРТ ПРОЙДЗЕ ТЭСТЫ

Сяргей ГРЫБ

Эканамічныя цяжкасці і агульнае падзенне попыту ніякім чынам не адбіліся на спажыванні шакалада. Хутчэй наадварот: летасць у параўнанні з пазамінулым годам аб'ём яго вытворчасці ў Беларусі ўзраслі з 6,4 да 7,2 тысячы тон, прычым аячынная прадукцыя больш актуальна «пайшла» на экспарт. Але, разам з тым, сітуацыя застаецца даволі неадназначнай — сёння ці не палова шакалада, што купляюць грамадзяне нашай краіны, вырабляецца за мяжой.

Часы, калі шакалад лічыўся галоўнай прычынай карысць, лішняй вагі і нават атэрасклерозу, нібыта засталася ў мінулым. Сёння ўсё ўспрымаецца па-іншаму: у какаве — антыаксіданты, якія дапамагаюць захаваць здаровым сэрца і сасуды, утрыманне кафіну засцерагае ад стомленасці і галаўнога болю, глюкоза актывізуе работу мозгу. А плюс да ўсяго даказана, што той жа шакалад (і асабліва шакалад горкі) дапамагае ў вырашэнні праблем у ложку. Словам, перавага атрымліваецца шмат. Галоўнае ведаць меру і аддаваць перавагу якасному прадукту.  
— Беларускі шакалад можа вырабляцца выключна з натуральных какава-прадуктаў — цёртага какава і какава-масла, — адзначае галоўны тэхнолаг упраўлення каардынацыі і развіцця цукровай і кандытарскай галінаў канцэрна «Белдзярхарчпрам» Галіна ПАНАСКІНА. — Інакш кажучы, паводле нарматыўнай

## РОЗГАЛАС

ЯК НАС ДУРАЦЬ

«СВОЙ ЧАЛАВЕК» У БАНКУ  
52-гадовая жыхарка Ліды на працягу двух з паловай гадоў, выкарыстоўваючы махлярскую схему, «кінула» сваіх знаёмых на агульную суму каля 40 мільёнаў рублёў.  
Паводле інфармацыі начальніка аддзела па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі Лідскага РАУС Сяргея Дзятчыка, падрымальная жанчына запусціла ў сваё акружанне чутку, што, маўляў, мае «сваёго чалавека» ў адным з банкаў, які можа размяшчаць на допазітны ўклад беларускія рублі пад 35 працэнтаў гадавых, тады як сапраўдны стаўкі вагаюцца ў межах 20—22 працэнтаў. Пры гэтым аферыстка прыдумала схему выплаты «працэнтаў»: узяўшы грошы ў новых кліентаў, яна выплачвала іх ранейшым. Пакуль канчаткова не заблыталіся ў сваіх махінацыях. Падман быў відэаочны, але насцярожыліся нямногія. Неўзабаве пра махлярскія дзеянні стала вядома супрацоўнікам міліцыі, да якіх усё ж вырашылі звярнуцца асобныя з падманутых грамадзян. А калі пра махлярку паведамілі ў мясцовых СМІ, іх стала значна больш. Заведзена крымінальная справа па артыкуле «Махлярства, учыненае ў асабліва буйным памеры», санкцыя якая прадугледжвае да дзесяці гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

### АБЯЦАЎ ТАННІЯ АЎТО З АМЕРЫКІ

Махляр назбіраў з прасцакоў больш за 100 тысяч долараў ЗША. 40-гадовы мінчанскі скарыстаўся не толькі даверлівацю пацярпелых грамадзян, але і ростам попыту на інашмаркі: ён прапаноўваў прыгнаць з-за акіяну машыны, якія каштавалі на 5—10 тысяч долараў (у залежнасці ад мадэлі) танней, чым на беларускім аўтарынку.

Паводле звестак прэс-афіцэра Саведака РУУС Вольгі Яскевіч, распачаў свой «бізнес» хітрун у лютым мінулага года, размясціўшы заманлівыя ўмовы набыцця аўтамабіляў у інтэрнеце. Зразумела, што істотныя «зніжкі», прапанаваныя «дзілерам», выклікалі цікавасць у патэнцыйных пакупнікоў. Ім хітрун з задавальненнем і «вешаў» на вушы легенду пра свае неабмежаваныя магчымасці ў Амерыцы па набыцці «жалезных коней»: маўляў, там жыве яго аднакласнік, які без усялякіх праблем можа дапамагчы з выбарам машыны. Калі кліент купіўся на прынуд, прайдзіце абавязкова патрабаваў задатка, прычым размова ішла пра істотную суму. Аднак жаданне было настолькі вялікім, што апошняя акалічнасць некаторых пакупнікоў не насцярожвала, і яны аддавалі грошы. З імі «перагоншчыкі» пасля знікнулі. Праўда, асабліва настойлівым прасцякам усё ж такі часам і ўдавалася выдаліць фанаватца да «добрадзця», толькі з гэтага нічога добрага не выходзіла, бо ўсе размовы заканчваліся аднымі адгаворкамі.

Як мяркуецца, падазронаму удалося «праварыць» як мінімум 15 падобных махлярстваў, а агульная сума ўрону складала больш за 100 тысяч долараў ЗША. Між іншым, ахвярамі падману сталі не толькі жыхары сталіцы — сярод пацярпелых ёсць і жыхары Гродзенскай, Гомельскай і Віцебскай абласцей. Згадаем і тое, што затрыманы махляр быў ужо раней судзімы, а цяпер у адноснах да яго ўзбуджана крымінальная справа па частцы 4 артыкула 209 КК — «махлярства, учыненае арганізаванай групай асобаў альбо ў асабліва буйным памеры», і пагражае хітруну да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці.

Ігар ГРЫШЫН.

## БАЛЬНІЧНЫ ПАСЛЯ ЗАГУЛУ

Аператыўнікі Лідскага райаддзела міліцыі атрымалі інфармацыю, што ўрач адной з мясцовых больніц выдае фіктыўныя лісткі непрацаздольнасці. І неўзабаве ўдалося ўсталяваць факт незаконнай дзейнасці, паведаміла аддзяленне інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Гродзенскага аблвыканкома.

Двое маладых людзей загулялі на некалькі дзён і аднаму з іх быў неабходны апраўдальны дакумент для прад'юлення па месцы працы, інакш пагражала звальненне. Выручыць хлопца вызваўся ягоны калега па гулянцы, маўляў, ён вырашыць пытанне з больнічным. Зразумела, за пэўную плату. Узяўшы 20 тысяч беларускіх рублёў, «выратавальнік» накіраваўся да ўрача. Праўда, грошы яму не перадаваў, а пакінуў сабе, пабяжыўшы разліччача пазней. Улічваючы, што гэтыя грамадзяне былі знаёмымі і раней ужо праварочвалі падобныя справы, урач паведаміў і вылісаў больнічным на п'яць дзён. Калі «хвороба» адступіла, яго адзядзіліць 30 тысячамі рублёў, якія, з яго слоў, былі перададзеным медыку, які закрываў больнічны.

Згодна з інфармацыяй, што была ў супрацоўнікаў міліцыі, мужчына займаўся падобным «бізнесам» рэгулярна. Не выключана, што ў набліжэйшы час будзе заведзены яшчэ шэраг крымінальных спраў, у тым ліку звязаных з атрыманнем хабару і пасрэдніцтвам у

## 2 НАДЗЁННАЕ

**ЗВЯЗДА** 7 красавіка 2010 г.

### Аляксандр Лукашэнка і Віктар Януковіч у тэлефоннай размове абмеркавалі комплекс пытанняў двухбаковых адносінаў

Тэлефонная размова прэзідэнтаў Беларусі і Украіны адбылася ўчора, паведамлі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

Аляксандр Лукашэнка і Віктар Януковіч абмеркавалі комплексе пытаньня двухбаковых беларуска-украінскіх адносінаў, актуальныя праблемы міжнароднага парадку дна і ўзаемадзеянне ў рамках інтэграцыйных аб’яднанняў на постсавецкай прасторы. Асабліва ўвага была ўдзелена святкаванню 65-годдзя Вялікай Перамогі.

### Беларускія ветэраны пікетавалі рэдакцыю газеты «Народная воля» ў абарону гістарычнай праўды аб партызанскім руху

Мэта пікета, паводле слоў яго арганізатараў, — у выказванні пратэсту супраць размяшчэння ў газеце неправдзівых інфармацыі аб партызанскім руху ў Беларусі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. «На працягу доўгага часу мы сустракаемся з фактамі, якія скажаць рэчаіснасць і лёць памылі на беларускі народ, на партызан, на падпол’шчыкаў, а на нашы ўлады. І гэта выклікае гнеў і абурэнне ў ветэранаў», — заявіў старшыня Мінскай гарадской арганізацыі Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў Анатоль Адоньёў. У прыватнасці, ветэраны абураны серыяй публікацый у «Народной воле» ўрыўкаў з кнігі Ільі Копыла «Нябышчэна. Вайна», у якой ён апісава свае ўспаміны аб вайне (тады ён быў яшчэ падлеткам). — Заўвага БЕЛТА. «Ён расказвае, як з фашыстамі было добра жыць, што ім было дазволена трымаць пз 3 свінні і па 15 бараноў, што жылі выдатна. А гаўляйтар Кубэ быўцам мяккі ліберал і любіць тэатр. Можа, ён і любіў тэатр і мастацтва, але быў катам», — сказаў старшыня Мінскай гарадской арганізацыі Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў. Паводле яго слоў, ветэраны неаднаразова звярталіся ў рэдакцыю газеты з просьбай апублікаваць і іх пункт гледжання, прапаноўвалі свае матэрыялы, аднак у гэтым ім было адмоўлена. «Мы прыйшлі выказаць сваё абурэнне, запатрабаваш апублікавання прабачэнняў. Мы ўсе адзіны ў сваіх ацэнках і вывадах. Хочам, каб да нас выйшаў рэдактар і даў тлумачэнні. Чыя воля гэта?! Наша можа?! Хто нас спытаў?!» — сказаў Анатоль Адоньёў. Старшыня савета Мінскай абласной арганізацыі ветэрану Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў, ганаровы грамадзянін Мінскай вобласці Аляксандр Слабада адзначыў: «Мы ўсе, як адзін, змагалі з гэтым страшным ворагам — фашызмам. А цяпер пішуць, што партызаны — злачыніцы. Аблівачь гразно наш народ мы не дазволім. Але воь знайшлася такая жоўтая прэса. Працаваць трэба, а не аблівачь гразню працоўні і гераічны беларускі народ».

Калія 50 прадстаўніцў ветэранскіх арганізацый сабралася ў Аляксандраўскім скверы і потым накіраваліся ў рэдакцыю газеты «Народная воля» на вуліцы Ангельска. У руках яны трымалі транспаранты з заклікамі да галоўнага рэдактара газеты Іосіфа Сярдэцка: «Далоў паклён!»; «Фашызм не пройдзе!»; «Перамаглі ворага — перамажам паклённікаў!». Аднак калі ўвахода ў будынак, дзе размяшчаецца рэдакцыя, удзельніку пікета ніхто не сустраў, і некалькі прадстаўніцў увайшлі ўнутр. Як казалася, галоўны рэдактар у гэты час адсутнічаў, а ветэранам было заўяўлена, што ён не абавязаны перад імі рабіць справядзанаў. Пасля доўгага гавораў выйшлі да народа, на ганку ўсё-такі з’явілася шэф-рэдактар газеты Святлана Калінічэна, якая заявіла ветэранам, што «кожны мае права на свае ўспаміны» і паабяцала прадаставіць ім слова на старонках газеты. «Мы вам прадаставім слова. Я афіцыйна заўяўлю, што мы яго апублікуем», — сказала яна. Аднак улічваючы папярэдня адрмовы, на якія спасылаліся удзельнікі пікета, гэта заява не выклікала ніякага даверу з боку ветэранаў.

**БЕЛТА.**

#### «ВОГНЕННАЯ» СПРЭЧКА

Невярзючы мінчанін, які не знайшоў агульнай мовы з былой жонкай, абліў сабе газай і падпаліў.

40-гадоваму мужчыну нападлітку прыйшоў дадому — у кватэру на вуліцы Куляшова і, як у такіх выпадках ужо здаралася, паводле звестак прэс-афіцэра Заводскага РУУС Тамары Рулінскай, пачаў высяцяляць адносіны з былой жонкай і 15-гадовай дачкой. Не вытрымаўшы п’янага напору, жанчына пайшла па дапамогу да праваахоўніку, а калі вярнулася разам з участковым інспектарам, то не змгла патрапіць у кватэру, замкнутую знутры мужчынам. Апошні на просьбы ўпусціць жанчыну з праваахоўнікам і жыл’не не адраагваў, а прапанаваў працягнуць перамовы ля балкона. Раптоўна ўсе скончылася нечакана і трагічна: мужчына абліў сабе газай і падпаліў. З апёкамі галавы, тулава, шыі, верхніх і ніжніх канечнасцаў агульнай плошчай амаль 33 працэнты цела пацярпелы быў шпіталізаваны ў апэкавае раэімацыйнае аддзяленне.

Ігар ГРЫШЫН.

#### Дырэктар віцебскай будаўнічай фірмы стараўся як мага меней плаціць падаткі. За што і асуджаны на два гады.

Як паведаміла «Звяздзе» пракурор аддзела па наглядзе за выкананнем падатковага і мытнага заканадаўства пракуратуры Віцебскай вобласці Наталія ЛЯТОС, былі ўстаноўлена і даказана, што гэтая адказная асоба яшчэ ў 2008 годзе заключыла некалькі заведама фальшывых дагавораў субпадраду з рознымі беларускімі фірмамі на выкананне будаўнічых работ. Былі выкананы ўсе работы. Потым дырэктар расправдзіўся, каб у справядзачых кошт субпадрадчыных работ не быў уключаны: іх быццам бы вырабілі іншыя фірмы. У выніку вырुчка, на якую трэба было плаціць падаткі, была паменшана больш чым на 204,4 мільёна рублёў. Ён яшчэ прадставіў для ўліку заведама фальшывыя дагаворы падраду з работнікамі на выкананне работ, якія насамроч яны не рабілі. Пасля чаго кошт быццам бы выкананых ім работ быў уключаны ў выдаткі фірмы. З-за гэтага выдаткі былі завышаны больш чым на 7,4 мільёна рублёў. Усяго ў выніку сваіх злачынных дзеянняў дырэктар ухіліўся ад выплаты падаткаў і збораў на агульную суму больш за 79 мільёнаў рублёў.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

## «ПРАБЛЕМА З ВОДАЗАБЕСПЕЧЭННЕМ У ПАЛЯНХ ТРЭБА ВЫРАШАЦЬ ПРЫНЦЫПОВА

**ЗГОДНА** з апошнім перапісам, у вёсцы **Паляны Ашмянскага раёна** пражывае **195** чалавек. **І** воь ад **імя іх усіх** ў рэдакцыю звярнулася **Людміла Ігнатаўна Пабыдаева**. **Гаварыла пра набалеае, прасіла, па магчымасці, дапамагчы.**

— У нас сур’ёзныя праблемы з забеспячэннем вады. Калонкі, трубы знаходзяцца на балансе раённых камунальнайкуа, а воьс воданарпорная вежа — на балансе масцовага СВК «Кракоўка». І гаспадарка не хоча аддаваць яе камунальнаму падпрямству. Хоць вялікая статку жыўбь яна тут ужо не трымае, засталася толькі 130 цялят, якіх праз нейкі час перавядуць у іншае месца. А надалей жыцьв тут трымаць увогуле не збярэацца, — даводзіла сутнасць праблемы Людміла Ігнатаўна. — Але і гэта яшчэ не усё. Вада ў нас у калонках то ёсьць, то няма. Кажуць, свідравіна выпрацавала свой рэсурс. А мы воьс думаем, што трэба належным чынам адрамантаваць помпу. З 23 студзе-

## «ЗА ЎТЫЛІЗАЦЫЮ СТАРЫХ ДРЭЎ З ПАРКАЎ МЫ ЯШЧЭ І ДАПЛАЧВАЕМ»

«SOS! Тады для журналісцкага расследавання! У сталічных парку імя Горкага аднавілася высечка «векавых дрэў», якая распачалася тут яшчэ летась!»

Зачэпаючыя гэтым фактам людзі довадзілі, што Зялінбудз заспаківае — маўляў, гэта санітарныя высечкі, бо прыбрацца толькі хворыя дрэвы, але насамроч гэты не так. «Дзе высечка здаровых дрэў — у 80 працэнтаў выпадак! Па уснасці, гаворка ідзе пра нарытоўку дрэў. Хачелася б даведацца: каму яны прызначаны, тыя дрэвы? Неабходна ўмішанне грамадскасці!» Акрамя залішняй эмацыянасці някая канкротная інфармацыя ў гэтым звароце ў рэдакцыю больш не было. Тым не менш, мы правалі «расследаванне»: звярнуліся ў адміністрацыю і самога парка імя Горкага, і ва УП «Гарадскія паркі», адным са структурных падраздзяленняў якога

і з’яўляецца згаданы вышэй сталічны парк. І паўсродна пачулі здзіўленае адносна такой пастаноўкі пытання з боку грамадзян.

— Прыбірацца могуць толькі старыя, хворыя або здаровыя, але паваленыя дрэвы, — паведаміў, у прыватнасці, **намеснік вытворчага аддзела УП «Гарадскія паркі» Віктар КАСЦЮЧЭНКА**. — І зрабіць гэта не так проста, як некаму з неаб’якавых людзей, магчыма, падаецца. На кожнае дрэва складаецца акт, у якім абгрунтаваны неабходнасці асцяжы даюць спецыялісты. У мяне па кожным дрэве маюць — падпісы шасці чалавек, уключаючы біёлага з Батанічнага сада, спецыялістаў «Мінскезялібуду», Мінгарвыканкама. Наглядзя ця звычайна чалавеку нічога не відаць. А няхай ён нахіліцца, паглядзіць, што ў дрэва знізу дуплы, толькі кара і крхвы лубу. Няхай паглядзіць, якая ў таго дрэва сярэдзіна? Калі

## Віталь Дзербянёў — чэмпіён Еўропы!

Беларускія штангісты заваявалі першы медаль на чэмпіянаце Еўропы, які прымае наша сталіца. Залато ўзнагароду заваяваў Віталь Дзербянёў у вагавай катэгорыі да 56 кг з вынікам 256 кг (118 у рыўку, 138 у штуршку). Другім стаў Смібат Маргаран з Арменіі — 255 (109+146), трэцім — белгіец Том Гёгебор — 254 (116+138). У рыўку Дзербянёў таксама паказаў найлепшы вынік, а ў штуршку быў пятым. Вынік 138 кг паказалі тры спартсмены, аднак Дзербянёў аказаўся самым цяжкім з іх. Цяпер на рахунку 33-гадавага спартсмена чатыры залатыя медалі кантынентальных першынстваў.

Чэмпіянат Еўропы працянецца ў Мінску да 11 красавіка. У ім прымаоць удзел больш за 300 спартсменаў з 37 краін. У Палацы спорту выступілі алімпійскі чэмпіён Андрэй Арамуля, бронзавы прызёр чэмпіянатаў Еўропы Мікалай Навічак, чэмпіён Еўропы Мікалай Чарняк, а таксама бронзавы прызёр Алімпійскіх гульняў Настася Навікава. Гледачы могуць трапіць на трыбуны сталічнага Палацу спорту бясплатна.

**Алена АУЧЫННІКАВА.**

#### Наш дом — Беларусь

## Чым больш фарбаў, тым багацей палітра

*Развіваючы сваю культуру і традыцыі,*

*нацыянальнаы аб’яднанні ў Беларусі ўзбагачаюць і саміх беларусаў*

**Пра гэта ўчора на прэс-канферэнцыі ў Нацыянальным прэс-цэнтры паведаміў кансультант аддзела па справах нацыянальнасці і прававой справе апарата Уладзіславажана па справах рэлігіі і нацыянальнасці Міхаіл РЫБАКОУ.**

— Развіваючы сваю культуру, этнакультурныя грамадскія аб’яднанні ўзбагачаюць беларускае грамадства ўмоўленамі пра каштоўнасці сваіх народаў і пашыраюць палітру яго культурнай разнастайнасці, — сказаў Міхаіл Рыбакоў. — Захаванне стабільных мірных міжэтнічных адносінаў і развіццё канструктыўнага дыялогу культур як у кожным асобным рэгіёне, так і ў рэспубліцы ў цэлым, — планмерны вынік правядзення дзяржаўнай палітыкі і адно з найважнейшых дэмакратычных дасягненняў Беларусі ў гэтай сферы. Беларуская дзяржава паслядоўна праводзіць у жыццё прынцыпы сваёй дэмакратычнай нацыянальнай палітыкі, накіраванай на свабоднае развіццё культур, моў, традыцый усіх этнакультурных таварыстваў.

У Беларусі зарэгістравана 124 грамадскія аб’яднанні грамадзян 25 нацыянальнасцяў. Усім аб’яднанням накоплены значны вопыт культурна-асветніцкай, адукацыйнай, інфармацыйнай і дабрачыннай дзейнасці. Этнакультурныя аб’яднанні ўвесь час атрымліваюць падтрымку ад дзяржавы — фінансавую, прававую, арганізацыйна-метадычную.

Напачатку чэрвеня ў гэтым месьці раз у Гродне будзе праводзіцца фестываль нацыянальных культур, які па сваёй грандыёзнасці і ўроўню не мае аналагаў на постсавецкай прасторы. Кожны год фестываль адрозніваецца ад папярэдніх, мае нейкую іскрынку. Якая будзе сёлет, пакуль трымаецца ў сакрэце, але ўсе этнакультурныя аб’яднанні актыўна рыхтуюцца да ўдзелу і паказваюць на папярэдніх этапах конкурсу сваіх лепшых прадстаўнікоў.

Ужо аб’яўлены конкурс паміж журналістамі і СМІ на лепшае асвятленне тэмы міжнацыянальных адносінаў у Беларусі.

Нацыянальныя аб’яднанні возьмуць таксама самы актыўны ўдзел у святкаванні 65-годдзя Вялікай Перамогі. Выступленні нацыянальных калектываў на усіх знакавых мерапрыемствах краіны даўно ўжо стала добрай традыцыяй.

Міжнароднае грамадскае аб’яднанне казахай «Атамекен» выдала кнігу «Беларусь — Казахстан — баявое братэрства», прысвечанае казахстанцам, якія ў складзе Чырвонай Арміі вызывалі Беларусь ад фа-

<b>Памёр Ігар Гаўрылавіч РЫЖКОЎ — журналіст, былы супрацоўнік «Звязды». З-пад яго пяра выйшла нямаля вострых артыкулаў, вызначальнай рысай якіх было глыбокае веданне праблемы, дасканалая вывучэнне фактаў, адметны стыль. Пасля «Звязды» наш калібра працаваў у іншых выданнях, рэдагаваў часопіс, і ўсюды даламагалі напрацоўкі, здабылі падчас газетнай працы — умненне падтрымліваць стаўнуці з людзьмі, шукаць цікавыя тэмы і грунтоўна іх распрацоўваць. Смуткуем, выказваем шчырыя спачуванні яго родным, сябрам, усім, хто яго ведаў.</b>
<b>Звяздоўцы.</b>

## «ПАВЫШЭННЕ ЗАРОБКАЎ ПЕДАГОГАМ БОЛЬШ НЕЛЬГА АДКЛАДВАЦЬ»

*(Заканчэнне.*

*Пачатак на 1-й стар.)*

Лейнд Козік выказаў упэўненасць у тым, што пераважнае большасць педагогаў прыйшлі працаваць у сістэму адукацыі таму, што мелі прызыване да педагогікі, а зусім не за матэрыяльнымі выгодамі, тым не менш сацыяльны статус работнікаў устаноў адукацыі павінен адпавядаць іх інтэлектуальнаму па-тэнцыялу, а і работа іх намагаанні павінны годна аплачвацца.

Старшыня ЦК Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Аляксандр Бойка паведаміў, што зараз адукацыйная галіна займае пятае месца сярод бюджэтных арганізацый па ўзроўню заробатнай платы (куды яна перамясцілася ў красавіку 2007 года), і гэта нягледзячы на пціпазраэнтае павышэнне тарыфных ставак (акладу) педагагічным работнікам з пачатку 2009 года, а таксама ўстанаўленне дападат маладым спецыялістам і ўвядзенне надбавкі за кваліфікацыйную катэгорыю кіраўнікам устаноў адукацыі і іх намеснікамі. У студзені бягучага года памер сярэдняй месячнай заробатнай платы работнікаў галіны склаў 723,3 тысячы рублёў, або 274 долара. І, каб вярнуцца на традыцыйнае чацвёртае месца сярод бюджэтнікаў, неабходна павыліць заробатную плату не менш чым на 10 працэнтаў.

Для прыкладу, у маладых выкладчыкаў ВНУ сярэдні памер заробатнай платы складае 455,5 тысяч рублёў (або 158 долараў), гэта менш за аспіранцкую стпелендыю, памер яког стклада 611,7 тысяч рублёў, або 213 долараў. Судносны заработнай платы маладых выкладчыкаў да стпеленды аспірантаў — 74,5 працэнта. У дашкольных установах заробкі выхавальнікаў складаюць 300 тысяч рублёў, а у кухараў, якіх у адзіначых садках катастрафічна не хапае, заробатная плата і ўвогуле ўсяго 250 тысяч рублёў.

— Унутрыня рэзэрвы галіны па ўдасканаленні аплаты практы педагагічных работнікаў практычна вычарпаныя і без дзяржаўнай падтрымкі адукацыі не абясыцяся, — канстатаваў Аляксандр Бойка.

Лейнд Козік выказаў упэўненасць, што указ кіраўніка дзяржавы № 164, скарываны на ўзмацненне праваў добрасумленных работнікаў

#### Пытальнік

#### ДЗЕ ПАКІНУЦЬ ВЕЛАСПЕД У ЦЭНТРЫ МІНСКА?

З надыходам цёплага надвор’я пачаў катцаца па горадзе на веласпедзе. Аднак пакінуць яго ў цэнтры сталіцы, каб заціць у краму ці перакوسیць, здаецца, няма дзе. Падкажыце, як збіраюцца вырашаць гэту праблему?

*Уладзімір, г. Мінск.*

Гэтай вясной у Мінску з’явілася першая станька веласпеду. Яна размясцілася на тэрыторыі паркінга гандлёвага цэнтра «Сталіца». Кошт адной гадзіны становіць — 170 рублёў. За суткі дзвядцятца аддасць 2 тысячы рублёў. Пры жаданні веласпед тут можна пакінуць нават на месяц. Пакуль станькавых месцаў для веласпеду адредзена няшмат — усяго шэсць. Але калі па-слуга пахне карысцця папулярнасцю, іх колькасць павялічаць.

#### Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь проводит конкурс

**по продаже в процессе приватизации находящегося в республиканской собственности и хозяйственном ведении республиканского унитарного предприятия «Гостиничный комплекс «Спорт» предприятия как имущественного комплекса**

<b>Наименование предмета конкурса:</b>	Находящееся в республиканской собственности и хозяйственном ведении республиканского унитарного предприятия «Гостиничный комплекс «Спорт» предприятие как имущественный комплекс (далее – имущественный комплекс)
--	---

<b>Местонахождение:</b>	г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 35
-------------------------	-----------------------------------

<b>Вид деятельности объекта:</b>	Предоставление услуг гостиницами с ресторанами
----------------------------------	--

<b>Положение на рынке:</b>	Не занимает доминирующего положения
----------------------------	-------------------------------------

<b>Продавец, его местонахождение, контактные телефоны:</b>	Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, г. Минск, пер. Красноезвездный, 12, тел. 288 11 52, 294 07 49
--	---

<b>Численность работающих, чел.</b>	41
-------------------------------------	----

<b>Финансовое состояние объекта, рублей:</b>	<b>Балансовая прибыль:</b>	100 529 581	<b>Задолженность:</b>	<b>Кредиторская:</b>	184 542 783
--	----------------------------	-------------	-----------------------	----------------------	-------------

<b>Начальная цена предмета конкурса:</b>	10 652 634 000 (десять миллиардов шестсот пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать четыре тысяч) рублей
--	---

<b>Сумма задатка:</b>	500 000 000 (пятьсот миллионов) белорусских рублей
-----------------------	--

Сохранение профиля деятельности предприятия в качестве объекта гостиничного сервиса в течение 5 лет; сохранение в течение года количества рабочих мест (с продолжением трудовых отношений с работниками республиканского унитарного предприятия «Гостиничный комплекс «Спорт»); инвестирование в течение 5 лет не менее 5 млн долларов США в капитальный ремонт и частичную реконструкцию гостиницы, входящей в состав предприятия;

погашение до государственной регистрации договора купли-продажи предприятия образовавшейся на дату его подписания задолженности совместного предприятия общества с ограниченной ответственностью «Беламкан» перед открытым акционерным обществом «Белнешэкономбанк» по обязательствам, обеспеченным залогом гостиницы, входящей в состав предприятия

при прочих равных условиях наибольшая цена, предложенная за предприятие как имущественный комплекс республиканского унитарного предприятия «Гостиничный комплекс «Спорт»

<b>Порядок оплаты:</b>	20 рабочих дней после государственной регистрации договора купли-продажи
------------------------	--

1. Имущественный комплекс расположен на земельном участке общей площадью 0,2686 га.

2. Победитель конкурса обязан заключить договор безвозмездного пользования без права распоряжения с условием сохранения целевого использования объектом гражданской обороны – защитное сооружение общей площадью 83,7 кв.м, расположенное в подвальном помещении.

3. Задолженность СП ООО «Беламкан» перед ОАО «Белнешэкономбанк»: 306 475 788 белорусских рублей – по кредитному договору от 13.12.2008 № 06-3-1/3 необходимо перечислить на счет ОАО «Белнешэкономбанк» № 3819817006012, г. Минск, ул. Мясникова, 32, МФО 153001226,УНН 100010078, ОКПО 00038592;

245 599,88 доллара США – по кредитному договору от 13.12.2000 № 06-3-1/2 необходимо перечислить на счет ОАО «Белнешэкономбанк» № 3819817006040, г. Минск, ул. Мясникова, 32, МФО 153001226, УНН 100010078, ОКПО 00038592.

Конкурс состоится **14 мая 2010 г. в 11.00** по адресу: г. Минск, пер. Красноезвездный, 12, актовый зал, 5 этаж.

Желающим участвовать в конкурсе необходимо заключить с Госкомимуществом соглашение о правах и обязанностях сторон и представить следующие документы:

заявление на участие в конкурсе по установленной форме;
заяверенную банком копию платежного поручения о внесении суммы задатка на расчетный счет, указанный в информационном сообщении;
индивидуальный предпринимателем – копию свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии;
юридическим лицам – доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководител), а также копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица и их подлинники для заверения их копий;

иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств, иностранным государством и их административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международной организацией – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов, выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовом состоянии

лица, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на русский или белорусский язык;

представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане,

#### Абзац

▲ У Мінску удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны могуць бясплатна зрабіць свай фотопартрэт. Арганізатарам дабрачыннай акцыі выступіла ЗАТ «Вілія». Для удзельнікаў вайны арганізуецца бясплатную фотасесію і вырабаць для іх партрэт памерам 20х30. Зрабіць здымкі можна ў любой з 40 фотастудыі ЗАТ «Вілія», размешчаных на тэрыторыі Мінска. Акцыя прысвечаная 65-годдзю Вялікай Перамогі.

▲ **Першыя ластаўкі вярнуліся ў Беларусь з выраю. Вясковая ластаўка была заўважаная ў выхадным на поўдні краіны, у Тураве. Пачалі вяртацца з зямлюі і белыя бусьці.**

▲ У Беларусі за сакавік выяўлена 96 выпадкаў ВІЧ-інфекцыі. Сярод рэгіёнаў рэспублікі ў сакавіку, як і ў папярэднія месяцы, па колькасці выпадкаў ВІЧ-інфекцыі лідзіруе Гомельская вобласць (35). На 1 красавіка і-г. агульная колькасць зарэгістраваных у Беларусі выпадкаў ВІЧ-інфекцыі дасягнула 10 тыс. 966.

▲ **Кіроўца, які не мае праоў на кіраванне аўтамаблем, на Вялікідзень урэзаўся ў прыдарожны крхж у Палацім раёне. 24-гадовы мужчына вечарам на ўездзе ў адну з вёсак не справіўся з кіраваннем і ўрэзаўся ў прыдарожны крхж. Машына з’ехала ў ковет, кіроўца атрымаў цялесныя пашкоджанні, ад якіх памерў у бальніцы на наступны дзень. Абставіны ДТЗ высвятляюцца.**

▲ Пенсіянер з Мінска падпаліў жонку і гасцей пасля сумеснага застолля. Пасля вялікай колькасці выпітага спіртнога жонка пенсіянера і госці заснулі. У гэты час гаспадар хадзіў за дабаўку ў краму. Вярнуўшыся, ён хацеў працітваць застолле, але не было з кім. Разбудзіць сабульнякіна не ўдалося, тады чалавек узяў бутэльку з растравальнікам, абліў прысутных і падпаліў. Жонка і адзін з гасцей абвішліся апёкамі, а другі госць, жыхар Мінскага раёна, быў дастаўлены ў бальніцу і дзе памерў.

▲ У Аўстрыі няпоўнагадовым забаранілі карыстацца паслугамі саларыў у сувязі з павышанай рызыкай развіцця меланомы (раку пігментных клетак скуры) пад уздзеяннем ультрафіялетавага выпраменьвання. Аналагічная забарона прынята ў Германіі і Францыі, адпаведныя законапраекты разглядаюцца ўрадамі іншых еўрапейскіх краін. У Бразіліі з



## КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций открытого акционерного общества «Белагпропбанк» для физических лиц шестидесят второго, шестидесят третьего, шестидесят четвертого, шестидесят пятого, шестидесят шестого выпусков

**1. Наименование эмитента**  
а) полное наименование:  
на белорусском языке – адкрытае акцыянернае таварыства «Белагпропбанк»;  
на русском языке – открытое акционерное общество «Белагпропбанк» (далее – Банк);  
б) сокращенное наименование:  
на белорусском языке – ААТ «Белагпропбанк»;  
на русском языке – ОАО «Белагпропбанк».

**2. Место нахождения Банка, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)**  
Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3  
Телефон: (017) 228 53 00, факс (017) 228 53 01  
Электронный адрес E-mail: info@belapb.by  
УНП 100693551, ОКПО 00040577.

**3. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, и сроки их публикации**  
Бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках Банка ежегодно будет публиковаться в газете «Звезда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.  
Бухгалтерский баланс на 1 января 2009 года и отчет о прибыли и убытках за 2008 год опубликованы Банком 31.03.2009 в газетах «Звезда» и «Республика».

**4. Размер уставного фонда Банка**  
Уставный фонд Банка составляет 3 878 635 046 000 (Три триллиона восемьсот семьдесят восемь миллиардов шестьсот тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч) белорусских рублей.

**5. Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование органа, его зарегистрировавшего**  
Банк преобразован из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11.02.1991 и зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный № 20. Устав Банка утвержден общим собранием акционеров 11.02.1991 (протокол № 1).

Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка, а также Уставом Банка.  
Банк входит в единую банковскую систему Республики Беларусь и соблюдает государственную денежно-кредитную политику Республики Беларусь. С 1996 года Банк является агентом Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственных программ посредством выдачи кредитов на финансирование долгосрочных инвестиционных проектов и строительство жилья. Банк осуществляет комплексное обслуживание предприятий, объединений и организаций агропромышленного комплекса республики, сельскохозяйственных арендаторов, крестьянских хозяйств, их объединений, союзов и ассоциаций, предприятий, объединений, учреждений других отраслей экономики, независимо от форм собственности, совместных предприятий, созданных на территории Республики Беларусь с участием иностранных инвестиций, профсоюзных и других общественных организаций, а также граждан, в соответствии с действующим законодательством.

**6. Сведения о проведении открытой продажи облигаций**  
**6.1. Сведения об облигациях шестидесят второго, шестидесят третьего, шестидесят четвертого, шестидесят пятого выпусков**  
**6.1.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение**  
Решения о выпуске облигаций шестидесят второго, шестидесят третьего, шестидесят четвертого, шестидесят пятого выпусков для физических лиц на предъявителя в соответствии с Уставом Банка утверждены Наблюдательным советом Банка 01.03.2010, протокол № 5.  
**6.1.2. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная стоимость облигаций**

№ выпуска	62	63	64	65
Валюта займа	Доллар США	Евро	Доллар США	Евро
Форма выпуска и вид облигаций	Документарные, на предъявителя, дисконтные, неконвертируемые			
Объем эмиссии	5 000 000 (Пять миллионов)	5 000 000 (Пять миллионов)	15 000 000 (Пятнадцать миллионов)	15 000 000 (Пятнадцать миллионов)
Количество облигаций (шт.)	25 000 (Двадцать пять тысяч)	25 000 (Двадцать пять тысяч)	5 000 (Пять тысяч)	5 000 (Пять тысяч)
Серия, номера облигаций	OD62 000001-025000	OE63 000001-025000	OD64 000001-005000	OE65 000001-005000
Номинальная стоимость	200 (Двести)	200 (Двести)	3 000 (Три тысячи)	3 000 (Три тысячи)

**6.1.3. Цель выпуска облигаций**  
Выпуск облигаций Банка осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств физических лиц для финансирования реального сектора экономики.

**6.1.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям**  
Выпуск облигаций осуществляется без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала банка (пункт 1.8 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277)). По состоянию на 01.02.2010 нормативный капитал Банка составляет 4 470 622,5 млн бел. рублей.

**6.1.5. Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь** 12.03.2010 № 51.

**6.1.6. Период проведения открытой продажи облигаций**  
Продажа (первичное размещение) облигаций осуществляется: 62, 63 выпусков – с 26.04.2010 по 25.10.2011 включительно; 64, 65 выпусков – с 26.04.2010 по 25.04.2011 включительно, если больший срок не будет определен Правлением Банка. Срок открытой продажи облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

**6.1.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций**  
Первичное размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования с Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций шестидесят второго, шестидесят третьего, шестидесят четвертого, шестидесят пятого выпусков.  
Первичное размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи в филиалах, отделениях, расчетно-кассовых центрах, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.  
Владельцами облигаций могут быть только физические лица – резиденты и нерезиденты, приобретающие их не в целях предпринимательской деятельности.

**6.1.8. Срок обращения облигаций**  
Срок обращения облигаций:  
62, 63 выпусков – 731 календарный день с 26.04.2010 по 26.04.2012;  
64, 65 выпусков – 548 календарных дней с 26.04.2010 по 26.10.2011.

День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

**6.1.9. Дата начала погашения облигаций**  
Дата начала погашения облигаций:  
62, 63 выпусков – 26.04.2012;  
64, 65 выпусков – 26.10.2011.

**6.1.10. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты**  
По дисконтным облигациям выплачивается дисконтный доход (доход в виде разницы между ценой приобретения облигации и ценой ее погашения по номинальной стоимости), установленный из расчета 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых со дня продажи облигации по:  
25.04.2012 включительно (по облигациям 62, 63 выпусков)  
25.10.2011 включительно (по облигациям 64, 65 выпусков).  
Облигации размещаются по цене ниже номинальной стоимости в валюте номинала.  
Цена размещения (продажи) одной облигации устанавливается ежедневно. Расчет стоимости облигации на каждый день осуществляется по формуле:

$$C = \frac{N}{(1+P)^T \cdot 365 / (365 \cdot 100) + P \cdot T \cdot 366 / (366 \cdot 100)},$$

где:  
C – цена размещения (продажи) облигации;  
N – номинальная стоимость облигации;  
P – доходность облигации (9,5 % годовых);  
T365 – количество дней до даты начала погашения облигации, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;  
T366 – количество дней до даты начала погашения облигации, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Выплата дохода по облигациям осуществляется филиалами, отделениями, расчетно-кассовыми центрами, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка одновременно при погашении облигации при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации.

**6.1.11. Минимальная цена продажи облигации:**  
62 выпуска – 168,04 доллара США;  
63 выпуска – 168,04 евро;  
64 выпуска – 2 625,52 доллара США;  
65 выпуска – 2 625,52 евро.

**6.1.12. Условия и порядок досрочного погашения облигаций**  
Досрочное погашение облигаций осуществляется по истечении: 180 дней (по облигациям 62, 63 выпусков); 300 дней (по облигациям 64, 65 выпусков) после даты приобретения, но не ранее даты окончания срока размещения, по цене, приходящейся на дату предъявления облигации к досрочному погашению и рассчитываемой по формуле:

$$C = \frac{N}{(1+P)^T \cdot 365 / (365 \cdot 100) + P \cdot T \cdot 366 / (366 \cdot 100)},$$

где:  
C – цена досрочного погашения облигации;  
N – номинальная стоимость облигации;  
P – доходность облигации (9,5 % годовых);  
T365 – количество дней до даты начала погашения облигации, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;  
T366 – количество дней до даты начала погашения облигации, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

**6.1.13. Порядок погашения облигаций**  
Облигации предоставляют владельцам право на получение номинальной стоимости облигации при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.  
Облигация погашается по требованию ее владельца при предъявлении оригинала облигации в Банк независимо от сроков обращения владельца облигации.  
Дата начала погашения облигации:  
62, 63 выпусков – 26.04.2012;  
64, 65 выпусков – 26.10.2011.  
При погашении облигации владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

**6.1.14. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь**  
В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций Банк в срок не позднее 30 дней с момента получения уведомления о запрете выпуска ценных бумаг возвращает владельцам облигаций денежные средства в размере, рассчитанном по формуле пункта 6.1.12, на день принятия указанного решения.

**6.1.15. Дата и номер государственной регистрации облигаций (заполняется Департаментом по ценным бумагам)**  
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 15.03.2010.  
Регистрационный номер:  
Шестидесят второго выпуска: 5-200-02-0508;  
Шестидесят третьего выпуска: 5-200-02-0509;  
Шестидесят четвертого выпуска: 5-200-02-0510;  
Шестидесят пятого выпуска: 5-200-02-0511.

**6.2. Сведения об облигациях шестидесят шестого выпуска**  
**6.2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение**  
Решения о выпуске облигаций шестидесят шестого выпуска для физических лиц на предъявителя в соответствии с Уставом Банка утверждены Наблюдательным советом Банка 01.03.2010, протокол № 5.  
**6.2.2. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество облигаций**  
Вид облигаций – процентные, документарные, на предъявителя, неконвертируемые.  
Серия и порядковые номера облигаций – OD66 №№000001-000500.  
Объем эмиссии облигаций составляет 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.  
К открытой продаже предлагаются 500 (Пятьсот) штук процентных облигаций с выплатой процентного дохода.

**6.2.3. Номинальная стоимость облигации**  
Номинальная стоимость облигации – 10 000 (Десять тысяч) долларов США.  
**6.2.4. Цель выпуска облигаций**  
Выпуск облигаций Банка осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств физических лиц для финансирования реального сектора экономики.

**6.2.5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям**  
Выпуск облигаций осуществляется без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала банка (пункт 1.8 Указа № 277)). По состоянию на 01.02.2010 нормативный капитал Банка составляет 4 470 622,5 млн бел. рублей.

**6.2.6. Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь** 12.03.2010 № 51.

**6.2.7. Период проведения открытой продажи облигаций**  
Продажа (первичное размещение) облигаций осуществляется с 26.04.2010 по 25.04.2011 включительно, если больший срок не будет определен Правлением Банка. Срок открытой продажи облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

**6.2.8. Место и время проведения открытой продажи облигаций**  
Первичное размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования с Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Департаментом

по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций шестидесят шестого выпуска.

Первичное размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи в филиалах, отделениях, расчетно-кассовых центрах, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.

Владельцами облигаций могут быть только физические лица – резиденты и нерезиденты, приобретающие их не в целях предпринимательской деятельности.

**6.2.9. Срок обращения облигаций**  
Срок обращения облигаций – 548 календарных дней с 26.04.2010 по 26.10.2011. День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

**6.2.10. Дата начала погашения облигаций**  
Дата начала погашения облигаций – 26.10.2011.

**6.2.11. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты, период начисления процентного дохода**  
Выплата дохода по облигации производится 1 раз в 6 месяцев в виде процентного дохода при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации в Банк в следующие даты:  
за первый период начисления дохода – 26.10.2010;  
за второй период начисления дохода – 26.04.2011;  
за третий период начисления дохода – 26.10.2011.  
Начисление процентного дохода осуществляется со дня, следующего за днем размещения соответствующей облигации, по 26.10.2011 включительно. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Процентный доход по облигации начисляется со дня, следующего за днем ее продажи Банком, по день начала выплаты процентного дохода за период начисления дохода, в котором была продана облигация, включительно. Последующие процентные доходы (включая последний) начисляются со дня, следующего за днем начала выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода, по день начала выплаты процентного дохода по данному периоду начисления дохода включительно (дату начала погашения – 26.10.2011).  
Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода по процентной ставке равной 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.  
Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D = \frac{Np \times P \times T \cdot 365}{100 \times 365},$$

где:  
D – процентный доход по облигации; N – номинальная стоимость облигации; P – ставка дохода (9,5 % годовых) за соответствующий период начисления процентного дохода;  
T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней.

День размещения облигации и день выплаты процентного дохода за период начисления дохода, в котором была продана облигация, считаются одним днем. День выплаты дохода за предшествующий период начисления процентного дохода и день выплаты дохода за текущий период начисления дохода (дата погашения) считаются одним днем.  
При начислении процентного дохода принимается точное количество дней в году (365 дней).  
Выплата процентного дохода по облигации осуществляется филиалами, отделениями, расчетно-кассовыми центрами, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени. В случае если день начала выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется, начиная с первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем. Выплата части процентного дохода не производится.

**6.2.12. Условия и порядок досрочного погашения облигаций**  
Владельцы облигаций могут предъявить их к досрочному погашению по истечении 300 дней после даты приобретения, но не ранее даты окончания срока размещения. Выплата процентного дохода осуществляется за полностью истекшие периоды начисления дохода.  
**6.2.13. Порядок погашения облигаций**  
Облигации предоставляют своим владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.  
Облигация погашается по требованию ее владельца при предъявлении оригинала облигации в Банк независимо от сроков обращения владельца облигации. Дата начала погашения облигации – 26.10.2011.  
При погашении облигации владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

**6.2.14. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь**  
В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций Банк в срок не позднее 30 дней с момента получения уведомления о запрете выпуска ценных бумаг возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных ценных бумаг.  
**6.2.15. Дата и номер государственной регистрации облигаций (заполняется Департаментом по ценным бумагам)**  
Облигации шестидесят шестого выпуска зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 15.03.2010, регистрационный номер 5-200-02-0512.

**7. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций)**  
С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций) можно ознакомиться в филиалах, отделениях, расчетно-кассовых центрах, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.  
**Адреса филиалов Банка и телефоны, по которым можно получить справку о продаже облигаций:**  
г. Брест, ул. Советская, 11, тел. (8 0162) 27 05 00, 27 05 54,  
г. Витебск, ул. Димитрова, 31, тел. (8 0212) 35 00 78, 35 00 22,  
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, тел. (8 0232) 70 03 06, 70 15 17,  
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел. (8 0152) 52 64 76, 52 00 08,  
г. Могилев, пр-т Мира, 55, тел. (8 0222) 29 38 00, 29 38 01,  
г. Минск, пр-т Победителей, 91, тел. (8 017) 209 77 67, 209 77 64,  
г. Минск, ул. Ольшевского, 24, тел. (8 017) 228 57 19, 228 59 04,  
г. Минск, пр-т Жукова, 3, тел. (8 017) 218 58 35, 218 58 37.

**Заместитель Председателя Правления ОАО «Белагпропбанк»**  
**Главный бухгалтер ОАО «Белагпропбанк»**

**Г.А. Сысов**  
**М.А. Шаповалова**


**www.belapb.by**  
Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2, выдана Национальным банком Республики Беларусь.

**КОНТАКТ-ЦЕНТР БАНКА 136**  
Время работы Контакт-Центра Банка:  
8:00 - 20:00 - рабочие дни;  
8:00 - 18:00 - выходные и праздничные дни.  
Звонок со стационарного телефона - бесплатно на территории РБ.  
Звонок с мобильного телефона (lifer, Velcom, MTC) - по тарифам операторов мобильной связи.

## Стыжыя будзь у курсе!

## ЗЯМЛЮ НАКРЫЛА МАГУТНАЯ МАГНІТНАЯ БУРА

Наша планета ўчора зноў адчула на сабе ударную хвалю сонечнага ветру: Зямлю накрыла самая моцная за тры гады магнітная бура. Пра гэта паведамілі расійскія вучоныя.



Як яны лічаць, у мінулыя суткі зарэгістравана ўмераная (у амерыканскай зоне — вялікая) геамагнітная бура. Па палярных звестках, гэта самая вялікая магнітная бура са снежня 2006 года.  
Сёння геамагнітнае становішча павіна нармалізавацца. Міжпланетныя ўзрушэнні, якія дасягаюць Зямлі, могуць прынесьці яна мала непрыемнасціў жыццям планеты. Пад пагрозай — работа электронай апаратуры, транспарту, сувязі. Магнітная бура можа адбіць і на здароўі метазадухвальных грамадзян.

Малая магнітная бура, лічаць вучоныя, аказвае больш негатыўнае ўздзеянне на арганізм чалавека, чым моцная. Парушэнні сну і прадаздольнасці, раздражняльнасці і нервоваасці могуць адчуць нават зусім здаровыя людзі, папярэджаюць медыкі, запэўніваючы пры гэтым, што прадухіліць недамаганне можна, аддаючы больш часу адпачынку і сну.  
Спецыялісты, якія працуюць у цэнтрах прагнозу геафізічнага становішча, лічаць, што «калі малая магнітная бура пачынаецца ўначы, да раніцы арганізм чалавека паспявае да яе прыстасавацца і лягчэй пераноць далейшы ўсплеск геамагнітнай актыўнасці». У любым выпадку, спецыялісты раіць у такіх дні загадзя прымаць прызначаныя ўрачамі прапараты, а таксама пазбагца сур'езных фізічных і эмацыйных нагрузак.

Антон ЗАПОЛЬСкі.

## СЁЛЕТА Ў ЛЯСАХ ЧАКАЕЦА ВЫСОКАЯ ПАЖАРНАЯ НЕБЯСПЕКА

Ведамасная сістэма аховы лясоў ад пажараў прыведзена ў гатоўнасць

Згодна з прагнозам, заснаваным на выніках шматгадовых назіранняў, сёлета ў лясах чакаецца высокая пажарная небяспека. Арганізацыі Міністэрства лясной гаспадаркі загадзя падрыхтавалі да пажарна-небяспечнага перыяду.

Можна прыгадаць мінулы год, які характарызаваўся высокай амплітудай ваганняў класаў пажарнай небяспекі. У пачатку пажарна-небяспечнага сезона назралася высокая, а па асобных раёнах — надзвычайная пажарная небяспека па ўмовах надвор'я. У сувязі з гэтым імкліва павялічылася колькасць выпадкаў пажараў у лясным фондзе ў параўнанні з сярэднім шматгадовым паказчыкам. Напрыклад, у лясной частцы пажарнай небяспекі ў асобныя дні фіксавалася да 100 ачагоў узгарання. Самыя буйныя пажары адбыліся на Гомельшчыне. Усго за сезон было зарэгістравана 1485 выпадкаў пажараў у лясным фондзе на агульнай плошчы 1709,5 гектара, у тым ліку ў лясах Мінляскага — 1244 выпадкі (84 праценты) агульнай плошчай 1565,7 гектара (92 праценты). Урон, нанесены арганізацыям Мінляскага лясны і тварна-лясных пажараў, уключаючы выдаткі па ліквідацыі і наступствах, склаў 873,1 мільёна рублёў.

Палова пажараў узнікла па віне насельніцтва, трэць — па невядзучых прычынах. 16 працэнтаў — ад сельскагаспадарчых палу. Дарчым, за парушэнне правілаў пажарнай бяспекі ў лясах з 232 парушальнікаў было спланана 12 мільёнаў рублёў.  
Зараз ужо праведзены ўлік сітуацыі і сродкаў ведамаснай сістэмы аховы лясоў ад пажараў, паведамілі нам у прэс-службе Мінляскага. Аднаўляюцца наземнага вытулення лясных пажараў налічвае 482 пажарна-назіральныя вышкі і 66 мачтаў. Планам супрацьпажарных мерапрыемстваў на гэты сезон падлучаюцца, у прыватнасці, уладкаванне 73 тысяч кіламетраў мінералізаваных палос, догляд руней створаных 148 тысяч кіламетраў такіх палос. Авіячынная ахова лясоў будзе весціся ў 15 паветравымі судамі РУП «Беллесавія».

Сяргей РАСОЛЬКА.

## У суседзях

**Пагроза ультранацыяналізму ў Балтыі**  
ЕС паступае няспына, ігнаруючы адраджэнне неафашызму ў Літве, Латвіі і Эстоніі, піша ў артыкуле, апублікаваным у The Guardian, Фрэйм Зурэф, кіраўнік Цэнтра Сымона Візенталя. Ён падкрэслівае, што прэса краін ЕС (за выключэннем Брытаніі) не асвятляла нядаўні марш легіянераў СС у Рызе, а падобны марш у Вільнюсе заходзя СМІ наогул праігнаравалі. Тым часам у Рызе ў дэманстрантаў былі плакаты «Яўрэі, гэтая зямля — для латышоў», а ў Вільнюсе скандзівалі пераважна «Літва для літоўцаў» і неслі сцягі з неафашызмскай сімволікай, паведаміў Зурэф.

Ні першы, ні другі маршы не былі афіцыйнымі мерапрыемствамі ўладаў, але мясцовыя палітычныя лідары адмовіліся іх асудзіць, што павіна ўстрымаваць партыяў па ЕС і НАТО, мяркуе Зурэф. Паводле меркавання аўтара артыкула, маршы можна было б ігнараваць, калі б Літва, Латвія і Эстонія даводзілі да насельніцтва інфармацыю пра значнасць мясцовых памагальных нацыстаў і імкнуліся прыцягнуць заабойцаў да адказнасці. «Але з тых часоў, які краіны Балтыі здабылі незалежнасць, ніводны літоўскі, латвійскі ці эстонскі нацысцкі ваенны злачынца не быў пакараны мясцовымі судамі. Наадварот, яўрэі, якія ў шэрагах савецкіх партызанаў змагаліся з нацыстамі, у Літве падвяргаюцца судовым пераследам, і краіны Балтыі ўзначальваюць кампанію па прыраўноўванні камуністычнай ідэалогіі да нацызму», — піша Зурэф. Еўрасаюзу час прыняць адраджэнне неафашызму ў Балтыі як пагрозу для прычынаў еўрапейскай дэмакратыі, робіць выснову аўтар.

**«Няўжо Расія вымірае?»**  
Расія перажывае ўнікальны дэмаграфічны крызіс, піша Der Standard. «Насельніцтва дзяржавы, якая займае самую вялікую тэрыторыю ў свеце, нягледзячы на вялікую колькасць мігрантаў, імкліва скарачаецца: назіраецца старэнне насельніцтва пры адсутнасці высокай працягласці жыцця і масавая смяротнасць паміж сярэдняга ўзросту, супастаўная ў узроўню смяротнасці на Мухадзе ў перыяд паміж дзвюма сусветнымі войнамі к сённяшнім становішчам у найбяднейшых краінах у стадыі развіцця». А на фоне тымповага для Еўропы ў цэлым нізкага ўзростнага нараджальнасці ўстае законнае пытанне: «Няўжо Расія вымірае?»

Уладзімір Пуцін, называючы дэмаграфічную праблему найбольш актуальнай на цяперашні момант, выразіў адрэацыю палітыку павышэння ўзростнага нараджальнасці, якая нагадвае сталінскую 1936—1944 гадоў ці брэнжэўскую 1981 года, надаючы ёй новыя формы, піша аўтар публікацыі Бернд Марын. Сёння кожная жанчына, якая нарадзіла другое дзіця, па дасягненні 13-гадовага ўзросту атрымае 250 тыс. рублёў, з якіх не бяруць падаткі і якія абароняць ад інфляцыі. «Іншымі словамі, — працягвае аўтар, — Расія робіць стаўку на архаічныя захаўчэнне нараджальнасці, замест таго, каб мадэрнізаваць сацыяльную і антыкагольную палітыку і паліпшаць сістэму аховы здароўя».

Пры гэтым, заўважае аўтар, колькасць самагубстваў пасля распаду СССР падвоілася ў складзе да 57 тыс. у год. Пасля гвалтоўных чынікаў смерці (забойствы, самагубствы, ДТЗ) прамым чынам з'яўляюцца чынікам заўчаснай смерці расійскіх мужчын становішча алкаголь.

## Цімашчын ўручылі пазву ў Генпракуратуру

Былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка атрымала пазву ў Генеральную пракуратуру, паведаміў ІА «Украінскія навіны».

«Пасля таго, як я праявля прэс-канферэнцыю, дзе паведаміла пра карупцыйныя дзеянні, якія адбываюцца ў Канстытуцыйным судзе, пра запалоўванне суддзяў, пра ціск на іх, які ажыццяўляецца камандай Януковіча, каб прымусяць іх да візіту Януковіча ў ЗША прынаць неканстытуцыйнае рашэнне, я ў Вялікім святы атрымала такую пазву ў Генпракуратуру», — прыводзіць словы Цімашэнка «Украінская праўда». Пры гэтым была прэм'ер абвясціла пра гатоўнасць супрацьстаяць кампаніі «запалоўвання». «Я жадаю сказаць спадару Януковічу і падпарадкаванай яму Генпракуратуры, <...> што Януковіч яшчэ не выйшаў палітычным ростам разам з усяй сваёй камарыялай, каб мяне палохаш», — сказала лідар БЮЦ.

Цімашэнка, выступаючы перад журналістамі 29 сакавіка, распавяла, што рэгіяналы прапаноўчы суддзям па м

Геаграфія дзелавога супрацоўніцтва: Латвія

Майра МОРА:

# «Будзем дапаўняць адзін аднаго!»

ЯКОГА плана дзеянняў ва ўмовах сусветнага фінансавога крызісу варта прытрымлівацца Беларусі і Латвіі, каб пазбегнуць яго неспрыяльнага ўплыву і павысіць эфектыўнасць двухбаковага партнёрства? На гэты і шэраг іншых пытанняў «Звязды» адказвае Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Латвійскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Майра МОРА.

— Трэба мець добрую волю з абодвух бакоў і ўзаемаці супрацоўніцтва, — сказала спадарыня ПАСОЛ. — Што датычыцца малога і сярэдняга бізнесу, то для яго як у нашай, так і ў вашай краіне неабходна ствараць спрыяльныя ўмовы, уплываючы ўсе рызыкі і негатыўную сітуацыю, якая склалася ў свеце. У адносінах нашых краін абнавілася тое, што адбываюцца дэпрэсія на найвышэйшым узроўні. Напрыклад, восенню і зімой 2009 года прэм'ер-міністраў нашых краін сустралілі і ў Латвіі, і ў Беларусі. Яны якая гаварылі пра тое, што трэба шукаць абодва, дзе мы зможам дапаўняць адно аднаго. Такі падыход будзе спрыяць паліпашэнню і развіццю нашых узаемаадносін.

— Якія рэгіёны Латвіі выяўляюць найбольш ініцыятыўна ў ўстаўленні дзелавых сувязяў з беларускімі рэгіёнамі? І якія намагаюцца ў гэтым прыкладваюцца з латвійскага боку для ўмацавання міжрэгіянальных сувязяў?

— Мне вельмі блізка тэма супрацоўніцтва латвійскіх рэгіёнаў з беларускімі. Прыехаўшы ў Беларусь, я ўсе наступныя гады наведвала рэгіёны Латвіі, якія ўзаемадзейнічаюць з беларускімі партнёрамі. Мы падтрымліваем ажуравіцтвенне сумесных праектаў. Латвійскія рэгіёны, якія мяжуюць з Беларуссю, маюць цесныя сувязі з савецкімі часамі. Бо мяжа паміж намі была адміністрацыйнай, перамяшчэнне людзей — свабодным. Тут у прыклад можна прывесці Латгалю. Менавіта прымяна здзіўляе сямейства і супрацоўніцтва гэтых рэгіёнаў з беларускімі. Яны прыязджаюць адзін да аднаго на свята, арганізуюць сумесныя спартыўныя спаборніцтвы. Гэта вельмі добрая аснова і для дзелавых сувязяў. Людзі ведаюць адзін аднаго, кіраўнікі рэгіёнаў ведаюць адзін аднаго, што важна для развіцця адносін, асабліва ў сферы малога і сярэдняга бізнесу. Варта таксама сказаць пра супрацоўніцтва з такімі раёнамі, як Елгава і Ліепая. У 2007 годзе прадстаўнікі з Ліепая прыехалі ў Беларусь. Яны наведвалі не толькі Мінск, але і Гомель. Елгава ж не мяжуе з вашай краінай, але, тым не менш, актыўна кантактуе з Лідай. Гарадзі-пабрацімы Віцебск і Даугапіліс таксама паспяхова ўзаемадзейнічаюць. І такіх прыкладаў вельмі шмат. Нядаўна я была ў Нясвіжы. Там зацікаўлены ў латвійскім горадзе-партнёры. Часам няпроста знайсці падыходзячыя пабраціміцы пары. У вас гарадзі большыя, колькасць насельніцтва вышэйшая. Але тут мне ўспомнілася Сігулда. Яна, як і Нясвіж, — горад турызму. Патрэбна шукаць такіх партнёраў, у якіх ёсць агупільныя тэмы для размовы, ёсць воліт, якім можна падзяліцца.

— З-за крызісу тэмпы развіцця міжрэгіянальных кантактаў памяншаюцца. Але, думаю, як толькі сітуацыя ў свеце палепшыцца, усё адновіцца. У нас існуе спецыяльны фонд для падтрымкі супрацоўніцтва на рэгіянальным узроўні, сумесных праектаў. Наша нацыянальная праграма ў гэтай вобласці з'яўляецца аналагам еўрапейскай. Я лічу, што міжрэгіянальнае партнёрства мае вялікі патэнцыял. Да таго ж, ёсць цікавасць з абодвух бакоў. І, магчыма, крызіс — гэта не перашкода, а, наадварот, стымул.

— Якія новыя перспектывы інвестыцыйных прапановаў з боку латвійскіх прадпрыемстваў можна чакаць ужо ў найбліжэйшы час?

— Прапановы з латвійскага боку паступаюць. У пачатку жніўня мінулага года Мінск наведваў віцэ-мэр Рыгі спадар Шлесэрс. Ён запраціў Беларусь узяць удзел у развіцці Рыжскага свабоднага порта. У Рыгі ёсць вялікія планы на развіцці партовых магчымасцяў. Мы прапануем беларускаму боку мець у сабе свой порт. Як і казаў спадар Шлесэрс, «падняць беларускі сцяг у Рыжскім порце». Існуюць і іншыя інвестыцыйныя прапановы. Напрыклад, удзел нашых прадпрыемстваў з нашымі тэхналогіямі ў праграме жыллёвага будаўніцтва ў Беларусі. Гэта стала б дапамогай вашай краіне ў ажыццяўленні вельмі амбіцыйнай праграмы. Яна неабходная не толькі для насельніцтва, але і для разгравання эканомікі. Развіццё жыллёвага будаўніцтва незалежна ад крызісу — гэта вельмі правільны крок. Я думаю, прапанова з латвійскага боку паступіла вельмі своечасова. Яна была станоўча ўспрынятая ў Беларусі. Калі нашы ідэі ўвасобяцца ў жыццё, то гэты праект стане мегапраектам.

— У 2008 годзе Канфедэрацыйны прадаўцаў Латвіі і Канфедэрацыйны прамаўляюцаў і прадпрыемстваў Беларусі быў створаны Латвійска-Беларускі савет дзелавога супрацоўніцтва. На наш погляд, было б мэтазгодна засяродзіць яго працу на развіцці малага і сярэдняга бізнесу, гнуткасць якога ў сённяшніх умовах эканамічнага крызісу з'яўляецца асабліва каштоўнасцю. Якія інавацыйныя падыходы ў арганізацыі супрацоўніцтва малых і сярэдніх прадпрыемстваў дзюх краін можа прапанаваць латвійскі бок?

— Тут ёсць адзін праблемны. Члены Савета дзелавога супрацоўніцтва — гэта прадстаўнікі буйнога бізнесу. Але думаю, што яны разбіраюцца ў эканамічных умовах, сітуацыях і абедзвюх краінах. Буйныя прадпрыемствы лепш чуюць чыноўнікі ў адпаведных органах. Гэта дадатковы канал для перадачы прапановаў, працяжнення ініцыятыў па паліпашэнні бізнес-клімату і эканомікі ў цэлым.

Цікаваць латвійскіх прадпрыемстваў да Беларусі ў значнай ступені вырасла. Думою, гэтакім паспрылі і кантакты на ўзроўні прэм'ер-міністраў. Прадпрыемствы адчуваюць, што палітычны фон спрыяе іх прыходу сюды. Але вельмі б не хацелася, каб яны расчараваліся. Бо калі параўноўваць Латвію і Беларусь, то клімат для развіцця бізнесу, стварэння сумесных прадпрыемстваў у Латвіі ўсё ж больш спрыяльны, чым у Беларусі. Сёння, улічваючы крызісную сітуацыю ў свеце, павінна быць разуменне таго, што трэба паліпашаць бізнес-клімат. Існуюць рэчы, якія дастаткова моцна стрымліваюць. Латвійскім прадпрыемствам трэба шукаць партнёраў тут, каб разабрацца ў даволі складаным заказнадаўстве, у патрабаваных розных кантрольных інстанцыях. Такія фактары, які тэрмін працэдур рэгістрацыі арганізацыі, мытны кодэкс, які яшчэ неадпрацаваны, таксама тэрмінацы супрацоўніцтва. Таму трэба рабіць усё сістэмна больш празрыстымі, больш дружалюбнымі, у першую чаргу для малага і сярэдняга бізнесу. У вашай краіне разуменне гэтага ёсць. Ёсць мята, да якой вы імкніцеся. І гэта ўспяе апытымі.

— З якімі новымі формамі супрацоўніцтва і інавацыйнымі прапановамі ў навукова-тэхнічнай сферы выступае сёння Латвія?

— Летас вельмі цікавай і пазітыўнай прапановай было вынеснене са сталіцы пятага пасаджэння Латвійска-Беларускай міжурядовай камісіі па эканамічным і навукова-тэхнічным супрацоўніцтве. Яно праішоў у Ліепая. У маёй практыцы гэта адбываецца ўпершыню. Усе інавацыйныя прапановы былі разгледжаныя ў рамках сустрэх. Горад Ліепая быў абраны не выпадкова. Гэта свабодная эканамічная зона, там таксама ёсць порт, базіруюцца прадпрыемствы са шматлікімі тэхналогіямі, у тым ліку будаўнічымі. Галоўныя пытанні ў гэты раз былі зямельныя менавіта на гэтым горадзе, за выключэннем рыжскага порта. У абодвух гародаў свае магчымасці і перспектывы.

Што датычыцца навуковага супрацоўніцтва, кропкі сутыкнення ўжо ёсць. Узаемадзейненне ў гэтай сферы доўжыцца ўжо шмат гадоў. Створана дзевяць сумесных праектаў. 29 верасня мінулага года ў Мінску прайшла беларуска-латвійская кааперацыйная біржа. У рамках сустрэх адбыліся дзелавыя перамовы паміж прадпрыемствамі нашых краін з мэтай пошуку партнёраў, укаранення вынікаў сумесных праектаў. Падчас пленарнага пасяджэння абмяркоўваліся навукова-тэхнічныя і інавацыйныя прыярытэты развіцця эканомікі Беларусі, навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва ўніверсітэтаў з краінамі Еўрапейскага саюза, перспектывы прымянення SIGe сплаваў для стварэння прыборных структур оптаэлектронікі на аснове крэмніевай тэхналогіі. У час інтэрактыўнай часткі біржы прайшлі індывідуальныя перамовы паміж прадстаўнікамі латвійскіх і беларускіх арганізацыяў. Навукова-даследчыя інстытуты былі прадстаўлены праекты ўжо ў выглядзе гатовых прадуктаў.

— У мяі мінулага года стартавала праграма добраўладдвання Еўрапейскага саюза «Усходняе партнёрства», у якую ўключана Беларусь. Як можна бачыць супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі ў рамках гэтага праекта?

— Удзел Беларусі ў гэтай праграме — вельмі добры фон для павышэння цікавасці да вашай краіны прадпрыемстваў краін Еўрасаюза. Але на самім факце запрашэння ўдзельнічаць ва «Усходнім партнёрстве» спыняцца нельга. У праграме ёсць шмат супрацоўніцтва, па якіх трэба паслядоўна іці. Не варта рабіць акцэнт на чымсьці адным, напрыклад, на энергетыцы. Не, гэта ўсё агупільна. Адносін не абмяжоўваюцца адной сферай, гэта ўвесь комплекс. І калі ён будзе развівацца, гэта, безумоўна, пойдзе на карысць вашай краіне. У свой час ізаляцыйныя тэндэнцыі існавалі і з боку Еўрапейскага саюза, і з боку Беларусі. Цяпер яны пераадоўваюцца, і гэтым трэба карыстацца. Гэты працэс вельмі спрыяльны, яго неабходна працягваць. Свет развіваецца, эканоміка развіваецца, і патрэбна тонка сачыць за гэтымі зменамі і працягваць іці ў правільным напрамку.

Пытанні задавалі Кацярына ДАРАФЕЙЧЫК і Барыс ЗАЛЕСКІ.



Вадзім САДАЎНІЧЭНКА:

# «КУЛІ ЗАШАМАЦЕЛІ ПА САЛОМЕ... ЗАКРАНУЛА ПЛЯЧО, ПРАСВІСТАЛА НАД ГАЛАВОЙ...»

Ён папрасіўся ў войска падлеткам, ваяваў кулямётчыкам ў самы цяжкі час — калі Чырвоная Армія адступала. Вадзім Садаўнічэнка непасрэдна сустраліўся з гітлераўцамі ў бліжніх баях і здолеў застацца жывым. Што такое вайна на вастры смерці? Пра гэта мы размаўлялі з вэтэранам Вадзімам Пракоф'евічам Садаўнічэнкам.

Ваяваў у складзе Чырвонай Арміі ён пачаў ва Украіне 16-гадовым хлопцам. Нягледзячы на тое, што прышоў у войска юнака спачатку адмаўляўся, ён адступіў разам з чырвонаармейцамі і калаў акупцы. Такім чынам у войска прынялі. Многіх сучасных маладзёнаў такое неадступнае жаданне іці ў атаку здзіўляе.

— Вы ж не ўяўляеце, як да вайны выглядала патрыятычная падрыхтоўка. Мы ўсе мелі значок «Гатовы да працы і абароны», — з адфірскім гонарцам распавядае пра выхаванне сваіх аднагодкаў Вадзім Пракоф'евіч. — Цэлы комплекс нарматыўнага патэрна было выканана. Заімаўся ў гуртках па вывучэнні зброі. У прыватнасці я наведваў кулямётны гурток. Страліць, разбіраць, былі вайсковыя кабінецы, ваенрукі. Два мае браты — афіцеры, ваявалі, таму і я быў абавязаны добраахвотна пайсці ў войска.

— Першыя дні самай крывавай вайны ў гісторыі чалавецтва. Якія яны былі для вас?

—Успаміны засталіся рознабаковыя. Але адно асносуваў дакладна: мы не можам быць пераможанымі, нягледзячы на тое, што войскі адступаюць. Я ўсё гэта бачыў, адступаў, быў спачатку камсоргам на акупных працах. Я бачыў, што адступленне праводзілася арганізавана, а не стыхійна. Камандзіры кіравалі сваімі падраздзяленнямі, часцямі, усё ішло па загадах.

А ўжо 6 лістапада 1941 года (мне было 16 паловаў) я паступіў у вайсковую частку і быў на парадным краі ў акапе, у баявым дзворы.



Цягам усёй вайны Вадзім Пракоф'евіч занатоўваў баявыя дзеянні з удзелам сваёй дывізіі. Але гэтыя гістарычныя дакументы рознага кшталту «начальнікаў» не цікавяць.

# У ГОРКАХ ПЛАНУЮЦЬ ЕСЦІ ІКРУ ЛЫЖКАМІ!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

## Рыбная дыета

— Я люблю рыбінныя стравы: шчыра кажучы, калі паступаю на рыбаводства, то не ў апошняю чаргу з-за гастронамічных прычынаў, — кажа Мікалай. — Вельмі смачныя ласасёвыя і асётровыя. Таксама не цураюся і беларускага карпа. Не варта ад яго адмаўляцца, таму што менавіта гэтай рыбай складае гастронамічны падмурк у многіх сем'ях не толькі Беларусі, але і Еўропы.

Барулін лічыць, што беларусы — традыцыйныя мясаедцы з-за дастаткова халоднага клімату: — Але я свае грошы выдаткоўваю не на мяса, а на рыбу, і адчуваю на сабе, што рыбная дыета вельмі станоўча адбываецца на здароўі, самаадчуванні і прадаўчальнасці.

Навуковец прызнае, што замарожаная марская рыба на беларускіх прылажках — не самы выскі выскі. Але ён і працуе цяпер над тым, каб рыбы ў нашых крамах стала болей.

— Так, я абараніў дэспертыцыю ў гэтым напрамку і імкнуся свае тэарэтычныя веды ўвасобіць у жыццё і прынесці карысць дзяржаве.

У кіраўніцтва Магілёўскай вобласці сапраўды вялікія планы па развіцці рыбаводства. Таму што цяпер, акрамя дробных вытворчасцяў, у вобласці ёсць толькі адзіная рыбная гаспадарка ў Асіповіцкім раёне, якая не здольная задаволіць попыт насельніцтва нават на карпа. Таму ў рэгіёне ў будучыні з'явіцца некалькі новых рыбных гаспадарак, дзе плануецца вырошчванне, у прыватнасці, фарэл.

## Басейны ў кароўніку

Пакуль жа рыбу ў Магілёўскую вобласць завозіць. Сапраўдным святкам для аматараў рыбы Магілёўскаму рыбаміністэрству кіраваў леташняй восенню, дзе можна было набыць фарэль (15 тысяч за кілаграм) і асётра (20 тысяч). Такую рыбу прывезлі з Дзяржынскага раёна, куды ў свой час трапіў на практыку і Мікалай Барулін.

— Просты будынак, нешта накіхталі кароўніка, — тлумачыць пра новыя тэхналогіі навуковец. — Аднак усрэдзіне размешчаны 32 басейны, у якіх вырошчваюцца 8 відаў асётровых рыбаў. У такіх устаўноўках з ікрынак атрымліваюцца рыбы ў 1,5-2 кілаграмы.

У Горках ствараць навукова-вытворчы цэнтр па рыбаводстве, дзе будзе вырошчываць пасадачны матэрыял для новых рыбных гаспадарак. Для гэтага зробіць эканструкцыю будынка, які цяпер не выкарыстоўваецца, побач з кафедрой іхтальогіі і рыбаводства Акадэміі. Цэнтр стане практычным палігонам для студэнтаў, якія сёння вучацца ў БДСГА індустрыяльнае рыбаводства.

Пакуль правобавозама будучага цэнтра з'яўляецца вучэбна-эксперыментальная лабараторыя на кафедрі іхтальогіі і рыбаводства. На погляд дылетанта, ёмістасці для вырошчвання рыбы маюць не самы сучасны і прыцягальны выгляд. Абсталяванне савецкіх часоў, тым не менш вельмі дарагое (кошт адной ванны — да 1000 долараў), і можа выкарыстоўвацца. Там ужо плохаюцца маладыя рыбкі цяляці мазамбіксай, якія спатрэбяцца і для будучага цэнтра.

## Сом без касцей

Калі акарыўмаў, размешчаных на кафедрі, Мікалай Барулін спрабуе адказаць на «школьныя» пытанні: «А ці разумныя рыбы?»

— Вось паглядзіце на рыбу з сямейства цыклідаў — гэта даволі разумныя істоты, але мой любімы асётра, на жаль, з'яўляецца дурнем, таму яго так лёгка ловаць і знішчаюць драгелініцкім промыслам. Стан асётровых

## «Немец стаў перабыгаць ад сцірты да сцірты. Чаму б яго не забіць?»

— Ад Данбаса мы адыходзілі аж да Каўказскага хрыбта. Баў ў гэты час былі крываваыя, многія ў дывізіі загінулі, — працягвае Спадар Садаўнічэнка. — Неаднойчы былі сутычкі з немцамі ў бліжнім баі. Калі размаўляеш з вэтэранам, адразу спытайся: «Ты немца бачыў? На якой адлегласці?» Зразумее? Часта казваецца, што чалавек бачыў толькі ваеннапалоннага, якога праводзілі побач. Перамогу здабывалі тыя людзі, якія ўдзельнічалі ў сапраўдных бліжніх баях. Такіх у маёй дывізіі было дастаткова.

Немцы абараняюцца з дыстанцыі вельмі жорстка, умельца да немагчымага ваякі. Агнявыя сродкі насычаны максімальна — аўтаматычная зброя, кулямётны танкаў. Але ў бліжнім баі яны таксама часам падзляталі, і прычым сур'ёзна.

Напрыклад, у наступальным баі за горад Барвенкава ў студзені 1942 года ў нас атрымалася занячыцца за ўскраіну горада, з правага боку падтрымалі танкі. Мы сталі рухацца па вуліцах. А немцы (група калі 17 чалавек) не чакалі гэтага, самі выбеглі да нас, адлегласць была літаральна ў трыста метраў. Часярых я з кулямёта Дзегцярова забіў абсалютна дакладна.

Вось другі выпадак бліжняга бою, калі немцы рабілі памылкі. Мы не чакалі, што мы пойдзем у баявы дзвор, падыздем на бліжнюю дыстанцыю. Адзін немец стаў перабыгаць ад сцірты да сцірты. Адлегласць ад мяне — 50—70 метраў. Чаго ж яго не забіць? Былі і іншыя выпадкі бліжняга бою. Немцы трапіліся, нярдэдка і нямяла.

— Ці часта вы непасрэдна былі побач са смерцю?

— Бой не доўжыцца круглыя суткі, але гэта надзвычайна небяспека. Налёты авіяцыі, разрывы снарадаў,

## Гістарычныя даследаванні вэтэрана «начальніка» ігнаруюць

З 1941 года Вадзім Садаўнічэнка рэгулярна занатоўваў апісанні баявых дзеянняў сваёй дывізіі (афіцыйна яна называлася Трыццата кавалерыйская навабугская ордэна Леніна чырванасцяжная ордэнаў Суворова і Кутузава). Усе запісы ён захоўвае па сёння. На жэаўпільных аркушах, якія пагартаў і карэспандэнт «Звязды», каштоўны матэрыял для нашадкаў — тэхнічныя цікавосткі, схемы. А як іначай? Дывізія Вадзіма Садаўнічэнка брала ўдзел у лясавызначальнай для Беларусі аперацыі «Брагравіён». Але належным чынам захаваць для гісторыі гэтыя цікавыя дакументы ніхто не бярэцца.

— Калі я прынёс апісанне раздзелаў у адно з дзяржаўных выдавецтваў, тамтэйшы начальнік пачытаў старонкі тры і кажа: «Гэта праца не менш як 150 мільёнаў каштуе. Дзе мне ўзяць такія грошы?» У мяне іх няма». Вось такія атрымалася размова, — стрымана абраўцаца генерал-лейтэнант.

З тэлеэкрану і газетных палос шмат гаворыцца пра пільную ўвагу да нашых заслужаных вэтэранаў. Не бярэцца ацэньваць гістарычную вартасць запісаў Вадзіма Садаўнічэнка, але ігнараванне гэтых цікавых дакументаў — прыклад легкадумнага стаўлення да таго ўнёску, які вэтэран зрабіў для нашай краіны ў Другую сусветную вайну.

Дванаццаць імгненняў вайны. Частка 2



— У момант пачатку вайны я быў у Францыі такіх ж. А ў немцаў патрон калібра 7,92. Ён большы па памеры, у ім большы порахавы зарад. Дасягальнасць стрэлу была куды большая.

А ўначы Трасіручыя кулі Ляшчы на зямлі, а траса ідзе над таёй саніметрыяў за 10, журчыць, нібы гарыць. І такое уражанне, быццам тваю скуру намотвае. Было вельмі шмат такіх небяспечных выпадкаў...

«Ужо быў гатовы, што танк разверне вежу і прышые мяне» — Немцы контратакавалі нас у вёсцы Крыварожа, недалёка ад горада Чырвонаармейск, — угадавае Вадзім Пракоф'евіч, угадае, калі ледзь не развітаўся з жыццём. — Я перабег ад дамоў на супрацьлеглы бок вуліцы, там быў свіран з бярвення, ва Украіне такія будуць рэдкія. У гэты момант па вуліцы нясецца немецкі танк Т-3 і будзе праходзіць ад мяне метраў за 15.

Чырвоная Армія несла ашалалыя страты, у войску былі патрэбныя новыя камандзіры пачатковага звяна. У 1942 годзе кіраўніцтва дывізіі прыгледзела Вадзіма Садаўнічэнка і накіравала на франтавыя курсы малодшых лейтэнантаў у горад Каменск Шахцінскі, дзе яму ў маі 1942 года прывольлі паўнаважаснае званне лейтэнанта.

Вярнуўшыся ў дывізію, ён служыў камандзірам узвода, афіцэрам сувязі штаба, адютантам камандзіра, памочнікам начальніка штаба асобнага дывізіяна разведкі. А калі ў 1943 годзе адбыўся карэны пералом у вайне і пачалося наступленне Чырвонай Арміі, Вадзіма Пракоф'евіча і яшчэ 11 чалавек з дывізіі накіравалі ў Маскву, у Вышэйшую афіцёрскую кавалерыйскую школу. Праз 10 месяцаў вучобы — зноўку на фронт. Вадзім Садаўнічэнка далучыўся да сваёй дывізіі ў Венгрыю, а перамогу сустраў у Празе.

«Афіцэр павінен мець глыбокае пачуццё адказнасці»

Пасля вайны дывізію Вадзіма Садаўнічэнка ўключылі ў склад Беларускай вайсковай акругі з пунктаў дысплакацыі Мар'іна Горка —

Ва ўзросце 63 гадоў Вадзім Садаўнічэнка стаў генералам, у 59 — генерал-лейтэнантам.

У 1985 годзе яго накіравалі ў Агранстан дарадкам намесніка міністра абароны па ўзбраенні і тэхніцы гэтай краіны. У 1988-м Вадзім Садаўнічэнка пераехаў з жонкай у Мінск, дзе атрымаў кватэру.

Юўен ВАЛОШЫН.

Фота Алесандра АБУХОВІЧА.

Літасу шумар...

# «...А вяскоўцам трэба ісці пехатой па некалькі кіламетраў і нікому нічога не дакажаш»

Шаноўная «Звязда»! Хачу расказаць тэбе, як два гады ўжо абраві парогі чыноўнікаў, хачу дамагчыся, каб зрабілі аўтобусны прыпынак.

Пачаў я з намесніка дырэктара аўтавакзала. Той сказаў, што гэта не яго пытанне — трэба звяртацца ў райвыканкам. Пайшоў туды — на прыём да намесніка старшыні. Той выслухаў і нават паабяцаў, што калі грошы будуць, то прыняк абавязкова зробіць — на наступны год. Але ён, 2008-ы, як пачаўся, так і скончыўся — ніхто нічога не зрабіў.

Вясной 2009-га ў тую ж інстанцыю я схадзіў яшчэ раз. Мне паралі зварнуцца ў аблаштарда.

Выбраў час, паехаў. Начальніка на месцы не было, але сакратарка некага выклікала, і мы з тым чалавекам парамалілі. Той, у калідоры. Мне няёмка неяк было, казаў, што пойдзем у ваш кабінет. Але спецыяліст патлумачыў, што гэта на тэрыторыю паваросе і вам, маўляў, будзе цяжка туды падыймацца (і я прадаў інвалід II групы... Гэта з вайны, з дзяцінства...)

Карачэй, з тым чалавекам усё абгаварылі, ён запісаў мой нумар тэлефона, сказаў, што абавязкова звярнуцца са мной, мы разам выйдзем на месца...

На гэтым усё скончылася — пра ўсталяванне прыпынку ні па тэлефоне, ні некай інкаш са мной ніхто не размаўляў.

Тады, пачакаўшы, я пайшоў на прыём у аблвыканкам і ў хуткім часе атрымаў пісьмовы адказ, які выслававаў. У ім, як быццам, усё распісана, але мне незразумела, чаму ўсё глядзяць на дарогу з аднаго боку — калі хацець з Віцебска. А назад што — ужо не трэба?

А давайце паспрабуем. Вось прыпынак «Языкова». Да паварту на ААТ «Ліпаўцы» два кіламетры, ад шашы да комплексу больш чым адзін. Уся...

## ...І каментар

У адказе, які Івану Трафімавічу даслаў з аддзела транспарту і камунікацыі Віцебскага аблвыканкама, інфармацыі шмат. Напісана, прынамсі, што на аўтадарозе Р-87 Віцебск—Орша ў раёне п. Ліпаўцы ўсталяваны тры аўтобусныя прыпынкі з аўтапавільнямі па кірунку руху на Віцебск: «Ліпаўцы», праз 800 метраў — «Прыазэрнае» і праз 600 м — «Дачы-2», што праз такія ж праежжы ёсць тры плацоўкі для высадкі і пасадкі пасажыраў без аўтапавільняў на кірунку на Оршу, што, паводле пункта 85 Правілаў аўтамабільных перавозак пасажыраў у Рэспубліцы Беларусь, «прыгарадныя аўтамабільныя перавозкі ў рэгулярным, абшчым сабощенні, должны абеспечваць перавозкі пасажыраў між пераважна аўтамабільнага прыпынку і пасажыраў у населеным пункце (включна дачныя паселіцы, зоны адыха, паселіцы гарадскога тыпу) і мець на маршруце промжуточныя астанавочныя пункты з расстаннем між імі не больш 6000 м (пры налічч жылых створенняў) і не менш 1500 м для новых адкрываемых маршрутаў...»



# НАВУКА ПРЫШЫЦЬ ГУЗІК

**(Заканчанне. Пачатак на 1-й стар. «Ч3».)**  
— Плюс да таго з імі працаваў псіхалаг, прапануеца выконваць няглыбавыя заданні, якія «падказваюць», як паводзіць сябе ў той або іншай сітуацыі, — працягвае Святлана Паўлава. — А яшчэ мы спрабуем падзіць невялікія тэатрыялізаваныя імпрыз з даволі канкрэтнай мэтай — дзіцяч тэатра неак разналіччы.

Усё ж самая вялікая цікаваць — да ўласнай кухні. Сродкі на яе абсталяванне шукалі паўсюль: у выніку даламаглі і аб'яднанне жонкаў паслоў у Беларусі, і дабрачынныя каталіцкія арганізацыі, і мясцовыя прадпрыемствы. Затое цяпер у тэрытарыяльным цэнтры ёсць пліта, неабходная мэбля, халадзільнік і прадукты. Такім чынам, ёсць і заняткі.  
— Бяда ў тым, што часцінкам гэтым дзецям не надалася патрэбна ўвага ў родных сем'ях, некаторых з іх даводзіцца вучыць нібыта элементарных рэчым — умывацца, чысціць і прасваец вобратку, прышываць гузік, — заўважае Святлана Паўлава. — А тым больш мала хто ўмее гатаваць. Таму кухня — гэта добры шлях запойніць «прагал». Дзеці, зноў жа без аніякай «абавязальнасці», сумесна з выхавальнікамі гатуюць стравы па чарзе, накрываюць стол, мыюць посуд, прыбіраюць. І гэта ўсім вельмі падабаецца.

У планах на бліжэйшы час — стварэнне ўласнай ганчарнай майстэрні. Яшчэ ў цэнтры маюць намеру паспрабаваць уцягнуць дзіцяў у валанцёрскую справу. Дапамога чалавеку, якому цяжка рухацца, — ужо пэўная адказнасць. І гэта можа змяніць стаўленне да ўсяго наваколля, а таксама паспрыць знікненню спажывецкіх настрояў.

— Адначасова мы імкнёмся, каб дзеці змянілі сваё стаўленне да ўласных бацькоў, каб паспрабавалі

зразумець іх праблемы, — падкрэслівае дырэктар Вілейскага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Людміла Спялцова. — Але пры гэтым не менш складаная задача — зрабіць усё, каб паглядзелі па-іншаму на свае абавязкі і бацькі. Мы рэгулярна наведваем такія сем'і, спрабуем дапамагчы ім псіхалагічна, а часам — і падтрымаць матэрыяльна, прынамсі, «гуманітаркай». А плюс да ўсяго арганізуем сумесныя мерапрыемствы дзіцяў і бацькоў — у адваротным выпадку знішчыць бар'еры ніколі не атрымаецца.

На працягу трох гадоў праз групы «падоўжанага дня» ў тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва прайшлі 66 дзяцей. Можна заўважыць, што для нас самага маленькага па памерах гармада гэта і не так шмат, але пытанне — у рэальных магчымасцях. Сам па сабе памер невываіны для Беларусі праект па сутнасці «каштуе» мясцоваму бюджэту толькі зарплаты выхавальнікамі. Усё астатняе «пацягнулі» спонсары — іх, ліцаў у Вілейцы, трэба проста шукаць.

— Наўняў меркаваць, што пасля заняткаў у тэрытарыяльным цэнтры ўсё дзеці адразу ж стануць выдатнікамі, — заўважае Людміла Спялцова. — Але калі хоць траціна з іх зменіць «тройкі» ў школьным дзёніку на «пяцёркі» — гэта ўжо поспех. А поспех даўняіны, калі ў закамлексаванага і абывавага да ўсяго дзіцяці з'яўляецца інтарс да жыцця. Толькі тады з'яўляюцца мэты і планы, думкі пра будучыню: работу і ўжо ўласную сям'ю. А значыць, ёсць надзея, што ў рэальнасці гэтыя дзеці будуць імкнуцца жыць лепш, чым іх бацькі.

Сяргей ГРЫБ. *Вілейскі раён.*

## Яны перамаглі

# «Выпускны» на вайну...

**Тамара Андрэеўна Крымава — малады сяржант у адстаўцы, узнагароджана ордэнамі і медалямі. У свае 87 гадоў яна з гонарам гаворыць пра свае пагонны і расказвае пра свае «доўгія вёрсты» доўгачаканай перамогі...**

— Мы з сям'ёй жылі ў сэрцы Беларусі — у Мінску на вуліцы К. Маркса, а я — вучылася ў 1-й школе. 21 чэрвеня 1941 года прайшоў мой выпускны вечар. У тым апошняй мірнай гадзіны, кружачыся ў вальсе, была шчаслівая закончана школа, атрыманы атэстат, а вакол усмешлівыя сьлёзы — разумная, таленавітая і цудоўная моладзь. Наперадзе нас чакала плённая працоўная жыццё. Але, на жаль, гэта былі толькі мары юнацтва. Будучая рэчаіснасць для нашага пакалення стала больш чым суровай.

— У тую сонечную, але далёка ўжо не мірную, няздольную ранацу ўся іх сям'я збіралася ісці на гарадское свята — у Мінску на 12.00 намешлі адрыццё чарговай «жамчужыны» беларускай сталіцы — Камсамольскага возера. Многія людзі выбурбана гулялі па гарадзе, толькі па радзёе час ад часу перадавалі папярэджанне аб магчымай паветранай атакі. А ўжо многія гадзіны ў поўным акружэнні гераічна змагаліся абаронцы Брэсцкай крэпасці і пагранічных заставы, іваліся снарады і паміралі саваёй людзі...

— Пры першых бамбёжках Мінска ўчарашня школьніца схавалася ў бамбасховішчы. У той момант яна думала, што вайна закончыцца вельмі хутка: верыла ў нашу Чырвоную Армію, верыла ў нашу сілу. Так, ні адзін мірны саваецкі чалавек у той дзень дзень нават не здагадаваўся аб маштабах трагедыі, якая здарылася.

— Рушыліся мамы і будынкі, — успамінае Тамара Андрэеўна, — Азін пясок, ногі ў кроў. Елі сухары, якія хтосьці вы-

страшна стала пазней, калі пасля налёту фашыскай авіяцыі я ўбачыла на вуліцах разбуранага горада акрываўленыя целы жанчын і дзіцяў. Праз некалькі гадоў я зноў адчула тое ж, калі на маіх вачах у шпітале перавозвалі маладзёных дзіцяч без ног. Вось

падкава прыхапілі. Сітуацыю палепшала тое, што я была не адна: побач апынулася 5 чалавек з Мінска. І сёння я іх усіх памятаю. Самыя вяслыя былі чэмпіён Саюза па барацьбе Саша Мірскі, якога яшчэ ў першы дзень нашай адпраўкі пазнала. А потым — капалі акапы і змянялі. Змяляў мерзляца, сучэльна крошка. Спалі на голай зямлі, ухуцаліся толькі адным шынялём. Было вельмі холадна. Раніцай прачыналіся, а на твары ней...

— На заданнях страху не было, — расказвае ветэран. — Было адчуванне абавязку перад людзьмі і Радзімай. Нас часта бамбілі. Спалі ў палатках. Аднойчы на ноч пайшлі ў змяляч. Раніцай, калі прачнуліся, ад палаткаў — адны варонкі. Пашанцавала...

— Аднойчы, у 43-м, пераваляла сувязь. Мясце, ужо як камандзіра аддзялення зенітна-артылерыйскага палка, адправілі шукаць парыву. Ішла лесам. Раптам сярэд дрэў сілуэты людзей — гітлераўцы. Мільганула думка: «Загінуць нельга — адрамантаваць лінію змагу толькі я адна!». Паўзла. Бог злітаецца ўсё — ворагі не заўважылі. Парыву знайшла хутка. Калі сувязь наладзіла, то перадала ў штаб звесткі пра фашыстаў. У той момант пра сябе не думала, трэба было ратаваць ад засады нашых байцоў. На існасць, дапамога прыйшла хутка. У лясной схватцы выстаяў знішчылі. Пасля бою за смеласць і вынаходлівасць мне падаваў камандзір і дзячаты...

— Пасля памяткага «выпускога балю», — кажа Тамара Андрэеўна, — я шмат гадоў праявляла на вайне. І ад хвалявання перад маім гадоўным у жыцці наступленнем — аперацыя «Батражэнні» не змагла заснуць: эмоцыі, эмоцыі і эмоцыі. Тым жа пацужы былі і ва ўсіх байцоў, афіцэраў — нас чакала любімая і шматпакатная Беларусь...

— Ужо 10 ліпеня яна ішла па вуліцы роднага горада. Увесь у руінах, але не зломлены і не скораны, ён сустракаў сваіх вывазіцеляў. А побач з Тамарай ішоў яе будучы муж. Для многіх у тым летнім дні пачыналася новае жыццё...

Арына ШОСТАК.

## ПРАКАЦІ, НАВУЧЭНЕЦ, НА ЭНЕРГАНАСЫЧАНЫМ ТРАКТАРЫ!

Будучыя механізатары Магілёўшчыны асвойваюць перадавую тэхніку

У Магілёўскім прафесійным аргале-сатэхнічным каледжы імя Арлоўскага адкрылася падраздзяленне для падрыхтоўкі навучанцаў для працы на сучаснай сельскагаспадарчай тэхніцы.

— Сельская гаспадарка скіраваная на эфектыўнасць, таму яе працаўнікам трэба ведаць сучасную прадуктыўную тэхніку і ўмець працаваць на ёй, — расказаў дырэктар каледжа Георгій МАЛІНЦОЎСКІ. — У кожную навучную ўстанову, дзе рыхтуюць кадры для сельскай гаспадаркі, цяжка закупіць новыя трактары, бо гэта вельмі дарагая тэхніка. Таму перадавыя трактарны парк для навучанцаў скаанцэнтраваны ў нашым каледжы, у аграгарадку Бунічы Магілёўскага раёна.

Навучанцы з розных сельскіх раёнаў займаюцца ў рэсурсным цэнтры на працягу навучнага года па чарзе. Яны селіцца ў інтэрнаце, атрымліваюць бюджэтнае харчаванне і два тыдні вучацца. Цяпер заняты на магучых трактарах праходзяць падлеткі з Хоцімскага раёна.

У падраздзяленні сабраная ўся сучасная беларуская тэхніка для сельскай гаспадаркі: энерганасычаныя трактары і аргатары да іх, якія выконваюць розныя віды работ. Гонар рэсурснага цэнтры — трактар «Беларусь-3022» у разрэзе. Гавораць, што такіх на краіну ўсяго два: адзін — на МАЗе, другі — у Бунічы. У гэтым падраздзяленні створаны найлепшыя ўмовы для навучанцаў: тэхніка стаіць у вялікіх ангарх, адкуль яна выязджае на вучэбныя палігон. У каледжы прайшлі навучанне таксама паўсотні маладых механізатараў, якія ўжо ў сёлетнюю веснавую сябу выведць на палеткі на энерганасычаных трактарах.

Ілона ІВАНОВА.

## ШКОЛЕ-ІНТЭРНАТУ АД «САРДЭЧНЫХ» СТУДЭНТАЎ

Прыватны Інстытут правазнаўства правёў гэтым годам чарговую дабрачынную акцыю для выхаванцаў дапаможнай школы-інтэрната г.п. Бягомль.

Студэнты, выпускнікі, а таксама рэктарат, выкладчыцкі склад і іншыя супрацоўнікі інстытута наладзілі традыцыйны конкурс велікодных кулічоў і выставу дэкаратыўна-прыкладной творчасці студэнтаў ВНУ і выхаванцаў дзіцячага дома. На ўрачыстым адкрыцці выставы з вільнымі словам выступіў свашчэннік Свята-Васкрэсенскага прыхода Кірыл Шолкаў. Студэнты арганізавалі таксама канцэрт аўтарскіх песні і паказалі спектакль. Дарчы, у Інстытуте правазнаўства ўжо калі дзесяці гадоў дзейнічае валанцёрскі студэнцкі праект «Сардэчнасць», удзельнікі якога дапамагаюць дзіцячым дамам сталіцы і згаданай вышэй бягомльскай дапаможнай школе-інтэрнату.

Святлана БАРЫСЕНКА.

# Гурт «Нестандартны варыянт»: «Беларускамоўную песню запісалі за дзень...»

**(Заканчанне. Пачатак на 1-й стар. «Ч3».)**  
— **Наўжо вы адзначылі 10 гадоў «Нестандартнага варыянта» і вырашылі на гэтым паставіць кропку?**

Міх: Я не магу сказаць, што гэта кропка — цалкам магчыма, што яшчэ і праз 20 гадоў адроджаны гурт будзе існаваць. А ўвогуле ён пастаянна дзейнічае, бо нас у складзе засталася ўсяго двое. Але з намі цяпер няма Руслана, наш сябар ды-джей Шлаг больш займаецца іншай, электроннай музыкой, ды самі мы пасталелі. Мы з жонкай цяпер чакаем дзіця, у Васіля дазучаем расце, і мы ўсё больш разумеам, што ў жыцці шмат чаго важнага, акрамя музыкі. Але зараз трэба адпачыць. Трэба расставіць прыярытэты — мне ўсёго толькі 30, а працую на ліцейным корпусе, але самі не л'ём метал, мы інжынерна-тэхнічнае зв'язно, можа скажаць, смеямымі падраць. — «Мафія», — смеецца Базыль.

**Памятаю, гадоў пяць таму падчас адной з пафасных айчынных музычных прэмій усе ўдзельнікі прывылі на цырымонію ў вярочных уборах і на лімузінах, а вы — усе ў белым і на трактары «Беларусь»...**

Міх: Так, было. — **Увогуле, кіраўніцтва завода часта ідзе вам насустрэч у творчых пытаннях?**

Базыль: На жаль, не. Апошні выпадак быў, калі здымалі з нашым удзелам перадачу «Off Stage Life» — планавалася зрабіць сюжэт, што мы робім неспасадна на працоўных месцах. Здымачная група пісала заплыт кіраўніцтву, але атрымала адмову. — **Можа, у вас выбралецця штосці сакратнае?**

Міх: Так, было. — **Памятаю, гадоў пяць таму падчас адной з пафасных айчынных музычных прэмій усе ўдзельнікі прывылі на цырымонію ў вярочных уборах і на лімузінах, а вы — усе ў белым і на трактары «Беларусь»...**

Міх: Так, было. — **Увогуле, кіраўніцтва завода часта ідзе вам насустрэч у творчых пытаннях?**

Базыль: На жаль, не. Апошні выпадак быў, калі здымалі з нашым удзелам перадачу «Off Stage Life» — планавалася зрабіць сюжэт, што мы робім неспасадна на працоўных месцах. Здымачная група пісала заплыт кіраўніцтву, але атрымала адмову. — **Можа, у вас выбралецця штосці сакратнае?**

Міх: Не, гэта таксама быў эксперымент, збег абставінаў — але атрымалася ж прыгожа. Зноў жа, гэта нестандартны варыянт — мы заўжды робім тое, што нам падабаецца, наасуперак модзе, не зважаючы на тое, рэп гэта ці рок, гапоўнае, каб атрымалася музыка. А так мы не ведаем класіку — у сэнсе, ведаем, што яны ёсць, але не настолькі глыбока знаёмыя з іх творчасцю. Хіба што Ангія Барто ўзгадваецца з лёгкасцю.

Базыль: Я цяпер дзякуючы дадзена ведаю ўсіх дзіцячых пісьменнікаў, якія толькі існуюць — і класікаў, і сучаснікаў.

— **А гасюць з беларускіх музыкантаў — не субарто-альтарнаціўшчыкаў, а прадстаўніцў эстрады — можаце паслухаць для ўласнага задавальнення, ці гэта зусім не ваша?**

Міх: Чаму не. Калі казаць пра эстраднікаў, то мне вельмі падабаецца, як працоўваюць Ано Шаркуноў — вельмі ўдала падабраў і песні, і вобраз. Той жа Кубышкін робіць яшчэ спевака Германа, але

з Шаркуновай нікага параўнання. Гэта якаясь, добра зроблена «па-па». Да старэйшага пакалення адчуваю, хутчэй, павагу, чым слухаю іх для душы. Вельмі сімпатычныя таксама «Без білета», «Яліскі», «Нейра Дзюбель» — але гэта ўжо не эстрада...

**Пра «сакрэтны аб'ект» МТЗ**

«Нестандартны варыянт» ніколі не хаваў, што музыкім не зарабляе, гэта, хутчэй, пазыцыйнае хобі. Таму і лёс у гурта нестандартны, зусім нават не творчы: абодва ўдзельнікі, скончыўшы ў свой час політэхнічны ўніверсітэт, дагэтуль працуюць на Мінскім трактарным заводзе, у «Ліцейцы». «Але «Ліцейка» — гэта ўтрыравана, — тлумачыць Міх, — працую на ліцейным корпусе, але самі не л'ём метал, мы інжынерна-тэхнічнае зв'язно, можа скажаць, смеямымі падраць. — «Мафія», — смеецца Базыль.

— **Памятаю, гадоў пяць таму падчас адной з пафасных айчынных музычных прэмій усе ўдзельнікі прывылі на цырымонію ў вярочных уборах і на лімузінах, а вы — усе ў белым і на трактары «Беларусь»...**

Міх: Так, было. — **Увогуле, кіраўніцтва завода часта ідзе вам насустрэч у творчых пытаннях?**

Базыль: На жаль, не. Апошні выпадак быў, калі здымалі з нашым удзелам перадачу «Off Stage Life» — планавалася зрабіць сюжэт, што мы робім неспасадна на працоўных месцах. Здымачная група пісала заплыт кіраўніцтву, але атрымала адмову. — **Можа, у вас выбралецця штосці сакратнае?**

Міх: Не, гэта таксама быў эксперымент, збег абставінаў — але атрымалася ж прыгожа. Зноў жа, гэта нестандартны варыянт — мы заўжды робім тое, што нам падабаецца, наасуперак модзе, не зважаючы на тое, рэп гэта ці рок, гапоўнае, каб атрымалася музыка. А так мы не ведаем класіку — у сэнсе, ведаем, што яны ёсць, але не настолькі глыбока знаёмыя з іх творчасцю. Хіба што Ангія Барто ўзгадваецца з лёгкасцю.

Базыль: Я цяпер дзякуючы дадзена ведаю ўсіх дзіцячых пісьменнікаў, якія толькі існуюць — і класікаў, і сучаснікаў.

— **А гасюць з беларускіх музыкантаў — не субарто-альтарнаціўшчыкаў, а прадстаўніцў эстрады — можаце паслухаць для ўласнага задавальнення, ці гэта зусім не ваша?**

Міх: Чаму не. Калі казаць пра эстраднікаў, то мне вельмі падабаецца, як працоўваюць Ано Шаркуноў — вельмі ўдала падабраў і песні, і вобраз. Той жа Кубышкін робіць яшчэ спевака Германа, але

з Шаркуновай нікага параўнання. Гэта якаясь, добра зроблена «па-па». Да старэйшага пакалення адчуваю, хутчэй, павагу, чым слухаю іх для душы. Вельмі сімпатычныя таксама «Без білета», «Яліскі», «Нейра Дзюбель» — але гэта ўжо не эстрада...

**Пра мову і вынаў Мулявіна**

— **Дарчы, пра «чыста беларускіх». Вельмі многа слухачы, у тым ліку і я, абедзюма рукамі горача віталі ваіх беларускамоўныя эксперыменты — апрацоўку «Паветранага шара» Волскага і цудоўны пераклад ўласнай песні «У небе». А па жыцці ў вас як з мовай?**

Базыль: Мне вельмі падабаецца, але ў школе ў мяне па беларускаму было трэі балы — прагладу не так даўно свой атэстат і жахнуўся. І мяне тое ж каб нейкі лайдак, у мяне проста дрэнна складаліся стасункі з настаўнікамі.

— **Можа, цяпер яны паслухаюць гэта песню і зразумее, што не мелі рацы?**

Базыль: Ага, скажуць: «Мы памыліся ў тваіх ведах, Вася, вярні, калі ласка, атэстат!». (Рагочам)

Міх: А мне вельмі падабаецца беларуская мова. Магчыма, проста цяпер і не гатовы адрозніваць размаўляць на беларускаму (пераходзіць на беларускаму. — Аўт.), але «У небе» адчуваўна змяніла маю свядомасць. Дзякуючы гэтым эксперыментам мы пазнаёміліся з вельмі цікавымі людзьмі — той жа куратар праекта «Тузін гоіны» Сяргей Будкін, які актыўна прапагандаваў родную мову. Я беднага Сяргея замучыў — ён прапанаваў нам зрабіць пераклад яшчэ мінулай вясной, а я ўсё адкладваў на заўтра, пасля заўтра, «няма часу, пераклад не падабаецца» і г.д. Але потым мы ўсё ж прыйшлі і запісалі песню за адзін дзень — без рэпетыцый, але затое з душой. Бо калі нам ідэя не падабалася б, мы за яе не ўзяліся б. Напрыклад, мне нядаўна прапанавалі на «Славянскім базары ў Віцебску» выконваць на беларускаму дзве песні «Песняры».

Базыль: Спяваць або чытаць? Міх: Менавіта спяваць. Але я адмовіўся.

— **Міх: Бо я паслухаў гэтыя песні — там жа раскладзеныя галасы для розных дыягностыч, які мы ніколі не зможам зрабіць. І я палічыў, што гэта будзе проста смешна, спрабаваў нам удаваі пераспяваць тое, што Мулявін рабіў для мноства вакалістаў.**

— **А калі прапаноўваць далей эксперыментавач на беларускаму — скажам, той жа перакладчык, з якім вы працавалі ў праекце «Тузін. Перазавузка»?**

Базыль: Толькі калі з перакладчыкам, бо самі нам будзе вельмі цяжка штосьці годнае стварыць на беларускай мове.

Міх: Дарчы, злавіць сябе воем на чым. Мы калы двух месяцаў не выступалі, першай у гэтым годзе была «Рок-каранацыя», цяпер толькі пойдуць канцэрты. І калі мы сёння рэпэціравалі песню «У небе» на рускай мове, то нічога не атрыма-лі! Леце беларуская з падсвадомасці, выходзіць слова так, слова гэтак, 25 хвілін прамучыліся, узгадваючы рускамоўную версію.

— **То выконваеце лепш беларускамоўную, яна і гучыць цалкам натуральна, без памылак і ўсякага няправільнага акцэнту.**

Міх: Зразумела, натуральна. Мы ж з Барысава!.

**Пра землякоў і дабрачыннасць**

— **Больш за дзесяць гадоў, як вы жыцеце ў Мінску. Сувязь з маёй радзімай падтрымліваеце?**

Базыль: Апошнія некалькі вярхадных я езджу ў Барысаў і дапамагаю бацькам клець шпалеры. Яны ўдаваі не спраўляюцца, бо мама пачынае клець, а тата «вававаць» з ёй, таму клічучы мяне.

Міх: А ў мяне чэцша ў Барысава, таму пастаянна там бываю.

— **У родным горадзе, пэўна, і выступаеце часцей?**

Міх: Так, і заўжды робім для барысаўчан вялікі зніжкі.

— **Можа, яшчэ і за БАТЗ хварэеце?**

Абодва: Безумоўна! Міх: Калі яшчэ БАТЗ не гуляў у нашых вышэйшых лігах, каманда толькі была створаная, а я ўжо быў іх бальшышчыкам і ездзіў з імі па гарадах Беларусі. Але потым сышоў з гэтай тусюккі, бо фанаты на мяне скрывае паглядвалі: я насуў байку, на якой былі намялаваныя злыя негры, а ў свядомасці іншых людзей рэп і футбол былі несумяшчальныя. Так што я адшоў ад футбола і заняўся цалкам музыкой.

— **Дарчы, тамтэйшай функцыянерамі не звярталі да вас з прапановай прывучаць для БАТЗ калі не гімн, то якую-небудзь бальшышчыную «крычалку»?**

Міх: Не ведаю, паверыце ці не, але ўвогуле ніякай сур'ёзнай, талковай прапановы за 10 гадоў існавання мы не атрымалі. Толькі

напрадзідні крызісу ў нас пачаліся было перамовы з Масквой і Кіевам, у Кіеве мы паспелі выдасць альбом, але тут усё заглухла. Спініўся выхад дыскаў, скарацілася колькасць канцэртаў — а гэта асноўны заробак музыкантаў...

Хтосьці ў такой сітуацыі пераключаецца цалкам на карпаратыўны, хтосьці вырашае выступаць радзёе, але не змяняюць цэны на радыё, тым не менш, гурт добра ведае, што асноўны яго слухач — падлеткі 14—18 гадоў, якія не могуць сабе дазволіць паход на дарэгі канцэрт. Гэта публіка — не пафасная залатая моладзь, а звычайная моладзь, часта нават маладзёспячаныя. Менавіта таму «Нестандартны варыянт» заўжэ ад хвотна ўдзельнічае ва ўсіх дабрачынных праектах. Адмовіліся толькі адзін раз, з прычыны хваробы саліста.

— **Вы — узор таго, што цяпер модна называць «self made», людзі, якія зрабілі сабе самі. Сучасныя ж юнакі і дзячаты, ідучы на сцэну, часта разлічваюць не на сябе, а на тое, што аднекуль з'явіцца добры прадзюсар. Можна нешта параіць пачаткоўцам, каб у тых не «скліпалі лапкі» ў самым пачатку шляху?**

Міх: Калі браць нас, то мы выходзілі да людзей з добром, з сапраўднымі пацужымі — у нас і музыка такая, што нельга хлуціць, тым больш самім сабе.

Базыль: Да таго ж, калі мы пачалі займацца творчасцю, не сталі першалачатковай мэты — стаць папулярнымі. Рабілі гэта для сябе і дваровых знаёмых, якім падабалася слухаць. А прадзюсар — гэта яшчэ не гарантыя таго, што ўсё атрымаецца, бо людзі могуць не сысціся характарамі, і перспектывыны артыст застанецца ні з чым.

Міх: У Мінску, калі мы толькі прыехалі, доўгі час на сцэну не пусквалі — затое калі выпусцілі, паўсюды пайшлі першыя месцы... Таму я лічу, што ў Беларусі усё можна зрабіць і прабіцца самому.

...Прачытаўшы гэта інтэрв'ю, нехта можа скрываціцца: штосці ў цябе, аўтар, атрымаліся горшы спрэс пазытывуна, белія і пушыстка. А я адкажу, што яны такія і ёсць. Бо гэта не штучна створаныя «зоркі», да якіх прыйлі маскі псеўдашчэрасці і стомленасці славай, а практычныя хлопцы з суседняга двара — проста вельмі таленавітыя, які ўмеюць зрабіць так, каб іншым было святлей на душы. Таму ў маіх навушніках у тысячы раз гучаць іхнія мелодыі. Няхай сабе і ледзьве чутна.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК. Фота з архіва гурта.

## Ведай нашых!

# «Ёсць хваробы брудных рук, ёсць хваробы брудных рэк...»



# ТУТ ПРАДАЮЦЬ НЕ ПРОСТА ТАВАР, ТУТ ПРАДАЮЦЬ ЗАДАВАЛЬНЕННЕ АД ПАКУПКІ

ЗВЯЗДА 7 красавіка 2010 г.

## Або аповед пра творчую работу калектыву ГКРУП «Аблгандальсаюз»

### ВІЗІТНІКА ПРАДПРЫЕМСТВА

Гомельскае камунальнае аптэка-рознічнае ўнітарнае прадпрыемства — адна з найбуйнейшых гандлёвых арганізацый краіны як па колькасці персаналу (2018 чалавек), так і па аб'ёмах дзейнасці. Па сутнасці справы, гэта ўнікальны гандлёва-вытворчы комплекс, які ўключае ў сябе 11 гаспадарчых структурных падраздзяленняў аптэка і рознічнага гандлю ўсімi групамі харчовых і нехарчовых тавараў. Гэта «Халадакамбінат», «Бакалея», «Асарці», «Будматэрыялы і сантэхніка», «Вясёлка», «Арбіта», «Электрагасгандаль», «Культураль», «Галантарэактывгандаль», «Мэбля» і транспартна-экспедыцыйная база.

У сваіх актывах прадпрыемства мае 19 тысяч квадратных метраў аптэчных складаў, халадзільны комплекс ёмкасцю 10 тысяч тон аднаразовага захоўвання з тэмпературным рэжымам ад 0 да мінус 20 градусаў, склады часовага і мытнага захоўвання тавараў з чыгуначнымі і аўтамабільнымі пад'язымі шляхамі і механічнай сістэмай пагрузачна-разгрузачных работ, 52 крамы, 10 аб'ектаў грамадскага харчавання, больш як тры тысячы дагавораў з прадпрыемствамі Гомельшчыны і краіны.

Але самым каштоўным актывам арганізацыі з'яўляецца персанал прадпрыемства. «Аблгандальсаюз» развіваецца дзякуючы працы і творчай ініцыятыве сваіх супрацоўнікаў.

Тут даражачы кліентамі Асабіста нам неаднаразова даводзілася карыстацца паслугамі крамаў «Аблгандальсаюза», і заўсёды прыходзіў на памяць дэвіз яго калектыву: «Змянімася разам да лепшага. Сёння не будзе так, як было ўчора. Заўтра не будзе так, як сёння».



У гандлёвых залах крамаў тавары — на любы густ.



смачнай ежы, вытанчаных напояў і проста тэя, хто умее распазнаваць непаўторны водар самога жыцця.

У кавярні пануе асаблівы ціхамірыны настрой і ствараецца ўражанне, быццам час запавольвае свой імклівы бег.

Універсам «Моладзевы» — не выключэнне ў рознічнай гандлёвай сетцы «Аблгандальсаюза», дзе пакупнікоў сустракаюць ветлівыя прадаўцы-кансультанты, а на аптэчных базавых — высокапрафесійныя таварзнаўцы, якія дапамагаюць кліентам прыняць рашэнне аб пакупцы.

У зване кожнага дня Мы размаўляем з генеральным дырэктарам прадпрыемства Яраславам Рыгоравічам Якімікам, і ён расказвае пра дасягненні калектыву за мінулы год. Ад рэалізацыі тавараў, работ і паслуг атрымана выручка ў суме 306 984 мільёны

125 працэнтаў). А што з імпартам? З-за межах рэспублікі было ўвезена тавараў на 2160 тысяч долараў (88,3 працэнта да 2008 года пры устаноўленым абмежаванні 115 працэнтаў).

Летас не ўдалося выканаць толькі адзін прагнозы паказчык — па тэмпах росту рознічнага таваразвароту. На гэта паўплывалі і паводкі пакупнікоў па тавар на памежную Украіну, дзе яны на 12—35 працэнтаў танней за Беларусь, і адкрыццё спецыялізаваных крамаў гандлёвых прадстаўніцтваў прадпрыемствамі-вытворцамі, дзе гандаль ажыццяўляецца без гандлёвых надбавак і робяцца ўзрэнні на сезоннай і слабарэалізуемыя тавары, і ўкараненне прыватных гандлёвых сетак таварыстваў з абмежаванай адказнасцю «Еўраопт» і «Рублёўскі» ў Гомелі, што таксама садзейнічала адтоку пакупнікоў у крамы дзяржаўнай формы ўласнасці.

— Яраслаў Рыгоравіч, які працту ў гандлёвай сетцы вашага прадпрыемства займаюць айнасныя тавары?

— У рознічным гандлі — 93, а па харчовых таварах — 96. Для выкладкі іх у нашых крамах выдзелены прыярытэтыныя месцы.

— Нам вядома, што летас экспарт айнасных тавараў ваш калектыву ажыццяўляў па некалькіх напрамках. Калі ласка, больш падрабязна пра гэта.

— Хачу падкрэсліць, што наша экспартная выручка за мінулы год складала 2719,9 тысячы долараў, і было дасягнута станоўчае знешнеэканамічнае сальда ў суме 559,8 тысячы долараў. Першы ж напрамак экспарту тавараў — гэта аптэка адгрузка іх на 1653,6 тысячы долараў, для чаго было заключана 9 кантрактаў, з іх 7 — у Расію і 2 — ва Украіну і Малдову. У мэтах распрацоўкі прадукцыі беларускай вытворчасці ў Расійскую Федэрацыю ў Маскве год таму было створана сумеснае прадпрыемства — таварыства з абмежаванай адказнасцю «СлаваМір».

Другі напрамак атрымання экспартнай выручкі — гэта выязны дробнарознічны гандаль у Маскву, Санкт-Пецярбург і Навазыхіўскі ў суме, эквівалентны 1026,7 тысячы



У кавярні «Вернісаж» час нібы запавольвае свой імклівы бег.

долараў. Тут неабходна адзначыць, што ў адпаведнасці з праграмай даўгатэрміновага супрацоўніцтва паміж Гомельскім аблвыканкамам і прэфектурай Паўднёва-Заходняй акругі Масквы асобныя структурныя падраздзяленні «Аблгандальсаюза» з красавіка па снежань бярэць удзел у правядзенні там вяязнога гандлю.

У рамках гэтых кірмашоў мы прапануем масквічам шырокі асартымент лепшых беларускіх тавараў: прадукцыю жывёлагадоўлі, пладаагароднінныя кансервы, натуральныя сокі, абутак, мэбля, трыкатанія вырабы і г.д. За 2002—2009 гады на кірмашах рэалізавана тавараў на 4840,5 тысячы долараў. За названы перыяд экспартная выручка пры рэнтабельных выніках вырасла ў 12 разоў. Пра выдатную якасць беларускіх тавараў пры даступных цэнах і высокім узроўні гандлёвага абслугоўвання масквічой сведчаць іх шматлікія падзякі ў наш адрас.

«А ў нас — шок-цэны» Не сакрэт, што ў народзе быць такое меркаванне: калі крамы аб'яўляюць акцыі-зніжкі на цэны, то, хутчэй за ўсё, яны распушчваюцца на тавары, тэрмін прыдатнасці якіх заканчваецца, або тыя, якія не карыстаюцца асаблівым попытам у пакупнікоў. Зусім іншы падыход дэманструе тут «Аблгандальсаюз».

Ва ўсіх без выключэння крамах прадпрыемства прайшлі тры акцыі. Першая дзе была арганізавана ў снежні мінулага года. «Шок-цэна. Сустракаем Новы год разам» — аб'яўлялі надлісы на штэндарах каля ўваходу ў гандлёвыя аб'екты, дзе гамельчанам прапанаваліся розныя і найбольш запатрабаваныя прадукты па незвычайных цэнах: шампанскае, віно, ікра, птушка, каўбасныя вырабы, садавіна, кан-



Універсам «Моладзевы» заўсёды гатовы прыняць пакупнікоў.

салабалкагольня і тытунёвыя вырабы пры гэтым у разлік не ішлі. У якасці прызоў пераможцам гульні прадпрыемства за ўласныя сродкі набыло шэсць білетаў на канцэрт вядомага артыста Рыгора Лепса па цане 220 тысяч рублёў кожны. Розыгрыш шчаслівых білетаў адбыўся ў краме «Асарці», што на вуліцы Перамогі пад музыку і песні. Прозішчы пераможцаў, які ўмовы рэкламнай гульні, былі апублікаваныя ў мясцовым друку.

### Толькі наперад!

Адным з найбуйнейшых напрамкаў дзейнасці «Аблгандальсаюза» з'яўляецца пашырэнне рознічнай сеткі. Акрамя ўніверсама «Моладзевы» сучасныя аб'екты гандлю з'явіліся таксама на вуліцах Маневіч у Гомелі і 9 Мая ў Касцюковічах. А ў асветнім саваку была адчынена пасля рэканструкцыі крама тыпу «дэкаўнтар» гандлёвай плошчай 400 квадратных метраў у горадзе Рагачоў. Напярэдняй гэтай падзеі была праведзена шырокая рэкламная кампанія, распрацаваны рэсэпт пастаўшчыкоў тавараў, што дазволіла сфарміраваць канкурэнтназдольныя цэны на іх. Пра вялікі асартымент тавараў, прыярытэтных выкладкі іх мы ўжо не гаворым. Яны сапраўды ўражваюць. І вось вынік: сярэднядзённая продажаў тут павялічыліся ў сем (!) разоў. Наступны аналагічны аб'ект



Пітную ваду «Аблгандальсаюз» здабывае са свідраванай глыбіні 208 метраў. На яе аснове вырабляюцца безкальгольняыя напоі.

Падобныя акцыі «Аблгандальсаюз» плануе праводзіць і далей. Дарэчы, з 25 сакавіка пачалася акцыя да свята свята — Вялікадня, якая працягнецца да 13 красавіка. Цэны ў гэтым выпадку зніжаны на 42 пазіцыі тавараў.

— Значную прыбыўку да таваразвароту ў лютым-сакавіку гэтага года, — расказвае намеснік генеральнага дырэктара прадпрыемства Васіль Васільевіч Равко, — даля рэалізацыі тавараў на асветных пляцоўках «Масленіца» і шоу-мерпрыемства з удзелам папулярных бардаў, рэкламная гульня «Шчаслівы білет». Уздзелнікім яе сталі асобы, якія зрабілі пакупку на суму больш як 70 тысяч рублёў у любой харчовай краме «Аблгандальсаюза». Алкагольня,

### АД КАХАННЯ — У ДНЕПР З ГАЛАВОЙ

2 красавіка на доўгіку ў Магілёўскую гарадскую бальніцу хуткай дапамогі дастаўлены з рознымі траўмамі і ў невяржымым стане 22-гадовы магілёвец. Яго прывезлі ў бальніцу з набярэжнай Дняпра. Малады чалавек растлумачыў медыкам, што ў 4 гадзіны раніцы пасля сваркі з сяброўкай вырашыў скончыць жыццё самагубствам і сконжу з змоста ў раку.

Алена КАЗЛОВА.

### Будні «Аховы»

## НЯЎДАЛА «ПАПАЛЯВАЎ»

Цяжка сказаць, што штурхае чалавека на ўчыненне злачынастваў — карысцівець, зайдраць, бескантрольная раззлаванасць на навакольных ці штосьці яшчэ. Ахоўваць грамадзян ад праяў нямірнай жорсткасці і гвалту — адна з задач нарады міліцыі падраздзяленняў аховы. І калі якасць і выніковасць працы міліцыянераў на вышнім, тады і ўдзячная рэакцыя чалавека, які атрымаў дапамогу ў складанай жыццёвай сітуацыі, не прымушае сабе чакаць.

Пактурным вечарам супрацоўнікі стравога падраздзялення Бабурыцкага аддзела Дзятараўскага аховы, заступаючы на службу, як звычайна не здагадаліся, з чым дзевяцігодняя сутыкнуцца ў час дзяжурства. Калі стрэлка гадзінніка набліжалася да 22.00, у радыёэфір праступіла паведамленне ад старшага інспектара дзяжурнага Бабурыцкага аддзела аховы маёра Віктара Роя: учынены разбойны напад, у пацярпелага мужчына пад пагарзы прымянення прадмета, падобнага да паляўнічай стрэльбы, адабралі аўтамабіль «Таёта-Карола». У горадзе быў уведзены план «Пераход». Група затрыманя — старшыня сяржанты Аляксандр Бабовік і Дзяснік Мельнік — абмянялі кароткімі фразамі, дастатковымі для вызначэння далейшых дзеянняў спрактыкаванага экіпажа, які прапачаваў разам не адзін год. Магчыма навунасьць у значных агнястрэльнай зброі — інфармацыя сур'ёзна. Пасля ўдакладнення прыкмет падзорона і скрадзенай «лішнямаркі» нарад пачаў адпрацоўку тэрыторыі. Не прайшло і 10 хвілін, як ля дома № 218 па вул. Гоголя міліцыянеры заўважылі машыну, якую шукалі. Пачалі пераследванне, праз СІУ запатрабавалі спыніцца і выйсці з машыны. Балзае, падзороны не стаў вырабляваць лёс і сумнявацца ў сур'ёзнасці намераў супрацоўнікаў міліцыі. На руках 29-гадовага непрацоўчага грамадзяніна Украіны зашчыніліся нарукні. У салоне транспартнага сродку была знойдзена паляўнічая стрэльба «ІЖ-58М» з 8 патронамі да яе.

Следству трэба будзе высветліць матывы ўчыненага падзороны злачынаства. Па гэтым факце заведзена крмынальная справа па ч. 1 арт. 207 Крмынальнага кодэкса.

А для пільнага нарада аховы дзяжурства скончылася шчырымі словамі ўдзячнасці ад пацярпелага.

Аляксандр ГЕРАСІМАЎ.

### «Бабурыцк — узброены разбой».

Старшыня сяржанты Аляксандр БАБОВІК і Дзяснік МЕЛЬНІКАЎ.



Ілона ІВАНОВА. Фота Ірыны САВОСІНАЙ.

# КВЕТКІ ВЯСНЫ

Хочацца сонца, цяпля і зеляніны. Сонейка час ад часу ўсё ж пеціцца нас яркімі прабліскамі. Толькі зямля яшчэ не рунее. А вось аматарка кветак Людміла Лапушкіна ад недахопу зеляніны не пакутуе: у кватэры магіляўчанкі даўно квітнее вясна.

Ружовыя кветкі — любімыя ў Людмілы Сяргеёўны. На зялёным балконе квітнеюць капрызлівія, але неверагодна прыгожыя цыкламены. У гасцёўні ўражае сваімі буйнымі кветкамі ярка-ружовага касмічнага колеру архідэя «фаленюсіс». А ў кухні, выкінула цэлы вясновы букет дробных пшчотна-ружовых кветак архідэя «дэндэобіум».

— У гэтых кветках ёсць сакрэт: яны пахнуць, калі на іх свеціць сонца, — расказвае гаспадыня.

Увогуле ў гэтай нявялікай кватэрыці месціцца 75 раслінцаў, з якіх трыццаць — архідэі. Цяжка паверыць, што яшчэ шэсць гадоў таму эканаміст Людміла Лапушкіна не мела ў доме ніводнай кветкі. Захапленне прыйшло ад сумоты, калі з'ехала вучыцца ва ўніверсітэт любімая дачка. Спачатку жанчына набрала парастак ад кветак на працы, а потым стала набываць прыгожыя расліны ў крамах. Першы парый перайшоў у трывалое захапленне.

— А некалькі гадоў таму ў мяне з'явіліся архідэі, — паказвае Людміла Сяргеёўна. — Я, шчыра кажучы, была блася, што гэта вельмі капрызлівыя расліны і мне з імі не справіцца. Але на самрэч архідэі — кветкі для лянлівых. Гэта вельмі ўдзячная кветка, якая патрабуе мінімум клопату, а прыносіць максімум задавальнення. Яны не патрабавальныя, доўга і прыгожа цвітуць. Нездарма кветкаводцы жартуюць, што можна вылучыцца ад алкагалізму і курэння, але калі захварэў на архідэі — гэта на ўсё жыццё.

Трумо ў спальні выглядае гламурна дзякуючы двум вялікім архідэям — лімоннага колеру і з бела-бардовымі мастацкімі плямамі. Архідэі разнастайныя: адной буйныя белыя кветкі, у другой



— у тыгравы гарошак, у трэція — нібыта палоскі, ёсць тры пелюсткі з матыльком пасярэдзіне, і далей неверагодных формаў і колераў.

— Нягледзячы на тое, што сонца яшчэ мала, кветкі архідэяў вельмі яркія, сакра-



— Лябы чалавек, калі зацікавіцца кветкамі, можа зрабіць сабе ўласны садок у кватэры ці на балконе, упэўнена Людміла.

— Раслін Лапушкінай сакавітая яркая зеляніна. Розніца банная: тут кветкі не проста выжываюць, а радуюцца і пеціцца. У дражынні лісце ў палоску, ад белага да ўсіх адценняў зялёнага. Цэлы куст змяніў зацвіў у чаканні вясны ў лютым. Пальма-лівістоны нагадвае пра летні адпачынак на поўдні. Гібкус, кітайская ружа, цвіце прыгожа, але ўсяго толькі адзін дзень.

Залатое дрэва мае незвычайнае лісце дзякуючы двум вялікім архідэям — лімоннага колеру і з бела-бардовымі мастацкімі плямамі. Архідэі разнастайныя: адной буйныя белыя кветкі, у другой

Антурыум выкінуў чырваную кветку. Бакарнея падобная на карань, і зверху модны начос.

— А вось гэту расліну называюць доларавым дрэвам, — паказвае Людміла Сяргеёўна на цёмна-зялёныя, нібыта лакаваныя лісты замякулькаса. — Усе ведоўчы грашоўае дрэва: я сабе аднесла на працу. А долараве пакінула ў кватэры. Падзяліла, так бы мовіць, капіталы.

Трэба адзначыць, што ўсё гэта кветкавае багацце каштуе німаля. За адну архідэю просіць у сярэднім ад 50 да 70 тысяч рублёў. Але выстаяць перад прыгажосцю Лапушкіна не зольна.

— Так, калі перада мной альтэрнатыва — набыць чарговы сукунку альбо архідэю, то я адназначна аддаю перавагу расліне, — не хавае прыярытэты кветкаўнічкі. — Таму што сукунка хутка пераўтворацца ў ануць і яе трэба выкінуць на сметнік, а архідэя будзе радаваць мяне доўга.

Сяброўкі захапляюцца калекцыяй Людмілы Сяргеёўны, а вось сваёй ставяцца да кветак спакойна. Муж часам скардзіцца, што любімая жанчына пасля камандзіроўкі кідаецца не да яго, каб спытаць, як быў і што ёў, а да кветак.

Тым не менш мужчына з поспехам даглядае раслінае багацце жонкі, калі яна з'язджае.

Лябы чалавек, калі зацікавіцца кветкамі, можа зрабіць сабе ўласны садок у кватэры ці на балконе, упэўнена Людміла.

— Навічкам можна пачаць з архідэі «фаленюсіс», — параіла Людміла Сяргеёўна. — Таму што ва ўсіх кветках ёсць свой характар: напрыклад, ружы і гардэні — самыя капрызлівыя і гордыя, а вось фаленюсісы — надзвычай спакойныя і вельмі жыўчыя. Яны растуць у прырэзтых гаршках, якія напоўнены драўнінай карой. Паліваць трэба раз на тыдзень, падкармліваць. Будзеце іх любіць — архідэі будуць квітнець вам на радасць.

Ілона ІВАНОВА. Фота Ірыны САВОСІНАЙ.

## Цептер Банк

ЗАО «ЦЕПТЕР БАНК» зл. адрас: info@zepterbank.by. Адрас: 220034, ул. Платонова, 1Б, г. Мінск. Тел. 331 89 49, факс 331 89 48

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2010 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.04.2010	01.04.2009
1	2	3	4	5
1	<b>АКТИВЫ</b>			
2	Денежные средства	1101	1 361,2	554,7
3	Средства в Национальном банке	1102	2 608,3	255,6
4	Ценные бумаги:	1103	16 622,5	28 536,9
	для торговли	11031	12 228,7	-
	удерживаемые до погашения	11032	-	(142,0)
	в наличии для продажи	11033	4 393,8	28 678,9
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	16 393,7	21 429,2
6	Кредиты клиентам	1106	44 371,0	3 834,2
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	-	-
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	8 277,8	884,9
9	Прочие активы	1109	1 320,2	422,3
10	ИТОГО активы	110	90 954,7	55 917,8
11	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
12	Средства Национального банка	1202	-	-
13	Кредиты и другие средства банков	1205	8 753,7	-
14	Средства клиентов	1206	20 875,8	10 865,1
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	7 917,6	-
16	Прочие обязательства	1209	871,5	1 102,8
17	ВСЕГО обязательства	120	38 418,6	11 967,9
18	<b>КАПИТАЛ</b>			
19	Уставный фонд	1211	42 030,0	36 000,0
20	Эмиссионный доход	1212	-	-
21	Резервный фонд	1213	2 101,5	131,8
22	Накопленная прибыль	1214	8 367,6	7 818,1
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	37,0	-
24	ВСЕГО капитал	121	52 536,1	43 949,9
25	ИТОГО обязательства и капитал	12	90 954,7	55 917,8
26	<b>ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
27	Требования	1301	24 052,3	-
28	Обязательства	1302	1 945,7	850,5

### ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 1 квартал 2010 года

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.04.2010	01.04.2009
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы	2011	3 366,0	420,3
2	Процентные расходы	2012	488,6	18,6
3	Чистые процентные доходы	201	2 877,4	401,7
4	Комиссионные доходы	2021	175,7	8,6
5	Комиссионные расходы	2022	24,9	3,1
6	Чистые комиссионные доходы	202	150,8	5,5
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	671,5	10 414,8
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	16,3	(-7,9)
9	Доход в форме дивидендов	205	-	-
10	Чистые отчисления в резервы	206	147,4	189,0
11	Прочие доходы	207	-	

# ПРЭС-РЭЛІЗ ПА ВЫНІКАХ АГУЛНАГА СХОДУ АКЦЫЯНЕРАЎ

26 сакавіка 2010 года адбыўся Агульны Сход акцыянераў ААТ «Беларускі Індустрыяльны Банк».

З асноўнымі дакладам «Вынікі працы ААТ «Беларускі Індустрыяльны Банк» за 2009 год і Праграму яго развіцця на 2010 год» выступіў Старшыня Праўлення Андрэй Кірзеў.

За мінулы год нарматыўны капітал банка павялічыўся на 20 %, склаўшы 49,3 млрд руб., паказчык яго дастатковасці склаўся на ўзроўні 30,7 % пры норме 8 %, а рэнтабельнасць капіталу склаў 10,3 %. Статутны фонд павялічыўся на 32 %, яго памер па стане на 1 студзеня 2010 года дасягнуў 22,5 млрд руб. Рост статутнага фонду быў забяспечаны за кошт унутраных крыніц. Валюта балансу складала 221,9 млрд руб., павялічыўшыся ў параўнанні з аналігічным перыядам мінулага года на 31,3 млрд руб. Актыўны ўзраслі за год на 18,7 млрд руб. і склалі 169,5 млрд руб. Расуэрная база ўзрасла больш чым на 11 млрд руб. — да 120,2 млрд руб. Банкам атрыманы прыбытак у памеры 4,4 млрд руб., што ў 1,2 раза больш, чым за папярэдні год.

Крыніцамі ўкладанняў банка ў эканоміку на 1 студзеня 2010 года склалі 69,2 млрд руб. Доля праблемных актываў у актывах, падвергнутых крыўдзінцкім рызыкам, склала 1,1 %. Сярод буйных інвестыцыйных праектаў банка — рэканструкцыя будынкаў і збудаванняў кінатэатраў «Беларусьфільм», фінансаванне вытворчасці будматэрыялаў, упакоўчых матэрыялаў для прадпрыемстваў малочнай і кандытарскай прамысловасці, будаўніцтва нерухомай і сталіцы і рэгіянах і іншых.

У справаздачным дакладзе Старшыня Праўлення А. Кірзеў адзначыў важныя для банка падзеі ў 2009 годзе: уступленне ў Асацыяцыю Visa International і паспяховае старт Праграмы развіцця бізнесу па пластыкавых картках, атрыманне ліцэнзійных паўнамоцтваў для правядзення аперацыяў з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі. У 2009 годзе банк актыўна праводзіў аперацыі ў рознічым сегменце: далагічны партфель фізічных асобаў павялічыўся больш чым у 5 разоў, па пераходах сістэмы міжбанковых грашовых пераходаў «Онстрым» банк займае лідэрныя пазіцыі, назірваецца нізкіны рост аб'ёму выплат па пераходах без адкрыцця рахунка, некаторых іншых аперацыяў.

У сучасных цяжках эканамічных умовах банка удалося ў асноўным захаваць аб'ём фарпаратываў і рознічнага бізнесу, канкурэнтныя пазіцыі ў банкаўскай сфэры краіны.

Акцыянеры зацвердзілі дадаву справаздачу за 2009 год, Праграму развіцця ААТ «Беларускі Індустрыяльны Банк» на 2010 год, асноўныя кірункі якой прадугледжваюць павелічэнне статутнага фонду, даўдзёнае нарматыўнага капіталу да 25 мільярд еўра, нарочанае аб'ёмуў крэдытавання эканомікі, пашырэнне кліёнцкай базы, пашырэнне пераліку банкаўскіх аперацыяў і паслуг.

Акцыянерны абраны Назіральны Савет у складзе трох чалавек: Старшыні Назіральнага Савета эню абраны Кацарэнка Уладзіслаў Алксандравіч.

## У Беларускім абрабавалі дабрачынніку на 26 мільёнаў рублёў

Са склада грамадскай арганізацыі «Даламога чалавеку» два маладыя чалавекі скралі больш за 200 кілаграмаў пячэння, адзенне, абутак, дзіцячыя цацкі і наборы па доглядзе дзіцяці.

За злачыства затрыманы жыхары Бабруйска, 24 і 25 гадоў, якія нідзе не працуюць. Адзін з іх бачыў, як разгрукалася фура з гуманітарнай даламогай. Паводле прэс-службы Магілёўскага УУС, зладзеі рабавалі склад двойчы: першым разам у ноч на 28 сакавіка сарвалі навясныя замкі і забралі больш за 80 кілаграмаў пячэння на суму ў 1,5 мільёна рублёў. На наступную ноч падышлі больш грунтоўна, і на гэты раз сума скрадкагена перавысіла 24 мільёны рублёў. Уплывочныя маштабы крадзяжу, следства працуе над устанавленнем саўдзельніцкай злачыства.

## Вясна. 3-за мяжы вязуць абновы... кантрабанды

У Столінскім раёне паміж вёскамі Люты Бор і Новы Бор нехта прыхаваў у лесе 9 валазак з адзеннем і 10 валазак з абуткам. Усё імартнае вытворчасці. Калі ў Столінскім раёне спынілі машыну жыхара пасёлка Рэчыца для праверкі, у салоне аказалася 5 валазак з абуткам, а дакументаў на тавар — ніякіх.

Яна СВЕТАВА.

## Брат захацеў мяса

З хаты ў в. Малое Падлесне (Ляхавіцкі раён) нехта выкраў 45 кг мяса. Злодзеі сарваў замк і вынес прыпасы. Гаспадыня, якая жыве ў Баранавічах, звярнулася ў міліцыю, і аператыўнікі пачалі следства. Неўзабаве было вызначана, што мяса вынес брат пацярпелай, і яна не здзівілася, бо той ужо лабаваў у калоні за крадзеж. Злодзеяў затрымалі.

Сымон СВІСЛАВУЧ.

В публікацыі **Предложения о покупке акций ОАО «Минск-водстрой» на баланс Общества** (газета «Звязда» №№ 65—66 от 03.04.2010 г.) в порядковых номерах 3, 5 и 6 следует читать:

- 353 простые обыкновенные акции
- с 23.04.2010 по 23.05.2010 г.
- с 24.05.2010 г. по 01.06.2010 г. соответственно.

УНП 600013209

## ПАВОДАК ПРЫШЛІ У ГОМЕЛЬ...

У той час, калі на Прыпяці назіраецца стабілізацыя сітуацыі. Вада з Сажа падыходзіць ушчыльную да некаторых вуліц абласнога цэнтру. Гамавія боты надзелі жыхары вуліц Палывоў і Ступіцкаўскай, а таксама Севастопольскага тупіка, якія жывуць у самай непасрэднай блізкасці ад ракі. Увогуле ж у вобласці падтоплены 181 падварак, 2 драмы, 61 сельгаспабудова ў 21 населеным пункце шасці раёнаў. Вадой ад «вялікай зямлі» па-ранейшаму адрэзана 6 вёсак.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

## ...А НА БРЭСТЧЫНЕ ГАРЫЦЬ ТРАВА

Не паспелі людзі ачوماцца ад паводкі, як узяліся паліць леташнюю траву. Наступствы не прымуслі дога чакаць. У Ганцавіцкім раёне ад пахажу, справакаванага спяўваннем сухой травы, загараў 50 тон сена. Ад гэтых пахажу ў Брэсцкай вобласці пашкоджана 17 будынкаў на падворах вясюўскай.

Як паведаміў карэспандэнту «Звязды» кіраўнік прэс-службы абласнога ўпраўлення МНС Сяргей Машноў, за мінулы выхадны падраздзяленні МНС 17 разоў вызвалілі трышчы траву, якую падпалілі несвадоўна або недобрасумленна грамадзяне. Ёсць і хваляры ўласнай легкадумнасці. Ад пахажу, учыненага падпалам травы, у Камянецкім раёне атрымалі моцную алёкі 79-гадовая жанчына і яе 51-гадовы сын.

Яна СВЕТАВА.

ОАО «Универсам «Северный» приобретает на баланс Общества простые (обыкновенные) акции, выпущенные ОАО «Универсам «Северный», в количестве до 6500 штук по цене 118696 рублей за одну акцию с оплатой денежными средствами. Срок, в течение которого акционеры должны предоставить предложение о продаже принадлежащих им акций, — с 07.04.2010 г. по 09.04.2010 г. по адресу: г. Минск, ул. Мирошницкого, 3.

Выкуп простых (обыкновенных) акций производится в период с 14.04.2010 г. по 07.05.2010 г. с оформлением сделок купли-продажи акций пропорционально поданым заявлениям.

Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций: г. Минск, ул. Мирошницкого, 3.

Сроки, форма и порядок оплаты — наличными денежными средствами или перечислением денежных средств на счет продавца не позднее 30 банковских дней с момента заключения сделки.

УНП 100356386

## БЕПОРУССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК

Наименование банка: **ОАО «Белорусский Индустриальный Банк»**

220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 8

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2010 года

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2009 год	2008 год
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>				
2	Денежные средства	1101	1	8 716,0	6 645,5
3	Средства в Национальном банке	1102	2	18 976,0	8 932,8
4	Ценные бумаги:	1103		8 740,0	-
	для торговли	11031	3.1	4 156,8	-
	удерживаемые до погашения	11032	3.2	-	-
	в наличии для продажи	11033	3.3	4 583,2	-
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	4	30 898,1	29 815,4
6	Кредиты клиентам	1106	5	69 156,1	81 438,5
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	6	-	-
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	7	30 446,9	22 689,7
9	Прочие активы	1109	8	2 574,8	1 286,2
<b>10</b>	<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>110</b>		<b>169 507,9</b>	<b>150 808,1</b>
<b>11</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
12	Средства Национального банка	1202	9	-	20 000,0
13	Кредиты и другие средства банков	1205	10	16 661,6	8 753,4
14	Средства клиентов	1206	11	93 840,8	70 786,6
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	12	6 062,3	5 902,6
16	Прочие обязательства	1209	13	3 650,7	3 686,9
<b>17</b>	<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>120</b>		<b>120 215,4</b>	<b>109 129,5</b>
<b>18</b>	<b>КАПИТАЛ</b>				
19	Уставный фонд	1211	14	22 323,9	16 864,4
20	Эмиссионный доход	1212		-	-
21	Резервный фонд	1213		1 123,2	2 559,1
22	Накопленная прибыль	1214	15	7 092,0	7 492,7
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	16	18 753,4	14 762,4
<b>24</b>	<b>ВСЕГО КАПИТАЛ</b>	<b>121</b>		<b>49 292,5</b>	<b>41 678,6</b>
<b>25</b>	<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>12</b>		<b>169 507,9</b>	<b>150 808,1</b>
<b>26</b>	<b>ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>				
27	ТРЕБОВАНИЯ	1301	17	118 051,9	37 485,3
28	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1302	18	47 586,2	20 090,5

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2009 год

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2009 год	2008 год
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Процентные доходы	2011		18 717,8	10 356,9
2	Процентные расходы	2012		9 242,3	5 132,2
<b>3</b>	<b>Чистые процентные доходы</b>	<b>201</b>	<b>19</b>	<b>9 475,5</b>	<b>5 224,7</b>
4	Комиссионные доходы	2021		8 387,0	9 373,2
5	Комиссионные расходы	2022		8 270,4	468,2
<b>6</b>	<b>Чистые комиссионные доходы</b>	<b>202</b>	<b>20</b>	<b>7 514,9</b>	<b>8 905,0</b>
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	21	4 973,4	5 035,1
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	22	6,0	0,6
9	Доход в форме дивидендов	205	-	-	-
10	Чистые отчисления в резервы	206	23	1 208,4	830,9
11	Прочие доходы	207	24	2 500,7	1 386,9
12	Операционные расходы	208	25	15 030,5	13 114,3
13	Прочие расходы	209	26	2 682,3	1 206,0
14	Налог на прибыль	210		1 198,2	1 758,2
<b>15</b>	<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)</b>	<b>2</b>		<b>4 351,1</b>	<b>3 642,9</b>

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2009 год

№ п/п	Наименование показателей	Символ	Уставный фонд	Эмиссионный доход	Резервный фонд	Накопленная прибыль (убыток)	Фонды переоценки статей баланса	Всего капитал
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Раздел I. За год, предшествующий отчетному</b>								
1	Остаток на 01 января 2008 года	3011	15 859,7	-	401,0	6 317,6	11 042,2	33 620,5
2	Изменения статей капитала	3012	+1 004,7	-	+2 158,1	+1 175,1	+3 720,2	+8 058,1
В том числе:								
2.1	Совокупный доход	30121	X	X	X	+3 642,9	+4 417,2	+8 060,1
2.2	Направление прибыли на пополнение фондов	30122	+693,3	X	+661,7	(-1 355,0)	X	-
2.3	Операции с учредителями (участниками):	30123	-	-	X	(-2,3)	X	(-2,3)
2.4	Внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	X	X	X	-
2.5	Выплата дивидендов акционерам	301232	X	X	X	(-2,3)	X	(-2,3)
2.6	Операции с собственными выкупленными акциями	301233	-	X	X	X	X	-
2.7	Перераспределение между статьями капитала	30125	+311,4	-	(+1 496,4)	(-1 596,1)	(-211,7)	X
2.8	Прочие изменения	30126	-	-	-	(+485,6)	(-485,3)	+0,3
3	Остаток на 01 января 2009 года	3013	16 864,4	-	2 559,1	7 492,7	14 762,4	41 678,6
<b>Раздел II. За отчетный год</b>								
4	Остаток на 01 января 2009 года	3011	16 864,4	-	2 559,1	7 492,7	14 762,4	41 678,6
5	Изменения статей капитала	3012	+5 459,5	-	(-1 435,9)	(-400,7)	(+3 991,0)	+7 613,9
В том числе:								
5.1	Совокупный доход	30121	X	X	X	+4 351,1	+5 055,7	+9 406,8
5.2	Направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	X	+459,7	(-459,7)	X	-
5.3	Операции с учредителями (участниками):	30123	-	-	X	(-1 792,9)	X	(-1 792,9)
5.4	Внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	X	X	X	-
5.5	Выплата дивидендов акционерам	301232	X	X	X	(-1 792,9)	X	(-1 792,9)
5.6	Операции с собственными выкупленными акциями	301233	-	X	X	X	X	-
5.7	Перераспределение между статьями капитала	30125	+5 459,5	-	(-1 895,6)	(-2 499,2)	(-1 064,7)	X
5.8	Прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	-
6	Остаток на 01 января 2010 года	3013	22 323,9	-	1 123,2	7 092,0	18 753,4	49 292,5

## СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2009 год

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2009 год	2008 год
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	<b>Прибыль за отчетный период</b>	<b>301211</b>		<b>4 351,1</b>	<b>3 642,9</b>
<b>2</b>	<b>Прочие компоненты совокупного дохода за отчетный период</b>	<b>301212</b>		<b>5 055,7</b>	<b>4 417,2</b>
В том числе:					
2.1	Переоценка основных средств	3012121		5 048,9	4 416,8
2.2	Переоценка незавершенного строительства и неустановленного оборудования	3012122		6,8	0,4
2.3	Переоценка ценных бумаг	3012123		-	-
2.4	Переоценка инструментов хеджирования	3012124		-	-
2.5	Переоценка прочих статей баланса	3012125		-	-
<b>3</b>	<b>ИТОГО совокупный доход за отчетный период</b>	<b>30121</b>		<b>9 406,8</b>	<b>8 060,1</b>

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2009 год

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2009 г.	2008 г.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	<b>ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
2	Полученные процентные доходы	7010	18	+18 717,8	+10 356,7
3	Уплаченные процентные расходы	7011	18	-8 450,6	-5 086,2
4	Полученные комиссионные доходы	7012	19	+8 387,3	+9 373,2
5	Уплаченные комиссионные расходы	7013	19	-853,0	-448,4
6	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	7014	20	+4 973,2	+5 035,1
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	7015	21	+5,9	+0,6
8	Доход в форме дивидендов	7016		-	-
9	Прочие полученные доходы	7017	23	+1 668,0	+1 194,7
10	Проч				


Пытальнік
СА СХЕМАЙ ТЭЛЕВІЗАРА
ВАМ ПАСПРАБУЮЧЭ ДАПАМАГЧЫ

Паважаны рэдакцыя газеты «Звязда». Звяртаецца да вас пенсіянер, ветэран працы, інвалід II групы з просьбай выслыць прыняццёвую схему тэлевізара «Гарызонт 465».

Яўген Міхайлавіч ГАНЧАРОНАК, вёска Вязуіца Асіповіцкага раёна.

Складанае вы задалі пытанне, Яўген Міхайлавіч. Не ў сэнсе пошуку адказу на яго, справа трохі ў іншым... Трэба разумець, што калі б вы адносна рамонт вашага тэлевізара звярнуліся ў майстэрню, такое пытанне наўрад ці узнікла б у прынцыпе (у крайнім выпадку, майстры знайшлі б схему ў інтэрнэце).

г. Мазыр



ПРЫСПЕШЛІВАЯ ВЯСНА: СПАКУСА РАСПРАНУЦЦА

«Пехатой на працу!»

Акцыя пад такой назвай пройдзе 7 красавіка на прадпрыемствах канцэрна «Беллетграм».

Такім чынам тут вырашлі падтрымаць ініцыятыву Суветнай арганізацыі аховы здароўя і ў дзень яе стварэння правесці ў апарце канцэрна на падведдасных амы прадпрыемствах Суветнай дзень здароўя.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Дадатковыя аўтобусы да могілак

Як паведамілі ў дзяржаўным прадпрыемстве «Мінсктранс», у перыяд масавага наведвання месца пахавання — з 10 па 13 красавіка з 8 да 20 гадзін — будзе арганізавана праца шэрагу аўтобусных маршрутаў у кірунку да могілак з выдзяленнем дадатковага рухомага асцяда.

Гаворка ідзе пра маршруты: № 53 «Д/С «Чыжоўка» — «Міханавіцкія могілкі», № 31 «АВ «Маскоўскі» — «Калодзішчанскія могілкі» (з прыпынкам — «Ст.м. «Усход», «Ст.м. «Уручча»), № 172 «Д/С «Уручча-2» — «Калодзішчанскія могілкі» (з прыпынкам — «Ст.м. «Уручча»), № 68 «Д/С «Карастаянаў» — «Паўночныя могілкі», № 109 «Д/С «Карбышава» — «Паўночныя могілкі», № 94 «А/С «Аўтазаводская» — «Чыжоўскія могілкі», № 94А «Д/С «Чыжоўка» — «Чыжоўскія могілкі», № 135 «Д/С «Захад-3» — «Паўночныя могілкі», № 1703

«Д/С «Захад-3» — «Заходнія могілкі», № 1713 «Д/С «Захад-3» — «Міханавіцкія могілкі», № 275 «АВ «Маскоўскі» — «Каралёў Стан», № 402 «А/С «Паўднёва-Заходняя» — «Заходнія могілкі», № 1568-ТК «Кульман» — «Паўночныя могілкі», № 1510 «Бул. Слабадская» — «Паўночныя могілкі».

13 красавіка дадатковыя аўтобусы маршрута № 68 будуць апрацоўваць з пасадачнай пляцоўкі на вуліцы Кульман. Акрамя таго, будзе арганізавана праца аўтобусных маршрутаў: № 22Д «Ст.м. «Аўтазаводская» — Д/С «Чыжоўка», № 167 «1-я вароты» — «2-я вароты».

Плату за праезд на аўтобусных маршрутах №№ 53, 31, 68, 94, 94А, 109, 135, 1703, 1713, 1723, будуць браць «туды і назад» па дзейным тарифе ў месцах пасадкі пасажыраў, на прыгарадных маршрутах №№ 275, 402 — па прыгарадным дадатковым тарифе.

Сяргей РАСОЛЬКА.

10 САКРЭТАЎ ШЧАСЛІВЫХ СУЖЭНЦАЎ

Сам сабе пёхолог

Псіхологі, якія назіраюць за жыццём шчаслівых сем'яў, склалі спіс правілаў. Апошнія вельмі важныя для палепшэння сямейнай атмасферы.

Лажыцеся спаць у адзін і той жа час. Шчаслівыя пары утрымліваюцца ад спакусы паіцца спаць у розны час.

Старайцеся знайсці агульны інтарэсы і захапленні. Калі першапачаткова страціце прахадзіць, адносіны могуць умацаваць агульныя заняткі і інтарэсы.

Шчаслівыя партнёры ідуць палпеч. Шчасліваю пару можна пазнаць па дачасна прагулі. Яны не абганяюць адно аднаго, а стараюцца быць побач, бок у бок.

Давярайце і даруйце адно аднаму. У любой сям'і бываюць рознагалосі і спрэчкі. Калі вы не можаце вырашыць ваш канфлікт, то проста даруйце. Бо сямейны мір больш важны.

Зсяродзьдзеця на тым, што ваш партнёр робіць правільна. Калі прыгледзецца да таго, што робіць ваш сужэнец, заўсёды можна знайсці штосці правільнае або, наадварот, памылковае.



Фота Анастасіі КЛЕШЧУКА.

Жадайце адно аднаму «добрай ночы». Нават калі вы расхвалюецеся або паспрачаецеся — не забывайцеся гаварыць цёплыя словы перад сном.

Цікаўцеся настроем партнёра. Калі ёсць магчымасць, патэлефануйце сваіму сужэнцу сярод дня, каб даведацца, як у яго справы.

Ганарыцеся тым, што вы разам. Шчаслівыя пары трымаюцца за рукі або ідуць у абдымкі. Тым самым яны падкрэслваюць — ім разам добра.

Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

Культасвета

Ахвотных прадставіць Беларусь на дзіцячым «Еўрабачанні» больш, чым на дарослым

Гэта цалкам лагічна, калі ўлічыць, што сёлета конкурс упершыню пройдзе ў нашай краіне. На адрас арганізатараў нацыянальнага адбору паступіла 55 заявак, прычым 13 з іх, як расказала «Звяздзе» нязменны куратар адбору, выканаўчы прадзюсар тэлеканала «ЛАД» Людміла Барадзіна — ад ужо добра знаёмых прэзэнтэнтаў, якія бяруць удзел у адборы не першы год.

Зрэшты, колькасць спробаў у залік не ідзе, таму з гэтых «старажылаў» журы адабрала для праслухоўвання далёка не ўсіх. Бо некаторыя дзеці, якія ў мінулыя гады даходзілі да фіналу і выступалі вельмі ўдала, сёлета нічога асаблівага ў сэнсе рэпертуару не прапанавалі.

распаўсюджвання. Аднак, на жаль, часта на праслухоўванні высвятлялася, што ў паўфіналі трапілі вельмі слабыя ў жывым выкананні артысты, якім проста зрабілі ўдалую фаннаграму ў студыі... Таму цяпер паўфіналісты будуць называцца толькі пасля жывога праслухоўвання».

Бацькам жа і педагогам, якія рыхтуюць сваіх дзяцей да ўдзелу ў конкурсе, арганізатары нагадваюць, што ў жаданні зрабіць вобраз ярка, а нумар — запамінальным пацучэ меры і густу, не ўмешваюцца ў працэс прамерна, датычыцца гэта карэктары дзіцячага тэксту альбо ідэю самаго юнага артыста.

НОВЫХ ЭКСПАРТНЫХ НІШ ЯШЧЭ ДАСТАТКОВА

Пра фарміраванне новай стратэгіі экспарту, арыентаванай на перанос традыцыйнай індустрыяльнай вытворчасці ў краіны Азіі і Лацінскай Амерыкі, наш карэспандэнт гутарыць з беларускім эканамістам, членам Грамадска-кансультацыйнага савета пры Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Л.Ф. Заікам.

— Леанід Фёдаравіч, летась у падрыхтаванай вамі праграме першачарговых мераў па адаптацыі беларускай эканомікі да глабальнага фінансавога крызісу, вы настойвалі на паскораным засваенні рынку Азіі, Лацінскай Амерыкі і Афрыкі.

— Самая галоўная — зсяродзіцца на стварэнні новых высокатэхналагічных якасных прадуктаў, новых брандаў. Але гэта павола справа. Далей — болей. У Беларусі мы пакідаем толькі інтэлектуальную складовую новых вырабаў, таксама захаваем у сабе іх канструктарскую і інжынерную распрацоўку, маркетынг і г. д.

— Не толькі ён. Існуе і тэорыя і практыка трансферту (абмену) тэхналогій. Сутнасць у тым, што новыя тэхналогіі спачатку з'яўляюцца ў развітых краінах, там вырабляюцца, а затым пераносіцца ў краіны іншых кантынентаў.

— І на які роздум павінен наведвацца нас гэты факт? — А на такі, што надыйшоў час і нам пераходзіць ад старой эканомікі адміністравання і практыкі пераархаравання рэсурсаў і прыбытка на карысць, мякка кажучы, не вельмі эфектыўных прадпрыемстваў, канцэрнаў і міністэрстваў да «новай эканомікі» XXI стагоддзя.

— І на які роздум павінен наведвацца нас гэты факт? — А на такі, што надыйшоў час і нам пераходзіць ад старой эканомікі адміністравання і практыкі пераархаравання рэсурсаў і прыбытка на карысць, мякка кажучы, не вельмі эфектыўных прадпрыемстваў, канцэрнаў і міністэрстваў да «новай эканомікі» XXI стагоддзя.

— І на які роздум павінен наведвацца нас гэты факт? — А на такі, што надыйшоў час і нам пераходзіць ад старой эканомікі адміністравання і практыкі пераархаравання рэсурсаў і прыбытка на карысць, мякка кажучы, не вельмі эфектыўных прадпрыемстваў, канцэрнаў і міністэрстваў да «новай эканомікі» XXI стагоддзя.

— І на які роздум павінен наведвацца нас гэты факт? — А на такі, што надыйшоў час і нам пераходзіць ад старой эканомікі адміністравання і практыкі пераархаравання рэсурсаў і прыбытка на карысць, мякка кажучы, не вельмі эфектыўных прадпрыемстваў, канцэрнаў і міністэрстваў да «новай эканомікі» XXI стагоддзя.

экспартную палітыку ў адносінах Расіі. А вось што датычыцца Заходняй Еўропы, Паўночнай Амерыкі, то туды, на мой погляд, няма вялікага сэнсу ісці з нашай тэхнікай. Там сваёй хапае.

— Ведаеце, так і хочацца наведваць вас эканамістам-рамантыкам. Навукоў гэта рэальна ў недалёкай будучыні? — Прычым тут рамантыка — голы разлік. Стварэнне сумесных зборачных вытворчасцяў — гэта адна з самых эфектыўных формаў вытворчай кааперацыі з асноўнымі знешнегандлёвымі партнёрамі Беларусі.

— Прычым тут рамантыка — голы разлік. Стварэнне сумесных зборачных вытворчасцяў — гэта адна з самых эфектыўных формаў вытворчай кааперацыі з асноўнымі знешнегандлёвымі партнёрамі Беларусі.

— Прычым тут рамантыка — голы разлік. Стварэнне сумесных зборачных вытворчасцяў — гэта адна з самых эфектыўных формаў вытворчай кааперацыі з асноўнымі знешнегандлёвымі партнёрамі Беларусі.

— Прычым тут рамантыка — голы разлік. Стварэнне сумесных зборачных вытворчасцяў — гэта адна з самых эфектыўных формаў вытворчай кааперацыі з асноўнымі знешнегандлёвымі партнёрамі Беларусі.

— Прычым тут рамантыка — голы разлік. Стварэнне сумесных зборачных вытворчасцяў — гэта адна з самых эфектыўных формаў вытворчай кааперацыі з асноўнымі знешнегандлёвымі партнёрамі Беларусі.

— Прычым тут рамантыка — голы разлік. Стварэнне сумесных зборачных вытворчасцяў — гэта адна з самых эфектыўных формаў вытворчай кааперацыі з асноўнымі знешнегандлёвымі партнёрамі Беларусі.

— Прычым тут рамантыка — голы разлік. Стварэнне сумесных зборачных вытворчасцяў — гэта адна з самых эфектыўных формаў вытворчай кааперацыі з асноўнымі знешнегандлёвымі партнёрамі Беларусі.

— Прычым тут рамантыка — голы разлік. Стварэнне сумесных зборачных вытворчасцяў — гэта адна з самых эфектыўных формаў вытворчай кааперацыі з асноўнымі знешнегандлёвымі партнёрамі Беларусі.

вынісім за межы краіны. Таму я і прапаноўваю фарміраваць такую новую стратэгію экспарту, важным складнікам якой стане перанос традыцыйнай індустрыяльнай вытворчасці ў партнёрскае краіны Азіі і Лацінскай Амерыкі, той жа Венесуэлы. Тым самым Беларусь істотна ўмацае свае пазіцыі ў суветнай эканамічнай супольнасці.

— Як дзе? Самім рыхтуюцца. Для гэтага можна распрацаваць пэўную сістэму па падрыхтоўцы кадраў спецыяльна для работы за мяжой.

— Як дзе? Самім рыхтуюцца. Для гэтага можна распрацаваць пэўную сістэму па падрыхтоўцы кадраў спецыяльна для работы за мяжой.

— Як дзе? Самім рыхтуюцца. Для гэтага можна распрацаваць пэўную сістэму па падрыхтоўцы кадраў спецыяльна для работы за мяжой.

— Як дзе? Самім рыхтуюцца. Для гэтага можна распрацаваць пэўную сістэму па падрыхтоўцы кадраў спецыяльна для работы за мяжой.

— Як дзе? Самім рыхтуюцца. Для гэтага можна распрацаваць пэўную сістэму па падрыхтоўцы кадраў спецыяльна для работы за мяжой.

— Як дзе? Самім рыхтуюцца. Для гэтага можна распрацаваць пэўную сістэму па падрыхтоўцы кадраў спецыяльна для работы за мяжой.

— Як дзе? Самім рыхтуюцца. Для гэтага можна распрацаваць пэўную сістэму па падрыхтоўцы кадраў спецыяльна для работы за мяжой.

— Як дзе? Самім рыхтуюцца. Для гэтага можна распрацаваць пэўную сістэму па падрыхтоўцы кадраў спецыяльна для работы за мяжой.



Радавыя Перамогі

ГАЛУБЫ НА ДАБРАВЕШЧАННЕ

Сёлета Дабравешчанне прыпадае на Светлы Тыздзень — з'ява надзвычай рэдкая — падвойнае Свята і падвойна Радасць!

У Мінскім Дабравешчанскім прыходзе, які пакуль моліцца ў часовым храме, ёсць звычай запуская на праспектныя святыя белыя галубы. Паглядзець на гэта чароўнае відывішча збіраецца ледзь не ўвесь сталічны мікрараён.

Гэта адзін з самых незвычайных прыходаў у Мінску. Па-першае, таму, што ён пакуль месціцца ў цокальным пампашаным аднаго са шматпавярховых дамоў на Партызанскім праспекце. Па другое, імя храму было падказана настаяцелю ў сне ў выглядзе незвычайнай іконы Дабравешчанна. Саму ікону цяпер можна ўбачыць у часовым храме ў доме №147 па Партызанскім праспекце.

Іх імёны будуць змешчаны на перыметры храма, — расказвае настаяцель іерэй Алег Папавіч. — Унутраныя сцены, безумоўна, не ўмешцаць усіх. Больш за 400 тысяч чалавек было на бавым уліку толькі ў партызанскіх атрадах і брыгадах на тэрыторыі Беларусі.

Гэты ўчастак зямлі прыход атрымаў паўтара года таму. «Восем гадоў, — кажа айцец Алег, — мы чакалі гэтага моманту!» Цяпер будаўніцтва храма знаходзіцца на этапе праектавання.

Так будзе выглядаць Свята-Дабравешчанскі храм-помнік воінам-вызваліцелям Мінска і партызанам Беларусі ля станцыі метро Магілёўская.



Так будзе выглядаць Свята-Дабравешчанскі храм-помнік воінам-вызваліцелям Мінска і партызанам Беларусі ля станцыі метро Магілёўская.

Гэты ўчастак зямлі прыход атрымаў паўтара года таму. «Восем гадоў, — кажа айцец Алег, — мы чакалі гэтага моманту!» Цяпер будаўніцтва храма знаходзіцца на этапе праектавання.

Імя гэтага храма ўспынула ў вусне ў 1944 годзе, калі ўваходзіў у Мінск першы фронт. У гэты момант у Мінску было 152 тысячы чалавек. Мы плануем увекавечыць, па магчымасці, імя кожнага — і таго, хто загінуў, і таго, хто застаўся жывы.

У нашым прыходзе сапраўды вельмі добрая атмасфера, пранізваная святлом шчырай любові, веры і клопатам аб будаўніцтве храма, — расказвае прыхаджанка Людміла Ячкіч. — Адчуванне роднасці людзей, якое ўзнікае ў праваслаўнай абшчыне, ні з чым не параўнальнае.

І яны дзеляцца. Свята-Дабравешчанскага прыход аяляе пацыентаў гарадскога цэнтру палітычнай дапамогі і арганізацыі састрывскай справы пры 5-й гарадской клінічнай бальніцы.

— Прыце! Ад двух гадоў да колькасьці. Пры гэтым матушка, — голас айца Алега выдае любові і гонар. — паспяхова заканчае педагогічны ўніверсітэт, і ніколі не прыпыняла вучыцца з адрывамі дзяцей.

— Прыце! Ад двух гадоў да колькасьці. Пры гэтым матушка, — голас айца Алега выдае любові і гонар. — паспяхова заканчае педагогічны ўніверсітэт, і ніколі не прыпыняла вучыцца з адрывамі дзяцей.

— Прыце! Ад двух гадоў да колькасьці. Пры гэтым матушка, — голас айца Алега выдае любові і гонар. — паспяхова заканчае педагогічны ўніверсітэт, і ніколі не прыпыняла вучыцца з адрывамі дзяцей.

— Прыце! Ад двух гадоў да колькасьці. Пры гэтым матушка, — голас айца Алега выдае любові і гонар. — паспяхова заканчае педагогічны ўніверсітэт, і ніколі не прыпыняла вучыцца з адрывамі дзяцей.

— Прыце! Ад двух гадоў да колькасьці. Пры гэтым матушка, — голас айца Алега выдае любові і гонар. — паспяхова заканчае педагогічны ўніверсітэт, і ніколі не прыпыняла вучыцца з адрывамі дзяцей.

— Прыце! Ад двух гадоў да колькасьці. Пры гэтым матушка, — голас айца Алега выдае любові і гонар. — паспяхова заканчае педагогічны ўніверсітэт, і ніколі не прыпыняла вучыцца з адрывамі дзяцей.

— Прыце! Ад двух гадоў да колькасьці. Пры гэтым матушка, — голас айца Алега выдае любові і гонар. — паспяхова заканчае педагогічны ўніверсітэт, і ніколі не прыпыняла вучыцца з адрывамі дзяцей.

— Прыце! Ад двух гадоў да колькасьці. Пры гэтым матушка, — голас айца Алега выдае любові і гонар. — паспяхова заканчае педагогічны ўніверсітэт, і ніколі не прыпыняла вучыцца з адрывамі дзяцей.

— Прыце! Ад двух гадоў да колькасьці. Пры гэтым матушка, — голас айца Алега выдае любові і гонар. — паспяхова заканчае педагогічны ўніверсітэт, і ніколі не прыпыняла вучыцца з адрывамі дзяцей.

— Прыце! Ад двух гадоў да колькасьці. Пры гэтым матушка, — голас айца Алега выдае любові і гонар. — паспяхова заканчае педагогічны ўніверсітэт, і ніколі не прыпыняла вучыцца з адрывамі дзяцей.

Алена КАЗЛОВА.

Рэзідэнцыя Мінскага прыхода ў гонар Дабравешчана Прасвятой Багародзіцы: р-р 3015017760017 і фліпале 593 ААБ «Беларусбанк», Мінск, код 608 УНП 102253082. Адрас: 220102, Мінск, Партызанскі праспект, 147 (уваход са двара). Тэлефон: + 375 17 243 11 08.

ДАЧКА ВЫРАТАВАЛА НА ПАЖАРЫ СВАЮ МАЦІ, ЯКАЯ ПАЗБАВЛЕНА БАЦЬКОЎСКИХ ПРАВОЎ

Як паведаміў прэс-сакратар Магілёўскага УМНС Юрый Мятліцкі, пажар адбыўся 3 красавіка ў райцэнтры Круглае: з жылга дома выратавальнікі вынеслі гаспадыню, 58-гадовую пенсіянерку, і яе сужыцеля, 50-гадовага мужчыну, які нідзе не працуе.

Цяпер жыццё жанчыны нічога не пагражае, але яе сужыцель ляжыць без памяці ў рэанімацыі. Папярэдня прычына пажару: неасцярожнасць пры курэнні.

Алена КАЗЛОВА.

Сканворд з 18 кравікамі і 18 пазіцыямі для адказаў. Кравікі: 1. Калі вы экскурсавод, гісторык ці краязнаўца, то вы будзем радыя бачыць вашу экскурсію ў раскладзе фесту! 2. У 2009 годзе ў межах Фесту на працягу 2 дзён у Мінску і іншых гарадах Беларусі прайшлі амаль 30 самых разнастайных пешых экскурсій, у якіх прынялі ўдзел каля 1300 асобаў. 3. У гэтым годзе мы плануем пашырыць тэматыку і павялічыць колькасць экскурсій, каб ахапіць большае кола людзей. 4. Калі вы экскурсавод, гісторык ці краязнаўца, то вы будзем радыя бачыць вашу экскурсію ў раскладзе фесту! 5. Калі вы маеце некалькі гадзін вольнага часу да і падчас «Фесту экскурсаводаў», то шчыра вітаем вас у камандзе нашых валанцёраў! Іх задача — развешваць на пад'ездах свайго квартала папярочныя абвесткі пра экскурсіі і раёна і дапамагаць у арганізацыі падчас правядзення экскурсій. Калі ласка, тэлефануйце нам!

Чым адметны гэты дзень?

18 красавіка — Міжнародны дзень помнікаў і мясцінаў, які адзначаецца ва ўсім свеце з ініцыятывай ЮНЭСКО. Гэта дзень нашай культурнай спадчыны, нашых архітэктурных помнікаў і прыродных заахаваных, нашых фальклорных і навуковых здабыткаў, гістарычнай памяці — усяго таго, што аб'ядноўвае нас як нацыю і робіць унікальнымі ў шматлікай сямі іншых народаў. Гэты дзень — добрая нагода не хаваць свае культурныя скарбы, а гучна распеваць пра іх усім.

Што такое «Фэст экскурсаводаў»?

«Фэст экскурсаводаў» — гэта экскурсаводы на працягу 2 дзён (17-18 красавіка) шэраг агледных і тэматычных экскурсій па гістарычных цэнтрах нашых гарадоў і мястэчак, а таксама іх мікрааблокаў. Усе экскурсіі бясплатныя, наведваць іх можа кожны ахвотнік. Экскурсаводы выступаюць як адмыслоўцы ў гэтай прафесіі, так і вядомыя гісторыкі, культуролагі, музейныя супрацоўнікі, настаўнікі, краязнаўцы — тыя, хто сам займаецца вывучэннем нашай гісторыка-культурнай спадчыны і гатовы падзяліцца сваімі ведамі з усімі цікаўнымі.

Як было і як будзе?

«Фэст экскурсаводаў» прымеркаваны да Міжнароднага дня помнікаў і мясцінаў і праводзіцца ўжо другі год запар. У 2009 годзе ў межах Фесту на працягу 2 дзён у Мінску і іншых гарадах Беларусі прайшлі амаль 30 самых разнастайных пешых экскурсій, у якіх прынялі ўдзел каля 1300 асобаў. У гэтым годзе мы плануем пашырыць тэматыку і павялічыць колькасць экскурсій, каб ахапіць большае кола людзей.

Запрашаем ўсіх цікаўных да плёнага супрацоўніцтва!

Калі вы экскурсавод, гісторык ці краязнаўца, то мы будзем радыя бачыць вашу экскурсію ў раскладзе фесту! Падтрымайце «Фэст экскурсаводаў» сваім удзелам! Мы ж, са свайго боку, дапаможам вам распусціць інфармацыю пра экскурсію і сабраць цікаўных слухачоў. Калі ласка, тэлефануйце нам! Калі вы маеце некалькі гадзін вольнага часу да і падчас «Фесту экскурсаводаў», то шчыра вітаем вас у камандзе нашых валанцёраў! Іх задача — развешваць на пад'ездах свайго квартала папярочныя абвесткі пра экскурсіі і раёна і дапамагаць у арганізацыі падчас правядзення экскурсій. Калі ласка, тэлефануйце нам!

Калі вы проста маеце цікавыя ідэі наконт Фесту — абавязкова падзяліцеся з нам! Калі вы проста маеце цікавыя ідэі наконт Фесту — абавязкова падзяліцеся з нам!

І ў любым выпадку — прыходзьце на «Фэст экскурсаводаў»! Гэта цікава!

Аргкамітэт на святкаванні Міжнароднага дня помнікаў і мясцінаў:

ГА «Беларускі камітэт Міжнароднай рады па помніках і мясцінах (ІКАМОС)», ГА «Беларускі фонд культуры», МГА «Гісторыка», ГА «Беларуская асацыяцыя экскурсаводаў і гідэў-пааркаладчыкаў».

Кантакты: ● Зміцер Рагачоў (8 029) 755 03 70, каардынатар па працы ў рэгіёнах. ● Цімох Акудовіч (8 029) 557 11 24, каардынатар па г. Мінску.

18 красавіка — Міжнародны дзень помнікаў і мясцінаў. Тэма: Памёр на працы. Ад гарэлкі. У Віцебску ў будынку адміністрацыйна-бывагага корпуса будаўнічага прадпрыемства памёр зваршчык. Які паведаміў «Звяздзе» пачынальнік пракурора Кастрычніцкага раёна горада Віцебска Віталь ЖУРБА, 48-гадовае зваршчык, па папярэднім заключэнні судова-медыцынскай экспертызы, памёр ад атручвання алкаголем. У ходзе правадзенай правёркі высветлілася, што мужчына здаваў грошы на юбілей двум саслужыўцам. Пасля заканчэння працоўнай змены патэлефанаваў родным і сказаў, што затрымаецца на працы. Як высветлілася, ужо ў невярозным стане прыйшоў на тэрыторыю прадпрыемства, якое ахоўваецца кантралярамі на ўваходзе і вартаўніком. У памерлага засталася сіротамі двое дзяцей. Самае дзікае ў гэтай сумнай гісторыі тое, што труп выпадкова ў будынку знайшоў супрацоўнік прадпрыемства. А тыя, хто з ім выпіваў, нап'яўся, і не думаў пра таякія сумныя наступствы. Пабаяўшыся ўсё адразу расказаць следчым, каб схаваць факт узяцця спіртнага на працоўным месцы. Аляксандр ПУКШАНСКІ.

У выхадныя фінішуе хакейны турнір сярод аматараў

10-11 красавіка ў сталічным парку імя М.Горкага на арэне хакейнага клуба «Юнацтва» адбудзецца фінальны раўнд Трэціх распубліканскіх спаборніцтваў па хакеі з шайбай сярод аматараў на прызы Прэзідэнтскага спартыўнага клуба. Турнір распачаўся ў лістападзе мінулага года. На працягу пяці месяцаў на лепшых льядовых пляцоўках Беларусі каманды з усіх абласцей і каманда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ваяваліся за пераможца Першых распубліканскіх спаборніцтваў, на другім месцы каманда Гомельскай вобласці (пераможца Другіх распубліканскіх спаборніцтваў), на трэцім — Гродзенскай вобласці, чацвёртым фі-

налістам стала каманда Брэсцкай вобласці. 10 красавіка ў 15 гадзін сустрэцца каманда Гомельскай і Гродзенскай вобласці, а ў 19 гадзін пачнецца матч паміж камандай Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і камандай Брэсцкай вобласці. 11 красавіка ў 15 гадзін пройдзе матч за 3-е месца, у 19 — фінальны матч, а таксама шчыромія ўзнагароджанія і закрыцця турніру. Уваход на ўсе матчы вольны. Алена КРАВЕЦ.

ІЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ по продаже государственного имущества и права заключения договора аренды земельного участка

Table with 2 columns: Наименование предмета аукциона, Место нахождения недвижимого имущества, Продавец недвижимого имущества, Сведения о предмете аукциона, Начальная цена предмета аукциона, руб., Сумма задатка, руб., Организатор аукциона.

Аукцион состоится 11 мая 2010 года в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 524 (здание облисполкома).

Для участия в аукционе предоставляются: 1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение с фондом «Брестоблимушество».

2. Заверенная банком копия платёжного поручения о внесении суммы задатка на р/с 3642902530005 Головной филиал по Брестской области ОАО «Белинвестбанк», код банка 823, получатель платежа — фонд «Брестоблимушество», УНН 20002538, срок внесения — по 10 мая 2010 г. включительно.

3. Юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования.

4. Иностранным юридическим лицом — копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский (русский) язык.

5. Иностранному гражданину или лицом без гражданства — документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский (русский) язык.

6. Представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявителем (его представитель) предъявляется документ, удостоверяющий личность, а руководителю юридического лица также — документ, подтверждающий его полномочия.

Организатор аукциона вправе отказать от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты его проведения.

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан: подписать протокол аукциона; в течение 10 рабочих дней со дня принятия местным исполнительным комитетом решения о предоставлении земельного участка: внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть платы — в случае предоставления рассрочки ее внесения местным исполнительным комитетом), возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, государственной регистрацией в отношении этого участка, после чего не позднее 2 рабочих дней заключить с продавцом недвижимого имущества договор купли-продажи, а местным исполнительным комитетом — договор аренды земельного участка.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержд. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 405, 404, фонд «Брестоблимушество» с 8.30 до 17.30 по рабочим дням по 10 мая 2010 года включительно.

Открытие акционерное общество «РуворСофт» 220030, г. Минск, ул. Саверьянова, 2

Table with 2 columns: Наименование статьи, В миллионах белорусских рублей. Includes sections: ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, РАСЧЕТЫ, БАЛАНС, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.

Минский городской центр недвижимости. УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 7 мая 2010 г. ПОВТОРНО ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже торгового помещения ООО «Столичный центр» (общая площадь 19,1 кв.м, инвентарный номер 500/D-70772982), расположенного по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, д. 58, пом. 131 (третий этаж). Начальная цена снижена на 10 процентов и составляет — 79 389 000 белорусских рублей. На имущество обращено взыскание в счет неисполненного налогового обязательства. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для физических лиц) и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платёжного поручения, подтверждающего внесение задатка; а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона. Задаток в размере 7 900 000 белорусских рублей перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области, г. Минск, бульвар им. В. Мулявина, 6, код 153001331; УНП 190398583. Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемый объект. Процедура проведения торгов установлена порядком проведения аукциона. Оплата объекта осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. Аукцион состоится 7 мая 2010 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 8 апреля 2010 г. по 5 мая 2010 г. (включительно) в рабочие дни с 9.00 по 18.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6. Телефон для справок: (017) 227 40 22. www.mgcn.by.

Хочаце-верце... ГАРАСКОП — ЯШЧЭ НЕ ПРЫГАВОР

Цікаўныя да астралогіі ўсе важныя міжасобныя стасункі прупускаюць праз сілу зорнай сумяшчальнасці. Кожны новы перспектывны партнёр — романтичны ці дзелавы — разглядаецца з пункту гледжання супадзення/несупадзення спрыяльных аспектаў і індывідуальных гараскопаў. І часта атрымліваецца, што вынік такога аналізу зусім не аптымістычны — процыя канфліктныя аспекты і «перспектыва» пастаяннага супрацьстаяння. Здарэецца, што па гэтай прычыне многія магчымыя сувязі згасваюць не развіваючыся. Самі астралагі заявляюць, што гэта няправільны падыход. Маюць, любі і напружвайце аспект у гараскопе сумяшчальнасці пры пэўных намагаццях можна павярнуць на карысць парты.

Напрыклад, такі аспект, як квадратура традыцыйна азначае канфлікт — відэачочны, адкрыты, які можа скончыцца разрывам. Утвараецца, калі паміж адной планетай у гараскопе мужчыны і другой планетай у гараскопе жанчыны складае 90 градусаў. Квадратура паміж Меркурыем жанчыны і Меркурыем мужчыны абуджае канфлікт менталітэтаў: людзям, можа, і хацелася б дамовіцца, аднак у іх гэта дрэнна атрымліваецца. Яны не чуюць адно аднаго, пастаянна перабіваюць партнёра. Квадратура паміж Марсам мужчыны і Марсам жанчыны абумоўлівае бясконцыя спробы высветліць, хто ў пары гадоўны, абавастрае праблему лідарства. Квадратура паміж Венерай мужчыны і Венерай жанчыны цягне за сабой няўзгодненасць у пачуццях і эстэтычнай галінах. Квадратура паміж Месяцам жанчыны і Месяцам мужчыны выклікае вострае непрыняццё звычай адно аднаго. Квадратура паміж Сонцам мужчыны і Сонцам жанчыны выклікае ў непамярнай амбіцыі, калі кожны з бакоў імкнецца даказаць, што ён — лепшы.

У выпадку, калі квадратура ўтвараецца паміж рознымі планетамі партнёраў, у канфілікт трапляюць энергетычныя складнікі абедзвюх. Напрыклад, Марс — Меркуры азначае, што актыўнасьць аднаго партнёра выклікае крытыку з боку іншага. Квадратура Месяца — Венера папярэджвае аб верагоднасці шматлікіх крыўдаў, змацывальных прэтэнзій у адносінах. Венера — Меркуры — папярэджвае пра тое, што пачуцці аднаго партнёра будуць цяжкае тэм, дзе сціплыны правільны рацыяналізм другі.

Саме гадоўнае, што трэба рабіць партнёрам, у гараскопе сумяшчальнасці якіх прысутнічаюць квадратуры, — пастарачна не выключыць агрэсію адно аднаго, не ўвязваюць у пастаянным высвятленні адносінаў. Як падкрэсліваецца астралагі, энергія квадрата хоць і азначае выклік, але наступны ход развіцця падзей залежыць ад нас саміх, ад ступені нашай гадоўнасці гэты выклік прыняць. Калі мы пускаяем усё на самацёк, назпаўняем напружанне, то рана ці позна гэта выклікае ў «выбух», выйдзі негатывны інфармацыі ў адрас партнёра. Пры такім сцэнарыі ваялікі шанцы адносіны разбурыць. А вось калі аспект квадратуры прымаецца як магчымасць для развіцця, актыўнага прасоўвання наперад, «канфліктная» энергія накіроўваецца ў конструктывы рашэнчына. А сумеснымі намаганнямі можна гарты звярнуць! Прычым вынікі аб'яднанай работы партнёраў будуць значна больш адчувальнымі, чым тыя, якія кожны здолееў бы дасягнуць у адзіночку. Калі такая пара пражывае не ў ціпільных умовах, калі ёй пастаянна даводзіцца сутыкацца з рознымі вонкавымі ўдарамі і неспрыяльнымі абставінамі, пераадоўваць цяжкасці, то такі саюз — незалежна ад тыпу партнёрства (любюўны, сяброўскі, сваяцкі, дзелавы), здольны стаць не проста паспяховым, але і доўгачасовым. Чым з большымі складанасцямі і праблемамі сутыкацца людзі ў пары, тым мацнейшы будзе іх танцам. Гадоўнае — не патануць у бясконцым высвятленні адносінаў, аб'яднаць намаганні.

Яшчэ адзін важны аспект сумяшчальнасці — апазіцыі (планеты ў гараскопе сумяшчальнасці партнёраў знаходзяцца насупраць — на 180 градусаў). Сутнасць любой апазіцыі — супрацьста-

яне, палярнасць, радыкальнае адрозненне. Пры адсутнасці неабходнага «спрацоўкі» ў адносінах узнікае шмат складанасцяў. Пры апазіцыі Венера мужчыны да Венера жанчыны ў партнёраў праўляюцца дыяметральна непадобныя густы і сціпільнасць, рознае стаўленне да матэрыяльных і эстэтычных каштоўнасцяў. Размешчаныя насупраць Марсы выклікаюць непазбежнае спаборніцтва — хто больш хуткі. Пры гэтым кожны ўдзельнік пары імкнецца ажывіць менавіта свае жаданні. Супрацьстаянне Меркурыя ў гараскопах партнёраў прынясе праблемы з пашукам агучнай мовы, кампраміснага рашэння праблемы. Калі, напрыклад, Марс аднаго партнёра знаходзіцца ў апазіцыі да Сатурна другога партнёра, на практыцы гэта азначае, што ўладальнік Марса нясецца наперад з усіх наў, а ўладальнік Сатурна яго тарможыць. І гэтак далей у залежнасці ад энергетыкі планет, якія ўтвараюць апазіцыі ў гараскопе сумяшчальнасці.

Аднач апазіцыя сама па сабе яшчэ не абумоўлівае абавязковага супрацьстаяння. Трэба глядзець шырэй і тады высветліцца, што кожны ў пары валодае якасцямі, якіх нештае другому. Калі аб'яднаць гэтыя «полюсы», атрымліваецца больш поўная, аб'ёмная карціна рэчаіснасці. Дзякуючы такому партнёрству кожны атрымае магчымасць рэалізаваць сябе больш ярка і шматпланавана. Так, у людзей з апазіцыяй Меркурыя атрымліваецца выслухаць адно аднаго, знайсці кансэнсус. А ўладальнікі Венера ў апазіцыі пачынаюць заўважаць і цаніць раней невадамымі і культурнымі кірункі і грані. Партнёр сваім Сатурнам стрымлівае прызрэнна нўірысмілава і неабачлівага Марса, і разам у іх атрымліваецца актывізацыя існай пацэра, да агучных мэтай.

Як бачыце, усё, насамарэ, не так і безнадзейна, як здавалася. Проста варта глыбей разабрацца і ў сабе, і ў партнёры, зразумець, які канкрэтны спосаб найлепш падыходзіць менавіта вашай пары для будаўніцтва адносінаў.

Падрыхтавала Іна АРЭХАВА.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

(о проекте строительства жилого дома № 20 (по генплану) в микрорайоне Масюковщина-6)

2. Местоположение строящегося многоквартирного жилого дома — г. Минск, Фрунзенский район, в микрорайоне Масюковщина-6, жилой дом № 20 по генплану.

Характеристика объекта. Объект — 184-квартирный, 9-этажный крупнопанельный жилой дом серии М-464-У1 с помещением товарищества собственников, без выполнения в полном объеме подготовительных работ под отделку стен и потолков, а также без выполнения работ по внутренней отделке помещений (без наклейки обоев, покраски, облицовки), без покрытия полов, без встроенной мебели, без установки дверных блоков в межкомнатных перегородках, без санитарных приборов и оборудования (кроме унитаза, ванной и приборов учета воды), без электрической плиты.

Стены: наружные — железобетонные трехслойные панели толщиной 300 мм с утеплителем из полистирольных плит, внутренние — сборные железобетонные панели толщиной 120 мм и 140 мм.

Перекрытия — железобетонные. Крыша — мягкая рулонная. Окра — из ПВХ профиля с поворотнотоктидным механизмом открывания створок.

Двери наружные (в квартирах) — щитовые. Отопление — центральное. Электроснабжение — скрытая проводка.

Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, горячее и холодное водоснабжение, радио,

телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление лоджий.

Цены на объекты долевого строительства. Стоимость 1 м² общей площади объекта долевого строительства на дату опубликования проектной декларации:

- однокомнатные квартиры — 3 200 000 руб., - двухкомнатные квартиры — 3 150 000 руб.

- трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры — 3 100 000 руб.

3. Права застройщика на земельный участок подтверждает решение Мингорисполкома № 1617 от 17 июля 2008 г., свидетельство о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него от 16 сентября 2008 г. № 500/1035-154. Площадь земельного участка — 0,8292 га. Благоустройство — согласно проектной документации.

4. Количество квартир в доме — 184.

5. Нежилых помещений в многоквартирном жилом доме, не входящих в состав общего имущества, нет.

6. Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет находиться в общей долевой собственности:

Помещение товарищества собственников, межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантех-

(3 этаж), 47 (4 этаж), 50 (4 этаж), 51 (5 этаж), 54 (5 этаж), 55 (6 этаж), 58 (6 этаж), 59 (7 этаж), 62 (7 этаж), 63 (8 этаж), 66 (8 этаж), 67 (9 этаж), 70 (9 этаж) — общей площадью 79,26 м², жилой площадью 46,67 м² — по цене 245 706 000 руб. за квартиру.

4. Трехкомнатная № 38 (1 этаж) — общей площадью 90,73 м², жилой площадью 46,57 м² — по цене 281 263 000 руб. за квартиру.

Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять участие в долевом строительстве квартир:

Прием заявлений от граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется инвестиционным отделом ОАО «МАПИД» (г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет № 1, тел. 207 19 15) с 15 апреля 2010 г., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, обед с 12.45 до 13.30, в пятницу с 9.00 до 15.00, обед с 12.45 до 13.30.

Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества заявлений.

Если гражданин, желающий принять участие в долевом строительстве, в течение пяти календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу, и ОАО «МАПИД» оставляет за собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим гражданином.

Ознакомиться с планировками квартир можно на сайте ОАО «МАПИД» www.mapid.by, о ходе работ по строительству можно узнать по телефону отдела инвестиций ОАО «МАПИД»: 207 19 15, 208 58 12, 207 16 73.

УНП 10008115.

**СЁННЯ**

**Месяц**  
Апошняя квадра 6 красавіка.  
Месяц у сусор'і Вадалей.

Сонца	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	6:29	19:56	13:27
Віцебск	6:16	19:48	13:32
Магілёў	6:19	19:46	13:27
Гомель	6:18	19:40	13:22
Гродна	6:44	20:11	13:27
Брэст	6:47	20:09	13:22

**Імяніны**  
Пр. **БЛАГАВЕШЧАННЕ**,  
Аляксандра, Савы, Ціхана.  
К. Ружы, Даната, Руфіна,  
Рыгора, Яна.



**НАДВОР'Е на заўтра**

**Геамагнітная ўзрушэнні**

<b>ВІЦЕБСК</b> 75мм рт.ст. +2...+5°C +7...+9°C	<b>МІНСК</b> 75мм рт.ст. +2...+4°C +7...+9°C	<b>МАГІЛЕЎ</b> 74мм рт.ст. +3...+5°C +8...+9°C
<b>ГРОДНА</b> 75мм рт.ст. +3...+5°C +14...+16°C	<b>БРЭСТ</b> 75мм рт.ст. +5...+7°C +17...+18°C	<b>ГОМЕЛЬ</b> 75мм рт.ст. +8...+8°C +11...+13°C

**Абзначэнні:**  
 ☁ — няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў  
 ☁ — невялікія геамагнітныя узрушэнні  
 ☁ — слабая геамагнітная бура

**...у суседзяў**

<b>ВАРШАВА</b> +14...+16°C	<b>КІЕЎ</b> +14...+16°C	<b>РЫГА</b> +13...+15°C
<b>ВІЛЬНЮС</b> +13...+15°C	<b>МАСКВА</b> +8...+10°C	<b>С.-ПЕЦЯРБУРГ</b> +6...+8°C



**ШТО ТАКОЕ ГРАФІЦІ І ЯК З ІМ ЗМАГАЦА?**

**Калі трэба?**

«Круглы стол», прысвечаны сучаснаму народнаму мастацтву «Графіцы», на гэтую тэму праішоў у сутарэннях мастацкай галерэі «Універсітэт культуры». А сабраліся мастацтвазнаўцы з нагоды адкрыцця выставы твораў маладых беларускіх мастакоў графіцы пад цікавай назвай «BY. DE». Падчас абмеркавання ўдзельнікі спрабавалі вызначыць, чым з'яўляецца графіца: ці гэта новая плыня мастацтва, альбо звычайнае хуліганства? І сапраўды, свеасаблівы від мастацтва, што зарадзіўся ў краінах Захаду ў 60-я гады мінулага стагоддзя, вельмі хутка стаў папулярным у моладзевым асяроддзі. І наша краіна не выключэнне: успамінаючы «ліхія» 90-я, як часта нам на вочы трапілі сцены пад'ездаў і гаражоў, размаляваных рознымі незразумелымі літарамі, што перапліталіся, перацкалі адно ў адно. Што і казаць, хлапчкі тады проста жылі гэтым, а дзяўчаты захапіліся навамодай творчасцю — і аўтар гэтых радкоў не выключэнне, які напрыканцы 90-х стаў з балончым для абутку (ці будаўніцтва, калі панашце) і разам з сябрамі «надпальваў» літары ўласнай выдумкі на памяцкіх суседзям...




мастацкай галерэі **Дзяніс БАРСУКОЎ**, — гарадская культура графіцы нагадвае народнае мастацтва, якое, дарчы, сыхло ў нябыт у сувязі з вялікімі сацыякультурнымі зменамі нашага побыту. І цяпер новае жыццёвае асяроддзе нараджае новую, незлітарную (у адрозненне ад сучаснага мастацтва) візуальную культуру...

А што ж на самой выставе твораў студэнтаў айчынных творчых ВНУ? Там, як ні дзіва, якраз і прадэманстраваны ўсе абліччы графіцы: ад амаль што традыцыйнага мастацтва, да сапраўдных «Art Crime'аўскіх» павеяў — бо менавіта так часта і называюць графіцы ў краінах, дзе гэты від сучаснага вупічнага мастацтва і вырас, перарадзіўшыся з моладзевай культуры ў сапраўдны мастацкі стыль. Насамрэч, бо сёння ўжо міра прафесійныя мастакі займаюцца менавіта графіцы, надаючы кожнай дэталі столькі ўвагі, колькі мо таго і не спатрэбілася б у іншых сучасных стылях. А прымаляваны палюбоўнік жонкі, што хаваецца ад яе мужа, трамочыцца адной рукою за край гаўбца, а іншай, прыкрываючы... увогуле выглядае вельмі шыкоўна!..

Дык усё ж, што такое графіца? Ці гэта мастацтва, ці гэта звычайнае дрэбнае злачынства?.. На гэты пытанне кожны павінен адказаць самастойна, не прыпісваючы да творцаў графіцы нештаматэрыяльнае трохлітарнае спалучэнні, што «ўпрыгожваюць» нашы дамы, палы, шылды, помнікі архітэктуры. Удзельнікі ж семінара «Круглага стала» сыхлілі на тым, што ёсць два працяглыя гэтыя з'явы: графіца, як народная творчасць, і графіца, як мастацтва; і змагацца супраць абодвух гэтых праў бяссэнсоўна ды, бадай, непатрэбна?!

Мікола ТАМАШЭВІЧ.



**СООО «Белкоопстрах»** УНП 100706519  
220004, г. Мінск, пр-т Пераможцаў, 17, тел. 306 36 39

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2009 год** тыс. руб.

1	АКТИВ		ПАСИВ	
	2	3	4	5
Основные средства	1 798 970,1	Источники собственных средств, всего	5 543 765,1	
Нематериальные активы	10 055,8	В том числе: уставный фонд	2 484 656,4	
Финансовые вложения, всего	617,9	резервный фонд	251 105,8	
в том числе: инвестиции в дочерние общества	—	—	897 174,4	
инвестиции в др. организации	—	—	—	762,8
облигации и др. долговые обязательства	—	—	—	—
прочие финансовые вложения	617,9	целевое финансирование	—	—
Доля перестраховщиков в страховых резервах	566 082,8	нераспределенная прибыль прошлых лет	—	1 910 065,7
Дебиторы, всего	1 991 483,3	нераспределенная прибыль отчетного года	—	1 910 065,7
в том числе: дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	169 837,9	Страховые резервы и фонды, всего	15 092 580,7	
депо премий по рискам, принятым в перестрахование	—	в том числе: страховые резервы	14 399 086,9	
дебиторская задолженность (кроме операций страхования, страхования и перестрахования)	1 821 645,4	фонд непредвидительных (превентивных) мероприятий	689 970,7	
Прочие активы, всего	19 814 537,5	Гарантийные фонды	—	3 523,1
в том числе: незавершенное строительство	105 751,3	Кредиторы, всего	1 380 995,1	
материальные ценности и затраты	1 135 079,6	в том числе: кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	161 111,4	
денежные средства	18 573 451,3	кредиторская задолженность по операциям перестрахования	378 352,0	
собственные акции (доли)	—	депо премий по рискам, переданным в перестрахование	—	—
прочие активы	255,3	заемные средства	—	—
Непокрытые убытки прошлых лет	—	кредиторская задолженность (кроме операций страхования, страхования и перестрахования)	841 531,7	
Непокрытые убытки отчетного года	—	Прочие пассивы	2 164 406,5	
БАЛАНС	24 181 747,4	БАЛАНС	24 181 747,4	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СООО «Белкоопстрах» за 2009 год** тыс. руб.

Наименование показателей	Код строки		За отчетный период
	1	2	
I. Страхование жизни			
Страховые взносы (премии)	010		—
Страховые выплаты	020		—
Изменение резерва по страхованию жизни (+ или -)	030		—
Отчисления в гарантийный фонд	040		—
Расходы на ведение дела	041		—
Результат от операций по страхованию жизни (+ или -)	050		—
II. Страхование иное, чем страхование жизни			
Страховые взносы (премии) — нетто перестрахование	064		36 460 738,50
Изменение резерва незаработанной премии — нетто перестрахование (+ или -)	067		-2 212 227,50
Оплаченные убытки (страховые выплаты) — нетто перестрахование	082		16 860 698,50
Изменение резерва убытков — нетто перестрахование (+ или -)	092		-1 534 466,80
Изменение других технических резервов (+ или -)	100		—
Изменение иных страховых резервов (+ или -)	105		—
Отчисления в фонд непредвидительных (превентивных) мероприятий и гарантийные фонды	110		2 143 237,00
Расходы на ведение дела	120		13 610 815,50
Комиссионное вознаграждение и тантёмы по рискам, переданным в перестрахование	121		177 563,20
Комиссионное вознаграждение и тантёмы по рискам, принятым в перестрахование	122		109 804,70
Результат от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни (+ или -)	130		167 051,70
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II			
Операционные доходы	140		10 245 446,3
Операционные расходы	145		8 544 506,1
Внебюджетные доходы	150		3 946 208,4
Внебюджетные расходы	155		2 362 655,8
Финансовый результат	157		3 451 544,5
Использовано прибыли	158		1 541 478,8
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного периода (+ или -)	170		1 910 065,7

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по бухгалтерской (финансовой) отчетности  
(с выражением безусловного положительного аудиторского мнения)

Директору Страхового общества с ограниченной ответственностью «Белкоопстрах» Домашнико Виктору Константиновичу

**Аудируемое лицо:**  
Страховое общество с ограниченной ответственностью «Белкоопстрах»  
220004, г. Мінск, пр. Пераможцаў, 17  
Зарегистрировано решением Государственного страхового надзора при Министерстве финансов РБ № 13 от 15.11.1996 г., свидетельство РС № 0029, УНП 100706519, в качестве налогоплательщика зарегистрировано в Центральной ИМНС г. Минска.

**Аудиторская организация:**  
Индивидуальный предприниматель Волчкова Алина Константиновна  
Местонахождение: г. Мінск, ул. Жиліновіча, д. 37, кв. 47;  
УНП: 100961335, свидетельство № 0067877 от 4.03.2002 г.  
выдана администрацией Заводского района г. Минска, лицензия на осуществление аудиторской деятельности, выданная 28.11.2008 года № 02201004084 Министерством финансов РБ, срок действия до 22 января 2014 года, квалификационный аттестат аудитора № 0008094 от 30.07.2003 года, выданный Министерством финансов РБ.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности СООО «Белкоопстрах», состоящей из:  
бухгалтерского баланса на 01.01.2010 г.;  
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о платежеспособности страховой организации, отчета о размещении страховых резервов, расчета чистых активов, приложения к бухгалтерскому балансу за 2009 год;  
пояснительной записки.

Руководство СООО «Белкоопстрах» несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности. Данная отчетность распространяется на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функционирования системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий, выбор и применение надлежащей учетной политики, а также обоснованных оценок значений.

Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности данной бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии совершенных СООО «Белкоопстрах» финансовых (хозяйственных) операций законодательству, основанное на результатах проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями республиканских правил аудиторской деятельности. Данные правила обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия или отсутствия существенных искажений в представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских доказательств, подтверждающих значения и раскрытия информации и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля СООО «Белкоопстрах» с целью планирования дальнейших аудиторских процедур в зависимости от оцененных рисков, а не для выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы.

Аудит также включал оценку полноты применяемой учетной политики, обоснованности оценок значений и общего представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

**Мнение.**  
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность СООО «Белкоопстрах», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение СООО «Белкоопстрах» на 1 января 2010 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2009 г., при этом совершенные СООО «Белкоопстрах» финансовые (хозяйственные) операции соответствуют законодательству.

Аудитор-индивидуальный предприниматель Волчкова А.К.  
Дата подписания аудиторского заключения: 25 февраля 2010 года.

**Геаграфія дзелавага супрацоўніцтва: ГЕРМАНИЯ**

**Запрашае «RESALE-2010»**



**УЖО ў наснаццаты раз у нямецкім горадзе Карлсруэ з 21 па 23 красавіка будзе працаваць самы вялікі ў свеце выставачны форум па продажы патрыманых машын, станкоў і абсталявання «RESALE-2010». Удзел у ім возьмуць больш як пяцьсот экспанентаў з 28 краін.**

Падзейі сусветнага значэння гэты выстава-кірмаш стала дзякуючы сваёй унікальнай канцэпцыі. Тут прапануюць не толькі высокакаснае абсталяванне па аптымальных цэнах з гарантыяй абслугоўвання на ўсім свеце, але і поўны цикл кансультавання, крэдытавання і лагістыкі. У экспазіцыі «RESALE-2010» прадстаўлены практычна ўсе галіны: ад металапрацоўчых станкоў — да будаўнічай тэхнікі, ад закатаных машын — да абсталявання для забеспячэння дакладнасці ў аўтамабільбудаванні. Шмат што з прадстаўленага на выставе абсталявання будзе дэманстравана ў працуючым рэжыме.

Ужо ў сёмы раз Мінскі сталічны саюз прадпрыемстваў і прадаўцаў фарміруе дэлегацыю беларускіх дзелаваў колаў для наведвання гэтай выставы-кірмашу. Традыцыйна ў яе склад увайдзюць прадстаўнікі рэгіёнаў Рэспублікі Беларусь, запрошаныя Рэспубліканскай канфедэра-

цыяй прадпрыемстваў. На папярэдніх форумах у Карлсруэ беларускія прадпрыемствы паспяхова набывалі бильяў і выкарыстаныя станкі для метала- і дрэвапрацоўкі, харчовай прамысловасці, вытворчай упакоўкі, утылізацыі і перапрацоўкі ахдоўка, а таксама будаўнічую тэхніку, кантрольна-вымернае, тэлекамунацыйнае і іншае абсталяванне.

Праграмай пазедкі дэлегацыі беларускіх прадпрыемстваў прадугледжаны таксама дзелаваў сустрэчы ў Страбургу, Бадэн-Бадэне і Берліне. Для ўдзельнікаў выставы-кірмашу «RESALE-2010» рытуецца таксама спецыяльны буклет з запятымі і прапановамі беларускіх прадпрыемстваў на бильяў і выкарыстаныя машыны, станкі і абсталяванне. Больш падрабязную інфармацыю пра дзелаваў форум «RESALE-2010» можна атрымаць па тэлефонах у Мінску: (017) 298 24 46, 298 24 31, 298 24 38, а таксама на вэб-сайце: www.allminsk.biz.

Барыс ЗАЛЕСКИ.

**Прамысловасць. Энергетыка. Паліва**



**Gino GmbH** является ведущим мировым производителем резисторов для промышленности и транспорта. Занимая свою рыночную нишу с производственными мощностями в Германии (*Bonn и Auzenach*) и Китае (*Шанхай*), а также имея представительства более чем в 15 странах по всему миру, **GINO** является поставщиком таких известных компаний таких как Siemens, Bombardier, ABB, Omron и Schneider.

Основное внимание на **Gino GmbH** уделяется производству электрических сопротивлений в диапазоне мощностей от 50 Вт до 360 МВт, которые применяются во всех секторах промышленности. В разработке, дизайне и производстве резисторов сотрудники **GINO** опираются на более чем 50-летний опыт. В зависимости от сферы применения **GINO** производит тормозные резисторы, пусковые резисторы с воздушным и масляным охлаждением (*Braking Resistors, Natural Cooled Starters, Oilcooled Starters*), заземлители, электродемпферы (*NER = Neutral Earthing Resistors, Damping Resistors*), а также нагрузочные и тестовые резисторы (*Loadbanks, Testing Resistors*). Кроме того, **GINO** предлагает изготовление специальных сопротивлений всех уровней сложности.

Тормозные резисторы, без производства которых сегодня невозможно представить **Gino GmbH**, находят своё применение во всех областях промышленности и транспорта, включая железнодорожный подвижной состав, транспортные средства с электрическим приводом, такие как трамваи и троллейбусы, большегрузные автомобили и карьерные самосвалы.

Контакт:  
**GINO GmbH**  
Elektrotechnische Fabrik  
Friedrich-Wöhler-Straße 65  
D-53117 Bonn  
Germany

Телефон: +49 228 98986-0  
Факс: +49 228 98986-34  
E-mail: info@gino.de  
Интернет: www.gino.de

**Лагістыка. Транспарт. Грузаперавозкі**



**iAGe** является одним из ведущих европейских поставщиков запасных частей и комплектующих для тормозных систем коммерческого транспорта.

Более 50-ти лет фирма поставяет запасные части для грузовых автомобилей, прицепов и автобусов на немецком и международном рынках.

**iAGe** известна своей надежностью и неизменным качеством. Широкий ассортимент включает запасные части для автомобилей всех известных европейских производителей таких как MERCEDES, SCANIA, MAN, VOLVO, DAF, IVECO, SAF и др.

**iAGe** - Ваш надёжный партнёр, когда речь идёт о безопасности транспорта. Эффективность, разнообразие и качество продукции — залог нашего успеха.

**iAGe** это качество, которое покоряет.

Убедитесь в этом лично.

**iAGe Autoteile GmbH** является одним из ведущих европейских поставщиков запасных частей и комплектующих для тормозных систем коммерческого транспорта.

Более 50-ти лет фирма поставяет запасные части для грузовых автомобилей, прицепов и автобусов на немецком и международном рынках.

**iAGe** известна своей надежностью и неизменным качеством. Широкий ассортимент включает запасные части для автомобилей всех известных европейских производителей таких как MERCEDES, SCANIA, MAN, VOLVO, DAF, IVECO, SAF и др.

**iAGe** - Ваш надёжный партнёр, когда речь идёт о безопасности транспорта. Эффективность, разнообразие и качество продукции — залог нашего успеха.

**iAGe** это качество, которое покоряет.

Убедитесь в этом лично.

**7 красавіка**

**Дзее даты**

**1880 год** — нарадзіўся Вікенці Сямёнавіч Міцкевіч-Каспускас, беларускі партыйны і дзяржаўны дзеяч, гісторык, публіцыст. Пасля ўтварэння ў лютым 1919 года Літоўска-Беларускай ССР з'яўляўся старшынёй урада і наркамам замежных спраў. У красавіку-жніўні 1919 года ўзначальваў Савет абароны Літбела, рэдагаваў газету «Звезда», якая ў той час выдавалася ў Смаленску. Аўтар прац па гісторыі, філасофіі, эканамічнай думцы і літаратурнай крытыцы, мемуараў «У царскіх турмах», некаторых пытанняў рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі. Памер у 1935 годзе.

**1914 год** — нарадзіўся Кірыла Трафімавіч Мазураў, савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч, першы сакратар ЦК КП Беларусі (1956—1965), першы намеснік Старшынё Савета Міністраў СССР (1965—1978), член Палітбюро ЦК КПСС.

*«Добрае выхаванне не ў тым, што ты не пралісць віна на настольнік, а ў тым, што ты не забываеш, калі эта раптам зробіць нехта іншы».*  
Антон Чэхаў (1860—1904), рускі пісьменнік.

**БУСЕЛ**

У колавароце птушынага карагодку прыкметнае месца належыць буслу — велічній, грацыёзнай, адной з самых шааноўных сярод усходніх славян птушцы, якая прылятае да нас якраз на Дабравешчанне.

Бусел надзяляўся асобнымі рысамі чалавека: мудры і справядлівы, гаспадарлівы, чулы (можа сумавач і плакаць сапраўднымі слезамі), разуме чалавечую мову, ладыць вяселле, крывізіцца, помсціць. Сцвярджаюць, што сямейная пара буслоў непраздзельная. Чацей за ўсё здарэцца так: калі гіне адзін з буслоў, то другі таксама ахвяруе сваім жыццём.

Блізкае суседства бусла з чалавекам тлумачыцца тым, што некалі Бог ператварыў у птушку аднаго чалавека. Адбылося гэта па наступнай прычыне: Бог сабраў усіх пачвар і даручыў яму аднесці і кінуць у мора мех з гадамі (змяямі, шчучурамі, жабамі), але з-за сваёй прамярнай цікаўнасці чалавек не паслухаў загалу і зазірнуў у мех. Гады распузіліся на зямлі. У пакарэнне Бог ператварыў чалавека ў бусла і загадаў збіраць гадаў і выраतोўваць ад іх людзей.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

**Усімінемся!**

Памятка для гасцей.  
І не забывайцеся пра этыкет.  
Відэльцы ў левую кішэню, нажы — у правую...  
— Мілы, падары мне на дзень нараджэння што-небудзь такое, каб я магла выклікнуць: «Вау!» «Лексус!»  
У запарку папугай самастойна навучыўся казаць фразу: «Час прыбраць у бегемотаў!»  
Абвестка.  
Прадаецца амаль новая каната. Значная зніжка, ка-

